

БІСМІ АЛЛАГІ АР-РАГМАНІ АР-РАГІМ

БАЙРАМ

ТАТАРЫ НА ЗЯМПІ БЕЛАРУСІ

Квартальнік

Беларускага згуртавання татараў-мусульман

"АЛЬ-КІТАБ"

№ 3

БІСМІ АЛЛАГІ АР-РАГМАНІ АР-РАГІМ

БАЙРАМ

ТАТАРЫ НА ЗЯМЛІ БЕЛАРУСІ

КВАРТАЛЬНІК
БЕЛАРУСКАГА ЗГУРТАВАННЯ ТАТАРАЎ-МУСУЛЬМАН
«АЛЬ-КІТАБ»

№ 3

МЕНСК 1995

Рэдактарская група:

І.Александровіч,

Я.Гучок,

Т.Жэйт,

І.Канапацкі,

В.Садыкава.

Надрукавана ў Навагрудку

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ أَنْشِيَطَابِ الرَّجُسِيمِ يَسِمُ اللَّهُ أَرْجُسِيمِ الرَّجُسِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعِزَمِ الرَّجُسِيمِ الرَّجُسِيمِ اللَّهُمَّ عَلَيْكُمْ وَرَبِّكُمْ اللَّهُمَّ
تَعَالَى وَبِرَاكَاتُهُ

Ассаламу алайкум, спадарын! ! спадары, супляменикі-
татары, усе мусульмане!

Шаводле даследавання замежных эканамісташ национальны даход на чалавека у Беларус! стаў ніжэйшы чым у Албані!, якая да нядаўняга часу займала незайдзроснае апошніяе месца у Еўропе. Думаю, што нашы беларускія татары-мусульмане найбліжнейшыя з усіх мусульман. Але не! Мусульмане Боснія яшчэ у горшым становішчы. Там знаходзяць магілы расстраляных мусульман! спречкі! ! дуць толькі пра тое, колькі людзей забіта, хто даў загад страліць у безабаронных людзей і ці могуць такія нелюда! сустракацца і вітацца з дыпламатамі. Калі і чакро-Чачню таксама лічыць Еуррапейскай краінай /многія географы, у тым ліку краін СНД увесь Каўказ лічаць Азіяй/, то тады, безумоуна, найбольшае гора у мусульман гэтай краіны. Мы жывём у нястачы, а баснякі і чечэнцы у нястачы і смяртальнай небяспечы.

Ці чулі вы, каб у татарскай мусульманскай сям'і апошнім часам нарадзілася дзіця? Калі ведаеце такую добрую навіну, то паведаміце нам, а мы надрукуем аб гэтым у "Байрам". Можа цікава было б, каб у чацвёртым нумары "Байрама" надрукаваць звесткі пра ўсіх тых сем'ях, дзе нарадзілася дзіця, якое імя далі дзіцяці па азану.

Некалькі татарскіх хлапчукоу вучыліся сёлета у Турцыі. А ці навучыліся там чаму-небудзь? Спрабавалі мы звярнуцца да бацькоу гэтых дзяцей, але ці наш голас да іх не дайшоу,

ці размерна сціпляя дзеці! ! бацькі! гэтых шчасліцау, ці асцяроўнісць прывучыла іх не "засвечваща", каб баран! Бог не сурочылі. Але мусульманская вера вучыць, што боязь "драннага вока" — гэта прымкі!, перакытак паганства.

Пры нашым бязрадасным жыцці хочацца пакуць ну хоць нешта приемнае -- нехта пасляхова заявішы вучобу ! атрымау патрабную прафесію, фах. Нехта вытрымау цяжкое спаборніцтва за права паступіць на вучобу, той памужнеу і вярнуўся з вайсковай службы.

Ёсць у мяне старачыя прэтэнзіі да маладых. З расказау старых людзей, з публікаций у дарэвалюцыйных і даваеных /у Польшчы/ кнігах можна даведацца, як паводзілі сябе адукаваныя татары-мусульмане. Яны не фанабарыліся тым, што адукаваныя, а дзяліліся сваімі ведамі з тымі, каму не пашчасціла вучыцца у семінарыі ці універсітэце, дапамагалі як рэпетытары маладым татарскім юнакам. І хоць гэтыя добрыя мусульманскія адукаваныя людзі ужо не жывуць сярод нас, але добрая слава аб іх справах зберагліся. Цра іх будуць артыкулы у энцыклапедычным даведніку "Татары Беларусі, Літвы і Польшчы". Дык ці ні падзяліца вам, маладым і адукаваным з тымі, хто яшчэ не выйшаў на самастойную дарогу. Спяшайцца рабіць добрыя справы, тады Аллаг дасць вам адчуванне паунаты жыцця, а не пустацветнага і снавання.

Салам алейкум!

جَلَّ عَالِيُّكُمْ ; Якуб Якубоўскі .

КУР'АН

Сура Аль-Анам — Ківёлн

1. У Імя Аллага, Міласцівага і Міласэрнага!
2. Хвала Аллагу, які ствары зямлю і нябёсы, зрабіу цемру і свято! і усё ж тыя, хто не паверылі, іншых прыдумваюць у роўння Яму.
3. Ён — Той, хто ствары вас з глыны, потым вызначыў вам паўні тэрмін /для вашага жыцця/, /у Аллага дакладна вызначаны іншы тэрмін/, хоць усё ж у вас ёсьце сумненне /у гэтым/!
4. ! Ён — Аллаг! на зямлі і у небе, Яму ведама, што ўтываеце вы і што чыніце адкрыта, і ведае тое, што вы прыдбаеце.
5. I ні аднаго знамення з знаменням не даходзіла і не даходзіць да іх без таго, каб яны не адварнуліся ад знамення.
6. I /іншыя/ ісціну за ману палічылі, калі яна прадстала перад імі; але хутка да іх дойдуць весткі пра сапрауднасць таго, над чым яны /так доуга/ наスマхаліся.
7. Няужо не бачылі яны, як многа пакаленняму Мы пагубілі да іх? Мы на зямлі далі ім такую уладу, якую не далі вам: ім з неба дождж багаты падау, загадалі рэкам цячы каля іх ног. I усё ж Мы за грахі іх загубілі і узвялі на месцы іх другія пакаленія.
8. I калі б нават на аркушах пергаменту табе Мы Кнігу паслали, так каб рукамі дакранацца да іх малі б, то і тады б яны сказали: "Гэта яунае чарадзейства!"
9. I кажуць яны: "Што ж анёл з неба не спусціўся да яго?!" Калі б Мы паслали анёла, то справа гэта скончылася б: пасля таго для іх не было б адтэрміноўкі.
10. I калі б Мы назначылі анёла пасланнікам, Мы нэдалі б яму воблік чалавека і зацімнілі для іх тое, што яны зацімніаюць.

- II. Высмеиваліся і да цябе многія прарокі, але іх насмешіні-
кай спасці гла тое, над чым яны насміхаліся.
- I2. Скажы: "Праходзьце па зямлі! і паглядзіце, які канець бы-
ых, якія абыходзіліся з прарокамі як з ілгунамі.
- I3. Скажы: "Каму належыць усё тое, што на зямлі і на небе?".
Скажы: "Аллагу! Ён прадвызначыў Сам Сабе міласэрнасць.
Ён збярае вас усіх у дзень Апошняга Суда, у гэтym няма
сумневу, і не паверашь у Яго тыя, хто сваю душу пагубіў
/навек!/.
- I4. Яму належыць усё тое, што існуе ноччу і днём. Ён чуе усё
і ведае аб усім.
- I5. Скажы: "Ці ж вазьму я сабе апекуном каго-небудзь іншага
акрамя Аллага, стваральніка неба і зямлі, Таго, хто усім
дае ежу, а Сам не мае патрэбы у ежы". Скажы: Загадана
мне першым быць з тых, хто пакорны Яму". И вы не будзьце
сярод тых, хто далучае іншыя басты да Аллага".
- I6. Скажы: "Сапрауды, баюся, калі не буду паслушны майму Ула-
дыку, пакарання у Вялікі Дзень".
- I7. И той, хто будзе ад пакарання вызвалены у гэты дзень,
таму Ён Сваю міласэрнасць явіў! і ёсць гэта яуная пера-
мога.
- I8. Калі Гасподзь бядой цябе закране, то ад яе, акрамя Аллага
німа збавіцеля; а калі Ён пашле табе шчасце, ёсць у Яго
улада рабіць усё, што Яму заугодна.
- I9. И Ён Вярхоуны Уладар над слугамі Сваймі, и Ён Мудры,
Усёвед.
20. Скажы: "Чо сведчанне мае найбольшую вагу?". Скажы:
"Аллаг — Сведка між мною і вами. И Кур'ян гэты адкрыты
мне, каб пры данамозе яго я мог перасцерагчы вас і усіх
да каго ён дойдзе. Як! Няужо вы сведчыце аб тым, што

قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ تَبَّعُوا كُتُبَ عَلَى
نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لَكُمْ يَجْمِعُنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبٌ
فِيهِ الَّذِينَ خَسَرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑪

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الظَّلَلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ⑫

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَتَخْدُ وَلِيَّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ
أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونُنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ⑯

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ⑭

مَنْ يُصْرِفُ عَنْهُ يَوْمِيْدٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ
الْبِيْنُ ⑮

ёсць іншыя басты, акрамя Аллага?" Скажы: "Я не сведч
аб гэтым". Скажы: "Ен Адэіны Бог, і, сапрауды, далёкі
я ад тых, што разам з Аллагам існуюць іншыя баг!".

21. І тыя, каму Мы паслалі Кнігу, ведаюць гэта, яе ведаюць
уласных сыноу, і толькі! тыя, хто пагубіу свае души
/па-ранейшаму/, засталіся нявернымі.
22. А хто ёсць больш несправядлівы за того, хто выдумляе
супроць Аллага або маной лічыць Нашы знаменні? Сапрауды,
несправядлівия не пазнаюць шчасця!
23. У Дзень, калі эбярэм іх усіх, скажам тым, каторыя дад-
валі Яму сатаварышау: "Дзе тыя роуння, пра якіх гавары-
лі вы і якіх вы падтрымлівалі?"
24. Пасля не будзе ім іншага тлумачэння, акрамя як сказаць:
"Клянёмся Аллагам, Госпадам нашым, мы не былі многабож-
нікам!!"
25. Бачыце, як яны ілгуюць самім сабе і выдумкі! іх не пама-
гаюць ім.
26. Сярод іх ёсць такія, хто толькі прытвараюцца што слу-
хаюць цябе, — але Мы закрылі іх сэрцы заслонай, каб
не зразумелі, а іх вуши — глухатой. І хоць бачаць
якое-небудзь знаменне, не веруюць у яго. А калі да ця-
бе прыходзяць, каб табе супроцьставіць, тыя, якія не
веруюць, кажуць: "Гэта толькі казкі папяраднікау".
27. І яны забараняюць іншым вераваць і адхіляюцца самі ад
гэтага. І не губяць яны нікога, акрамя саміх сябе, але
не разумеюць гэтага.
28. Калі б мог іх убачыць, калі будуць пастаўлены перад
агнём і скажуць: "О калі б нас вярнулі назад! Тады б
не лічылі мы маной знаменні! Уладыкі нашага і былі б
вернікамі!".

29. Нé, тоe, што раней утойвалі яны, стала цяпeр яуным для Ix. I калі б былі яны вернуты назад, безумоуна, вярнулі-ся б яны да таго, што забаронена Iм. I сапрауды, абманшчи-кі яны!
30. I яны кажуць: "Нýма нíчога, акрамя гэтага цяперашняга нашага жыція, I не уваскроснем мы зноу".
31. I калі б ты мог убачыць Ix, калі прадстануць яны перад Уладыкам Ix! Ён скажа: "Ці ж не ісціна гэтае другое жыц-цё?" Яны скажуць: "Так, клянёмся Уладыкам нашым". Ён ска-жа: "Тады пакаштуйце пакарання, бо вы не верыл!!"
32. I згубленым будуць /для Аллага/ тыя, якія лічылі маной сустречу з Iм, пакуль раптам не прыйдзе Час Ix, яны ска-жуць: "О гора нам, што мы занядбалі". I яны панясуць свой цялар на сваіх плячах. Сапрауды, зло ёсьць бярэмя Ix.
33. Жыщё гэтага свету — ёсьць толькі гульня I забава. I, сапрауды, цудоным для праведнікау жыллө у Жыці Будучым. Няжо вы не уразумееце?
34. Мы ведаем той смутак, што слова Ix табе приносяць, але на самой справе не цябе абавінавачваюць несправядлівия у мане, але знаменне Аллага лічаць маной нечасціуцы!
35. I, сапрауды, пасланикі былі адкінуты I да цябе, але ня-гледзячы на непрызнанне I праслед Ix, яны заставаліся цярплівымі, пакуль Наша дапамога не прыйшла да Ix. Ніх-то не зможа змяніць слоу Аллага. I ужо дайшлі да цябе весткі пасланикау мінулага.
36. I калі тоe, што яны адварочвающа, цябе засмучае, то калі б патрафіу знайсоці шчыліну у зямлі або драбіну да неба I мог явіць для Ix яшчэ адно знаменне, то усё гоуна яны не уверавалі. I будзь на тоe жаданнэ Аллага, сабрау бы Ён Ix усіх на простай дарозе, а таму /О Мухамед!/ не будзь у ліку несвядомых!

37. Аллаг, сапрауды, прымае тых, каторня Яму паслушныя; а /што датычыцца/ памерлых -- Аллаг Ix уваскросіць, і будуць усе яны пасля да Йго вернуты.
38. І кажуць яны: "О каб яму ад Аллага было паслана знаменне, каб было яно бачна і адчувальна!" Скажы: "Сапрауды, Аллаг мае моц, каб падаць знак, але большасць з Ix нічога не ведае!"
39. Няма жывёлы на зямлі і птушкі, якая лётае на крылах, якія б не былі абшынамі, падобнымі вам. Нішто не прапушчана Намі у Кнізе. І будуць яны сабраны усе разам да Уладыкі Ix.
40. Тыя, якія адкінулі знаменні Нашы, глухія і нямныя і знаходзяцца у цемрадзі непрагляднай. Аллаг, зводзіць з дарогі, каго хоча, і выводзіць на дарогу простую, каго хоча.
41. Скажы: "Ці не думалі вы пра сябе, што калі придзё да вас пакаранне ад Аллага ці придзё да вас Час, ці каго-небудзь акрамя Аллага вы будзеце прызываць, калі вы праудзівыя?"
42. Не, да Яго аднаго будзеце вы звязтацца: тады вызваліць Ён вас ад таго, аб чым вы просіце Яго вызваліць вас, калі на гэта будзе Яго воля, і вы забудзеце тое, што вы дадавалі Яму сатаварышау.
43. І, сапрауды, пасылалі Мы пасланикаў народам да цябе, затым мы падвяргалі Ix /народы/ беднасці і нягодам, каб яны скарыліся.
44. Чаму тады не скарыліся народы, калі Ix спасцігла Наша кара? Але ачарсцвелі сэрцы Ix і зрабіу шайтан прыгожым тое, што яны чынілі.
45. Тады, калі яны забылі тое, аб чым Мы Ix асперағлі, Мы адчынілі ім вароты усяго; але калі узрадаваліся яны таму, што было ім дадзена, Мы нечакана схапілі Ix і яны упалі

у роспач /чакаюць Божага Суда/.

46. І былі з неправіднага люду усе да апошняга вынішчаны.
Хвала Аллагу, Господу светау!
47. Скажы: "Вы думалі аб тым, што калі Аллаг адбяра у вас
слых і зрок і пакладзе пячаць на вашыя сэрцы, то якое
боства, акрамя Аллага, верне вам усё гэта?" Глядзі, як
Мы па-рознаму тлумачым ім знаменні, і усё ж яны адвароч-
вающа пасля.
48. Скажы: "Што думаецце вы, калі б кара Аллага напаткала вас
нечакана ці адкрыта, ці будзе хто знішчаны, акрамя лю-
дзей, якія чыніць зло?"
49. І не пасылаем Мы пасланикай, акрамя як з радаснай вест-
кай і як перасцерагаючых. і хто паверну і стау чыніць
дабро, той не пазнае ні страху, ні скрухі.
50. А тых, хто лічы Нашы знаменні маной, пасцігне кара за
тое, што былі нечасціцамі.
51. Скажы: "Я не кажу вам, што у мяне скарбніца Аллага, і
тайнае мнё невядома, не кажу я вам, што я анёл. Я кіру-
юся толькі тым, што адкрываеца мнё". Скажы: "Ці адноль-
кавы ёсць сліпы і відущы? Ці вы не адумаецеся?"
52. І папярадзь тых, якія баяцца стаць перад іх Уладыкам,
што не будзе у іх сябра або заступніка акрамя Яго. Быць
можа яны будуть паслушнымі Аллагу?
53. Не адганяй ад сябе тых, якія ранкам і увечар чытаюць
малітвы да Уладыкі, імкнучыся да Яго! Рахунак іх нічым
не падзе на цябе ані твой рахунак нічым не падзе на іх.
Дык вось, калі б іх адагнау, быу бы у ліку несправядлівых.
54. І подобным чынам Мы выпрабоувалі адных з іх при дапамо-
зе другіх, каб маглі яны сказаць: "Ці гэта тия, каго
Аллаг вылучыў сярод нас?" Ці Аллаг не ведае лежы тых,
якія удзячныя?

55. І калі приходзяць да цябе тыя, хто верыць у знаменні Нашня, скажы: "Мір вам". Уладыка ваш прыняу на сябе аказанне міласці; такім чынам, калі хто з вас учыніу зло па наведанні, а пасля расказаўся і выправіўся, то Аллаг — пра-бачвае і літасцівы будзе.
56. Такім спосабам тлумачым Мы знаменні, каб дарога наша стала яснай для грэшнікау.
57. Скажы: "Забаранеца мне пакланяцца тым, да каго звяртаецца вы, акрамя як да Аллага". Скажы: "Не пайду я за вашымі жаданнямі. Інакш зблукаю я і не буду сярод тых, като-рыя ідуць дарогай прастай".
58. Скажы: "Я /знаходжуся/ з ясным знаменем ад майго Уладыкі вы ж у Яго не верыце. Тоё, што вы хочаце паскорыць, не ў маёй уладзе. Рашэнне гэтага толькі ва уладзе Аллага. Ён выказвае ісціну і Ён — Найвышэйшы суддзя".
59. Скажы: "Калі тое, што жадаецце вы паскорыць было б у маёй уладзе, несумненна справа гэта была б вырашана між мною і вами. і Аллаг лепш ведае несправядлівых/
60. і Ён трymае ключы невядомага; ніхто не ведае яго, акрамя Яго. і Ён ведае усё, што ёсьць на зямлі і у моры. і ні адзін ліст не зваліца без ведама Яго; і ніяма ні зярніці зямлі, ні зялёной, ні засохшай расліны не запісанай у яснай Кнізе.
61. Ён — Той, хто забірае ваши душы на нач, і ведае усё, што зроблена вамі днём; а на золаку дня ён уваскрощвае вас зноу /адправішы душы вам назад/, каб завяршыць прызначаны вам тэрмін. Пасля да Яго — і водае вартанне, — тады Ён у ісціне паведаміць вам ваши справы.
62. Ён поуналадны над Сваймі рабамі, і пасылае Ён над вамі ахоунікау. А калі приходзяць да каго-небудзь з вас смерць,

Нашы пасланцы забіраюць яго душу, яны ніколі не праpus-
каюць нічога /як гэта прадугледжана Аллагам/.

63. Тады вяртаюча яны да Аллага, ісцінаму Уладыку Іх. Сапрау-
ды, Яму належыць суд. Ён найшыбчайшы у рахунку!
64. Скажи: "Хто ратуе вас ад няшчасця на сушы і на моры, ка-
лі вы звязтаецца да Яго з пакорай у маўклівым страху:
"Калі Ён збавіць нас ад гэтага, сапрауды, будзем мы
удзячнымі".
65. Скажи: "Аллаг ратуе вас ад гэтых і ад іншых бед, пасля
і дадаеце Яму іншых багоу, роуных Яму".
66. Скажи: "Ён -- Той, хто можа наслаць на вас кару зверху
ці з-пад ваших ног, падзяляючи вас на розныя групоўкі,
і дашь вам паспрабаваць адным з вас ярасць другіх".
Паглядзі, колькі! Мы уважаем знаменія для таго, каб
яны, можа быць, уразумелі.
67. Але народ твой адкінуў гэта, наглядзецы на тое, штоо гэ-
та -- ісціна. Скажи: "Я не з"яуляюся для вас пекуном!"
68. Для кожнага прароцтва ёсць устаноўлены фэрмін, і блізкі
час, калі даведаецца вы.
69. І калі ты убачыш тых, якія апускающа у бездань пуста-
слоўя аб Нашых знаменіях, то адварніся ад Іх, покуль яны
не апусцяцца у іншы рассказ. І калі шайтан прынудзіць за-
быць, то ты пасля напаміну не сядзі з людзьмі неправед-
нымі.
70. І тыя, хто праведныя, ні у чым не адказныя за Іх, але на
Іх ляжыць неабходнасць угаварыць няверных: быць можа,
убаяцца яны страху перад гневам Аллага.
71. Пакінь тых, якія сваю веру ператваряюць у гульню і заса-
ву, Іх прывабіла блізкае жыццё. Напамінай кур'анам, што
усякая душа сабе пагібель угатавала тым, што зрабіла на

зямлі. І няма ёй ні заступніка, ні апекуна акрамя Аллага, і што б ні прапанавала /каб адкупіцца ад граха/ там ад яе ніхто не возьме. Такі лёс усіх тых, хто асуджаны на пагібель за тое, што заслужы сабе /учынкамі сваімі/. Ім смагу прыйдзеца наталіаць кіпенем, і кару балочую, бо яны не верылі.

72. Скажы: "Няужо мы будзем прызываць акрамя Аллага тое, што не можа нам прынесці ані карысці ані шкодзіць нам? І ці павернем — калі ужо вёу нас Аллаг дарогай простай — падобна як той, каго спакусілі шайтаны і хто разгублена брыдзе у той час, калі сябры яго клічуць: "І дзі ж да нас!" — наша дарога простая". Скажы: "Сапрауды, шлях Аллага ёсьць сапраудны шлях, і нам загадана цалкам паддацца Уладару свету!"

73. І загадана нам: "Маліцяся і бойцяся Яго, Ён — Той, да Каго вы будзеце сабраны!"

74. Ён — Той, хто стварыў неба і зямлю, каб явіць вам ісціну /сваю/. У той дзень, як Ён скажа: "Будзь!" — і яно бывае. Слава Яго ісціна, і прыйдзе царства Яго у дзень, калі затрубіць труба. Ён ведае тайнае і яунае. Ён Мудры і Усёвед.

75. І успомніце, як Ібрагім сказаў Азару, свайму бацьку: "Няужо за боства ты балваноу признаеш? Я бачу, што і ты і твой народ знаходзіцесь усе у яуным блудным кірунку".

76. Такім чынам Мы паказалі Ібрагіму /Сваю/ моц над небам і зямлём, каб /пазнаючы/ мог ён набрыцца упэуненасці у веры.

77. І калі ахутала яго цёмная ноч, убачы зоржу і сказаў: "Гэта — Бог мой!" Калі ж яна зайдла на заходзіце, ён сказаў: "Не люблю я тых, хто заходзіць".

78. І калі убачы месяц, які узышиоу, ён сказау: "Гэта Уладыка мой, большы за ўсіх". Алё калі ён зник на заходзе, Ібрагім сказау: "Калі Аллаг мой не выведзе мяне на простую дарогу, я буду сярод тых, хто зблудзіу".
79. Калі ж ён убачы сонца, якое узыходзіла, то сказау: "Гэта — Бог мой, Ён — вялік!!". Калі ж яно зайшло, ён сказау: "О народ мой! Я непавінен у тым, што вы Яму дадаеце сатаварыша!"
80. "Я павярнуу твар свой да Таго, Хто стварыу неба і зямлю, як сапраудны вернік; я не з ліку тых, хто дадае сатаварыша!"
81. І спрачаўся з ім яго народ. Ён сказау: "Няужо вы спрачaeцяся са мной у справе Аллага, калі ён вывеу мяне на дарогу простую? Я не баялся таго, што вы Яму дадаеце сатаварышау, х!ба чаго іншага захоча мой Гасподзь. Мой Гасподзь ахоплівае ведамі усякую реч. Няужо вы не апамятаeцяся?"
82. Як жа мяне баяща таго, што вы дадалі Яму у сатаварышы, калі вы не баяцяся дадаваць у сатаварышы таго, чаму ён не паслау ніякай улады над вами? Дык які ж з двух бакоу знаходзіцца у большай бяспецы, калі вы ведаеце?"

ПРАЎДА ПРА НЕЗАЛЕЖНЫ ЧЭЧЭНСТАН

Хутка будзе год як Расія вядзе разбойную вайну супраць маленькой Чечні і яе гордага народа. Мы ніколі не хавалі сваіх адносін да гэтай несправядлівай і захопніцкай з боку расійскіх улад вайны. На меры магчымасцей квартальнік час ад часу інфармавау чытачоу з падзеямі расійска-чечэнской вайны. /Тл. "Зварот канферэнцыі беларускіх татарау-мусульман да прэзідэнтау Расійскай Федэрациі і Чечэнской Рэспублікі.

Мінск, 23—24 снежня 1994 г. Байрам, № 4, с. 26; "Чечэнцы", "Байрам", 1994, № 4, сс. II0—III; Вольнолюбная Чечня-знак для Беларусі. Байрам, 1995, № I, сс. 6—7; С. Грахоўскі. Малюнкі молельных. "Байрам", 1995, № I, сс. 102—103; А. Гриціловіч. Невядомая вайна. "Байрам", 1995, № 2, сс. 12—20; Трагедыя у Будзёнауску. "Байрам", 1995, № 2, сс. 21—22/. Шмат матэрыялаў па гэтай балочай тэмэ падавалася на старонках часопіса беларускіх мусульман "Аль-Іслам", які пачау выходзіць з ліпеня 1994 года на рускай мове.

У рэдакцыю квартальніка "Байрам" паступае шмат лістоў, аўтары якіх просяць расказаць аб прэзідэнце Чечні Джахары Дудаеве. Мы з задавальненнем выконваем гэтых просьбы, перадрукоўваючы з часопіса "Независимая Отчизна" /1995 г., № I, сс. 4—II/ ^{*} на мове арыгінала /рускай/ біяграфічныя звесткі пра Д. Дудаева і яго артыкул "Раб, які скарыуся са сваім рабствам, заслугоўвае двайнога рабства".

* Независимая Отчизна /Байсэз Ватан/. Выдаецца з 1994 г. на рускай і татарскай мовах. Заснавальнік — галоуны рэдактар, старшыня камітэта "Суверэнітэт", Генеральны сакратар партыі Незалежнасці Татарстана пісьменнік Амір Губаевіч Махмутау.

Дудаев Джохар Мусаевич родился в 1944 году в с. Ялхори Чечено-Ингушетии. Из лет со своим народом находился в ссылке в Павлодарской, Южно-Казахстанской областях Казахской ССР. В 1957 году вернулся на Родину и проживал в Грозном.

В 1959 году окончил 9 классов СШ № 45, затем стал работать электриком в СМУ-5, одновременно учился в 10-м классе вечерней школы № 55, которую окончил в 1960 году. В том же году поступил на физико-математический факультет Владикавказского университета, затем, окончив I курс, в 1962 году поступил и в 1966 году окончил Тамбовское высшее военное училище летчиков авиации по специальности лётчик-инженер.

В 1974 году окончил Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина, командный факультет.

Службу проходил по всей территории СССР: как на командных, так и на административных должностях, решал круг вопросов социального, хозяйственного, материального, бытового обустройства и обеспечения. Военный лётчик-инженер I-го класса.

С ноября 1990 года возглавляет Исполком общегосударственного конгресса чеченского народа. В связи с этим в мае 1991 года приостановил лётную работу и вышел в запас по собственному желанию с должности командира соединения дальней авиации и начальника гарнизона со всеми почестями и льготами участника войны.

Женат, имеет троих детей /двух сыновей и дочь/.

Является членом правления Организации Непредставленных народов /ОНН/ и Комитета по защите прав человека.

РАБ, СМИРИВШИЙСЯ СО СВОИМ РАБСТВОМ,
ЗАСЛУЖИВАЕТ ДВОЙНОГО РАБСТВА

5 августа 1991 года государственный флаг Чеченской Республики был торжественно поднят перед зданием штаб-квартиры

Организации Непредставленных народов /ОНН/ в Гааге /Голландия/. В этот день Чеченская Республика была официально принята полноправным членом ОНН.

Членами ОНН являются 26 народов мира, чьи интересы не представлены в Организации Объединенных Наций.

Что же хотят чеченцы? Они хотят свободы не ради слова, а ради его сути.

А идем мы к ней болезненно, нелегко, ибо для любых преобразований необходимы Свобода и Согласие.

Мы видели, как разваливается советская империя, на очареди развала империя российская.

Прав известный в мире чеченский политолог А. Авторханов, когда говорит: "Я утверждаю, что дорога к свободе и суверенитету русского народа лежит через разложение советской империи".

И начавшийся еще при инках и фараонах век империй, похоже, заканчивается.

История "насмешлась" над русским народом, как и над другими имперскими народами в прошлом.

Царизм, исторически пожертвовавший миллионами жизней русского народа, во имя создания Великой империи жестоко расплатился жизнью последней царской семьи, подготовив почву для создания более кровавой империи — советской империи Ленина — Сталина.

Нам необходим сегодня советский "Нюрнберг" — суд над советской империей, суд над большевистско-коммунистической идеологией, так как без суда и покаяния нам трудно будет выбраться из нравственной и экологической пропасти, понять и объяснить те жертвы, которые понесли советские люди в революцию, и особенно в Великую Отечественную войну.

Не отрицая огромную роль в победе рядовых коммунистов, нужно признать, что Великая Отечественная война была войной за мировое господство между красной и коричневой чумой, между тоталитарными режимами, между двумя чудовищами — диктаторами Сталиным и Гитлером.

Мы утверждаем, что фашизм возник как противоположность коммунизму, который стал реализовываться в начале XX века. Фашизм взял на вооружение варварские методы коммунизма, ибо его идеи и преступления являлись продолжением коммунистических идей и преступлений и обе тоталитарные системы явились полным отрицанием общечеловеческой морали.

Ленинское "мы в вечную нравственность не верим и обман всяких сказок о нравственности разоблачаем" предшествовало гитлеровскому "я освобождаю вас от химеры, называемой совестью".

Известно также, что концлагеря, массовые расстрелы "буржуев", священников, интеллигентов, офицеров, невинных заложников, душегубки — все это было позаимствовано у большевиков с той только разницей, что большевики применяли все это против своего народа, а фашисты против "неарийцев".

Обновленные под влиянием России черты Сталина — грабители кавказских банков, в основном формировались и развивались под влиянием российской действительности.

Говоря о кадрах, рожденных революцией, Бердяев отмечал: "Новый антропологический тип вышел из войны, которая и дала большевистские кадры. Этот тип столь же милитаризованный, как тип фашистский. Для меня их образ был неприемлем и эстетически и этически... Изначально я воспринимал моральное уродство большевиков". А русский философ-эмигрант Г.Н. Федотов писал: "Трупным воздухом тянет сейчас из России... Надул

этим ветром с зиновьевского процесса, и многие утешают себя тем, что гниет, собственно, коммунизм, но не Россия... "Зарождение это началось давно.

Разгром оппозиции, подавление гласности и инакомыслия, преследование интеллигенции создали в стране обстановку, когда "стать человеком" было возможно, лишь вступив в компартию. И валили в партию, как известно, массы проходимцев.

Даже "интеллигент-большевик" Н. Бухарин считал, что не нужна мораль. Она могла мешать "экзам" грабить банки для снабжения деньгами вожаком преступной партии.

Всех, кто был подвержен морали большевики травили: Г. Зиновьев — Ф. Шаляпина, Н. Бухарин — великого физиолога И. Павлова, Карл Радек отзывался на смерть Есенина как образцовый коммунист: "Он умер, ибо ему не для чего было жить".

"... Каменев омерзительнейший из людей, падаль человеческая, хорошо, что расстреляли собаку — страшно рад"... — отзы-вается Бухарин о своем товарище по партии.

Последши марксистско-ленинских вождей Октября успешно продолжили одевание намордников на живую мысль и в последующие десятилетия. Достаточно вспомнить об "охоте на ведьм", когда тра-вили А. Сахарова, называя его агентом ЦРУ, когда обливали грязью А. Солженицына, называя его литературным власовцем.

Партапаратчики от КПСС особенно дружно заночили по пово-ду "ведьм" после превала прошлогоднего августовского путча. Плач же по нарушенной демократии и сегодня в основном подымают те, кто поддержал заговорщиков или занял выжидательную позицию.

Мы живем в обществе, раздираемом политическими, религиозными, национальными и социальными страстиами, и поэтому наша задача — помочь жителям нашей многонациональной республики найти общий язык, понять друг друга, выйти из заборов куль-

турного эгоцентризма, в которой сейчас каждому хочется искать самоутверждения. Нам необходимы внимательность, трезвость, внятность в нашей новой наступающей жизни.

И нас, безусловно, поддержат в нашем начинании все свободолюбивые народы мира.

Еще в 50е годы бывший американский посол с СССР Джордж Ф. Кеннан, говоря об угнетении народов России, писал: "Мы ожидаем распространения гнетущего ига на другие народы, обладающие инстинктом и способностью к национальному самоопределению. Затронув эту тему, мы приступаем к одному из деликатнейших вопросов. Во всем лексиконе политических проблем нет ничего более трудного и ненадежного. Во взаимоотношениях великороссов с соседними народами за пределами старой царской империи, так же как и с нерусскими народами, включенными в состав этой империи, нет таких четко различимых пограничных линий или официальных договоренностей, которые при их противостоянии господствующим сегодня взглядам не подняли бы волну неистового возмущения и не повлекли бы за собой целую цепь подлинных несправедливостей во многих местах. Если люди в этой части света собираются по-прежнему рассуждать о национальных границах и проблемах меньшинств тем же способом, как они думали о них в прошлом и продолжают думать сегодня, американцам было разумнее избегать принятия на себя какой-либо ответственности за взгляды и позиции по этим вопросам: ибо любые конкретные решения, которые они могут поддержать, когда-то впоследствии станут источником величайшей ожесточенности по отношению к ним, и они окажутся втянутыми в полемику, имеющую весьма отдаленное либо вовсе не имеющее никакого отношения к проблеме человеческой свободы".

са чеченского народа в связи с происками внешней и внутренней партократии был вынужден сделать свое Политическое заявление народам Чечено-Ингушетии: "Сложившаяся в последние дни ситуация в Чечено-Ингушетии всколыхнула весь регион, поставила народы республики на грань гражданской войны, выводила чеченцев на путь конфронтации с Российским государством. Исполком ОКЧН и народы Чеченской Республики считают, что причиной возникшего политического кризиса в республике и во взаимоотношениях с Россией стала агрессивная по отношению к народам Чеченской Республики, к их личному достоинству миссия вице-президента России А.В. Руцкого. Оскорбительные выпады, угрозы применения силы против чеченского народа со стороны вице-президента России, грубое вмешательство во внутренние дела суверенной Чеченской Республики вызвали гнев и возмущение чеченского народа и показали его способность защищать с оружием в руках свое право на свободу, на демократию, на обустройство собственного государства с учетом национальных и региональных особенностей. Народ считает себя вправе решать демократическим путем, без вмешательства извне, вопросы государственной власти в республике. По-видимому, по воле Аллаха, разум победил, переговоры с делегацией Верховного Совета России позволяют надеяться, что нам удается без интервенции Российской империи, без вмешательства извне, демократическим и мирным путем решать вопрос о власти.

В связи с этим мы приываем группы и течения, номенклатуру, ставшие на путь конфронтации с Исполкомом ОКЧН, пытающиеся расколоть чеченский народ, лишить его единства — к единству с народом, к политическому диалогу, к мирному осуществлению выбора парламента и Президента.

Мы призываем вас обеспечить бесперебойную работу всех отраслей хозяйства, не разрушать экономику, сложившиеся хозяйственныe связи. Мы призываем не делать провокационные выпады, и тем самым провоцировать народы республики к национальной трагедии. Исполком ОКЧН, ставя во главу угла вопрос о государственной власти, исходит из следующих исторических реальностей. История показывает, что зависимость политических структур власти в Чечне и Ингушетии от государственного устройства России практически всегда лишала чеченцев и ингушей традиционно присущих их природе совместного мирного сосуществования, свободы и демократии, обычая и обрядов.

Мы сталкивались с постоянным насилием в отношении наших народов. Это проявлялось десятилетиями, столетиями: эпоха царизма, период становления советской власти, 1944—1957 годы.

Мы видели, как политические перевороты и нестабильность в Российском государстве сопровождались в Чечне и Ингушетии волнами насилия против народов свободолюбивого края, попытками расколоть нас, проповедуя при этом интернационализм".

Да, сегодняшние политические процессы в Чечне — это наше национальное возрождение. И истинный интернационализм возможен только через возрождение национального самосознания, национальной культуры, через возрождение национального самосознания, национальной культуры, через уважение права каждой нации на свободное развитие. Мы уважаем права всех наций на свободу, на демократическое определение своей государственной структуры. Свободу, демократию России у Белого Дома защищали и были готовы умереть сотни, тысячи чеченцев и ингушей вместе с русскими, евреями и представителями других наций. Они защищали вместе с тем Конституцию России, законные органы власти.

Но демократию, свободу пытались защищать и здесь, в Чечено-Ингушетии, независимо от национальной принадлежности. Это надо признать как реальность сегодняшнего дня.

Конечно, если бы попытка переворота в Москве не провалилась, то в стране наверняка началась бы гражданская война, и вряд ли удалось бы в Грозном совершить бархатную революцию и смести партократическую верхушку, поддерживающую своими действиями ГКЧП-истов. Исполком ОКЧН с самого начала предлагал варианты и следовал по пути мирных, законных преобразований в республике. Мы предлагали провести референдум о доверии Верховному Совету ЧИР и в зависимости от результатов референдума решать вопрос о парламенте и президенте, о государственной власти в ЧИР. Представлялось, что вопрос о том, быть Чечено-Ингушетии в составе России или нет, тоже должен решаться через референдум. Однако развитие событий определило другой вариант решения — самороспуск Верховного Совета ЧИР.

Нам представляется, что это было далеко не самое оптимальное решение проблемы.

Верховный Совет Чечено-Ингушетии, состоявший в абсолютном большинстве из компартиапаратчиков /причем многие из них были самыми одиозными фигурами в республике/, организовал в последующем строго послужной состав Совета Министров ЧИР. Словом на все управленческом "верху" республики вновь был сплошной антинародный монолит, поколебать который можно лишь всей мощью всего народа.

Но такая возможность у народа была отнята. А затягивание во времени преобразований властных структур в республике могло только углубить политический, социальный и экономический кризис, что могло иметь нежелательные последствия для народа Чечено-Ингушетии, особенно в осенне-зимний период 1991 года.

Понимая все это, Исполком ОКЧИ согласился на самороспуск ВС ЧИР и создание провокационного по своей сути /что в последующем и подтвердилось/ Временного Высшего Совета. Было решено: должна работать исполнительная власть /Совет Министров ЧИР/. Мы же брали на себя совместно со всеми демократическими силами республики организацию процесса по выборам демократического парламента и Президента.

Все это исключало многовластие, обеспечивало мирный выход из революционной ситуации и переход в новое качественное состояние общественного развития без паралича исполнительной власти, без экономического кризиса.

Однако ВВС и Совет Министров ЧИР, утверждая, что Исполком ОКЧИ незаконный орган, что за ним не стоит народ, пошли на разжигание политического хаоса, организацию политических провокаций, способных привести к гражданской войне. Была организована компания со стороны ВВС и Совета Министров ЧИР совместно с КГБ и МВД по обеспечению провокационного силового вмешательства Российского государства во внутренние дела Чеченской Республики. Обеспечивалось это посредством дезинформации парламента России. Постарался в этом грязном деле и А. Руцкой.

Мы оказались свидетелями существования в республике глубоко эшелонированной партократии во всех звеньях народного хозяйства, способной пойти на реставрацию тоталитаризма и диктатуры, не учитывая интересы народа, на восстановление режима угнетения. Эти события усилили в республике противостояние, усилили паралич власти, приближали развал экономики. Мы снова были поставлены на грани гражданской войны. Возникли условия перехода из бархатной революции в революцию традиционную, что могло иметь, в свою очередь, далеко идущие

последствия как для Чечено-Ингушетии, так и для России. Из этой чуть было не состоявшейся всеобщей беды мы должны извлечь урок и усвоить следующее. Если победа демократии и окончательное свержение тоталитаризма начались у Белого Дома России 19—21 августа, от центра к периферии, то реставрация тоталитарного общества, диктатуры в изощренных формах /если руководство России не будет учитывать национальные особенности регионов периферии/ может начаться от периферии к центру через гражданские и экономические войны. Если, конечно, мы не проявим склонности к диалогу, не утихомирим свои политические амбиции, не прислушаемся к голосу разума, не будем выражать интересов народа.

А тогда, во вновь создавшейся революционной ситуации мы сочли разумным признание всех действующих органов власти: Временный Совет, Исполком ОКЧН, Совет Министров так и не оставили попыток дестабилизировать обстановку в республике. Общая воля— основа всех законов и законности. И с этой точки зрения единственно легитимный Исполком ОКЧН был законным органом власти на переходном этапе в Чеченской Республике. Остальные же структуры все больше увязали в провокациях, пока, наконец, окончательно не скомпрометировали себя в глазах народа. Время все поставило на свои места.

Чего же хотят чеченцы? Они хотят свободно дышать, созидать. Они хотят быть хозяевами на своей земле, сотрудничать с окружающими их народами.

Весь мир знает, что у нас в республике прошли законные выборы парламента и Президента, тогда на выборах присутствовали наблюдатели 23 стран мира, а также из Прибалтики, Грузии и Армении.

Из общего числа избирателей в голосовании участвовало 77 процентов. За кандидатуру президента отдали свои голоса 85 процентов голосавших. И это несмотря на все чинимые партпровокаторами препоны.

Нашу революцию пытаются подогнать под трафарет бисмаркского высказывания: "Революцию подготавливают гении, а осуществляют фанатики, плодами же ее пользуются подонки".

Но не гении подготавливали нашу революцию, а народ, не фанатики осуществляли нашу революцию, а народ, и плодами нашей революции пользуется и будет пользоваться народ.

Установлению суверенитета нашей республики, ходу революции пытались помешать в имперском центре.

8 ноября Президент РСФСР Борис Ельцин ввел на всей территории Чечено-Ингушской Республики Чрезвычайное положение.

"В целях пресечения массовых беспорядков, сопровождающихся насилием... В интересах охраны конституционного строя республики..." — гласили строки указа.

А.В. Руцкой, будучи 7 ноября в Грозном, заявил: "Это не революция, а бандитизм". Были направлены в Грозный на транспортных самолетах войска ОМОНа.

Из центра в Грозный заслана шифрограмма. Москва делала отчаянные попытки раздавить народную волю:

"ЗАДЕРЖИТЕ ДУДАЕВА..."

Шифрограмма из Москвы поступила в 08 час. 45 мин.
08.II.91 г.

Секретно. Грознъ. МЭД.

Комиссарову, Орлову, Гафарову,
Ибрагимову, Асемерзаеву.

Вами не выполнены решения, принятые на совещании у вице-президента Руцкого А.В., по выполнению Указа Президента

та РСФСР от 7 ноября 1991 г. Приказываем немедленно приступить к освобождению зданий КГБ, бывшего ИК КНСС и др. объектов...

Задержите Дудаева и других членов ОКЧН.

Информируйте ежечасно.

Степанков, Иваненко, Дунаев.

Другая шифrogramма из Москвы поступила в 15 час. 40 мин. 9 ноября 1991 г.:

Предупреждаю о персональной ответственности за организацию точного и безусловного выполнения Указа Президента о введении ЧП в Чечено-Ингушетии. Примите срочно меры для предотвращения захвата здания МВД. Его сдачу считаю недопустимой. Необходимая помощь будет оказана. Невыполнение моего и т. Баранникова приказа Гафаровым считаю преступлением.

Дунаев.

Об этом всем стало известно в 20 часов из сообщений российского телевидения. Московские эмиссары, прибывшие в Грозный, и "наши" — и.о. министра внутренних дел ЧИР Ибрагимов, первый заместитель прокурора республики Арсемерзаев знали заранее, по крайней мере, в 8 час. 45 мин. утра как следует из шифrogramмы, подписанной российскими шифрами: прокуратура — Степанковым, КГБ — Иваненко, МВД — Дунаевым.

И еще. Помощь, о которой шла речь во второй шифrogramме была организована в тот же день: несколько сот до зубов вооруженных людей были сконцентрированы в грозненском Доме офицеров. Предполагаемые руководители группы захвата состояли из всех замов министра и нескольких начальников отделов МВД ЧИР. Всем им были присвоены досрочные звания. Им было дано принципиальное согласие Дунаеву ЗАХВАТИТЬ ДЛЮХАРА ДУДЕВА и членов президиума ИК ОКЧН, чьи фамилии опубликованы в "Голосе

Чечено-Ингушетии". 1 ноября: "... ответственность за возможные трагические последствия полностью ложится персонально на Д. Дунаева, З. Яндарбиева, Ю. Сосланбекова, И. Арсемикова, М. Темишиева, М. Удугова, Х. Ахмадова и их сторонников".

Было приказано обезглавить революцию в Чечне.

Однако указ Б. Ельцина сплотил и объединил чеченский народ. В ночь с 8 на 9 ноября в едином порыве с возгласами: "Свобода или смерть!" — собрался в Грозном почти весь чеченский народ, который запрудил все площади и улицы Грозного. Наутро стали подходить и подходить люди, даже ребята заняли свой "позиции" на крышах и деревьях.

Были забыты политические амбиции разных партий и общественных движений, ассоциаций. Вчерашние противники братались, работники МВД слились с народом и пришли на площадь. Свободы, ингушский митинг прислал депутатию ингушей, чтобы заявить о своей готовности выступить в защиту чеченской революции. Делегации Грузии, Абхазии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Азербайджана, Таджикистана, зарубежной и отечественной диаспоры, представители средств массовой информации зарубежных стран, которые находились в те дни в Грозном, заявили о своей готовности стать в ряды защитников в случае опасности со стороны ОМОНа и войск. Началось братание прибывших из России солдат с жителями Грозного. В моем архиве храниться запись разговора чеченского старика с русским солдатом на военном аэродроме. Среди прочего старец сказал: "Если бы счастье, благоденствие народа, нравственная чистота и глубокая духовность, сближающие народ с Богом, зависели от захваченных и прихваченных территорий Европы и Азии, был бы самим благоденствием народом, народом высокой нравственности и глубокой духовности, величию которого поклонились бы все народы земли. Однако ни

от территорий, ни от кровопролитных войн, в которых уничтожались соседствующие с Россией народы, русский народ счастливым и богатым не стал. Богатыми становились ваши цари, их приближенные, ваши вожди, которым вы поклонялись, как богам. Богаче России в мире нет страны. Обратите всех ваших мнимых врагов-соседей в надежных друзей и будьте счастливы. Что вам мешает? Волей исторической судьбы мы живем на этом маленьком пятаке, имя которому "Чечня". Больше половины этого пятака — голые скалы и камни. Но мы даже на этих камнях творили вручную террасные пашни и жили, ни с кем не враждую, не зарясь на земли соседей, выращивая скот, хлеб и никогда не голодали. Более того, продавали хлеб, скот и животноводческую продукцию соседям взамен покупая у них то, чего у нас не было. Это было тогда, когда не было техники. А при современной технике ведь еще лучше можно зажить, если жить во имя жизни, а не во имя мифа, вроде коммунизма, который нас всех окончательно доконал. Передайте русскому народу эти наши мысли и желание иметь с великим русским народом самые тесные связи и большую дружбу. Да поможет нам Все высший!"

Единый порыв чеченского народа, его готовность защитить суверенитет республики заставили отступить центр: сессия Верховного Совета отменила указ Бориса Ельцина.

А в Грозном ликовали, на площади Свободы пели песни об исторической свободе, о героях, обессмертивших свои имена в борьбе за свободу и независимость чеченского народа.

Парламент Чеченской Республики по поводу агрессии России против суверенной Чеченской Республики заявил:

•• "Благодаря Все высшему, воле к свободе и мудрости чеченского народа, а также братской поддержке со стороны всех горских народов Кавказа, демократических сил России введенные

в город Грозный войсковые подразделения империи не были применены против народа.

Однако принятие Верховным Советом РСФСР постановление показывает, что Россия приняла решение, вопреки требованиям ст. I,3 Международных пактов "Об экономических, социальных правах" и "О гражданских и политических правах", где указано, что "все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие", а Россия как участник этого пакта должна поощрять осуществление права на самоопределение и уважать это право.

Вместо выполнения своего долга перед ООН и чеченским народом Россия не желает признать lawfully избранного Президента и Парламент Чеченской Республики, объявив экономическую блокаду Чеченской Республике, выдавая различные группировки сывшей партократии за политические организации.

В таких условиях Парламент Чеченской Республики не находит возможным обсуждать какие-либо вопросы с делегацией Верховного Совета РСФСР, ибо политика российского руководства и после отмены чрезвычайного положения в Чечено-Ингушетии направлена на дестабилизацию обстановки не только в Чеченской Республике, но и во всем кавказском регионе".

Но и сегодня наступление центра на нас продолжается, только уже в других формах: экономическая блокада, искаженная информация о республике в средствах массовой информации, засылка в республику провокаторов, использование свергнутой народом местной партократии и пресловутое разногривание "казацкой и ингушской карт".

Северный Кавказ наиболее бесправный и обездоленный край в России. И это сейчас осознают и горцы, и казаки, хотя и их политическое пробуждение сопровождается иногда "стычками". Они, подчас, не видят причину взаимного недовольства в кознях общего "хозяина". Вообще на Северном Кавказе, где империя имеет большой опыт завоевания, ловко пускается в ход казачья карта.

Горцы прекрасно понимают, что казаки, как и горцы, подвергались геноциду со стороны советской власти и в настоящее время являются обломками истерзанного, почти униженного сословия.

Что касается казаков, проживающих на территории нашей республики /сунженских, терско-таурских и терско-гребенских/, то все они селились здесь давно, гонимые крепостниками России, и в силу исторических условий приняли "чеченское гражданство".

"Давно, давно, — писал Л.Н. Толстой, — предки их поселились среди горцев, приняли их обычай и одежду, но в чистоте сохранили свой русский язык". По мнению исследователей чеченцы приняли определенное участие в историческом формировании терского казачьего сословия. Среди казаков растворились чеченские тейпы, туной, садой, окой... Многие фамилии из казачьих станиц признают себя потомками чеченцев — это Гулаевы, Хановы, Кузины из станицы Червленной; Андрющини, Митрошини из станицы Дубовской. Даже ее основателем считается чеченец Дуба.

Предания говорят о наличии ряда чеченских поселений между реками Тerekом и Кумой до Кавказской войны. Генерал Ермолов сообщает, что к его приходу на Северный Кавказ здесь были чеченцы, у которых он отнял до миллиона овец.

Оригинально высказался один из историков, что казаки уходили от деспотии царизма на окраины России, а за ними пятам шел царизм. Царизм стал постепенно прибирать к рукам казачество, одаривая их отнятыми у горцев землями, устанавливая им жалованья и используя их в покорении окраинных России народов.

Но мы не желаем и не хотим терять дружбу с казаками, нашими историческими братьями. Все казаки, проживающие на территории Чечни, признаны, как и чеченцы, гражданами Чеченской республики.

Лихо разыгрывается и "ингушская карта".

Ингуши не очень отличаются от чеченцев. У них общая психология, обычай, культура, язык же отличается незначительными фонетико-морфологическими и лексическими особенностями. Редки ингушей исторически являются чеченскими племенами. Они были известны под племенными этонимами — галгай, глины, кисты, назрановцы. Современное название они получили от топонима Ангушт, села расположенного в Тарской долине. Они были основателями поселений на месте нынешнего Владикавказа и в XУШ веке образовали ряд поселений вокруг основного плоскостного села Назрань. С XIX века стал формироваться этнос ингуши из исторически древних племен галган, галаи, орстхой и других.

Политика "Разделяй и властвуй" сыграла, конечно, свою роль. Из чеченских племен образовались два этноса: чеченцы и ингуши.

Все чеченские племена объединяются под названием "вайнах" буквально наш народ, и мы, чеченцы и ингуши /в Чечено-Ингушетии/, аккинцы или ауховцы /в Дагестане/, кисты или кистин-

цы /в Грузии/, никогда себя не разделяли. Не разделяли при геноциде нас и наши враги: вместе нас выселяли, вместе мы и воевали за свою независимость.

Некоторые лидеры партий и общественных формирований ингушей ставят в настоящее время вопрос об образовании Ингушской автономии в составе России, мы же не можем вмешиваться и навязывать свои концепции свободному ингушскому народу.

Мы обязательно объединимся и вместе будем добиваться отторгнутых у вайнахов сталинско-бериевской кликой территории, прирезанных к Осетии вместе с правобережьем Владикавказа.

Нет и не было такой силы, несмотря на все пропаганды, которая смогла бы разъединить на два этноса эти исторически однокровные и братские племена одного народа.

Джохар Дудаев.

ЦИКАВЫЙ ЗВЕСТКИ з КАЗАЦКАГА СЛОУН!КА-ДА ВЕДН!КА

(Калiforniya, USA, 1969, Tom 3, st.293)

Чечёны — русская называла кауказской народностью, якая ад ск!ф-ск!х часоў насыляла вобласць, якая ляжыть пам!ж Церакам! Кумикской плооскасцю! Андлск!м хрытом. Сам! сябе яйн называшь "нахчын". У час барацьбы за незалежнасць Кауказа вольнолюбныя! ваяун!чыя чечёны, разам з суседн!м! Ингушам! был! найбольш адданым! старонн!кам! мама Шам!ля; пасля пакарэння выселены у горы, а іх раўнінныя земл! заняты пад казацк!я! руск!я пасяленн! Кал! адбылася руская рэвалюція 1917 года, чечёны ўдзельн!чал! ў стварэнн! "Савета Горнаў Паўночнага Кауказа", які праз год л!кв!даваны войскам Дзян!к!на. У СССР на іх зямл! была ўтворана Чечна-Інгушская АССР, якая стала ачагом пастасинага супроньдзеяния савецкай уладзе ...

ШТО ТЫ ВЕДАЕШ ПА ГІСТОРЫ СВАЙГО НАРОДА?

Ад сваіх бацькоу, ад дзядулі і бабулі татары чулі паданіі пра тое, як яны апінуліся на Беларусі. З школьніх падручнікаў не вельмі многа даведаешся пра гісторыю татар. У папулярнай казцы А.С. Пушкіна "Пра цареўну і багатыроу" сказана, як моцныя і мужныя рускія хлопчыні бавілі свой час:

... или выманить из леса пятиторского черкеса,
иль башку с широких плечь у татарина отсечь.

Некалькі разоў на ўроках гісторыі і рускай літаратуры тлумачыца пра тое, якая высокая культура была у рускага народа да татара-мангольскага нашэсця, як рускі народ геральчна змагаўся трыста гадоў з іншаземнымі прыгнітальнікамі і як гэта барацьба засланіла заходнеурапейскія краіны ад татарскага нашэсця. Вось з прычыны татарскага іга і да гэтага часу застаўшца некаторыя цяжкасці.

Каб дзеці, а таксама і дарослыя крыху разабраліся з tym, адкуль мы узяліся, як жывём сярод беларускага народа, Станіслау Думін і Ібрагім Канапацкі, пры грешовай дзяржаунай дапамозе у выдавецтве "Полімі" /1993 г./ выпусцілі у свет навукова-папулярную кнігу пад назвай: "Беларускія татары: мінулае і сучаснасць". З гэтай кнігі, з артыкулау часопіса "Байрам", які выходзіць у свет чатыры разы на год, а таксама з іншых артыкуалаў, што друкуюцца у газетах і часопісах, цікауні чытач можа атрымаць патребную інформацію.

На просьбе рэдакцыі "Байрама" дацэнт Беларускага педагагічнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных наукаў І.Б. Канапацкі склаў пытанні, якія пакажуць чытачу, што ён ведае, а аб чым яшчэ трэба крыху пачытаць, спытанаць у больш дасведчыных.

Тым, хоца засведчыць сваё знаёмства з гісторый і этнаграфій беларускіх татарау, можна будзе пры Беларускім згуртаванні татарау-мусульман "Аль-Кітаб" здаць іспыты і атрымаць адпаведнае пасведчанне.

П Ы Т А Н І Ў Д А І С П Ы Т А Ў
П А Т А Т А Р А З Н А Ў С Т В Е

1. Чым адрозніваюцца татары ад іншакольнага насельніцтва?
2. Даэ жывуць літоускія татары і чаму іх так называюць?
3. Мусульманскія і ўзорскія народы.
4. Вітаут Вялікі.
5. Хан Залатой Арды — Тахтамыш.
6. Паход Тахтамыша і Вітаута Вялікага у Причарнамор"е /1397 г.
7. Бітва пад Ворксай 1399 г.
8. Шадрыхтоука да рашаючай бітвы Беларуска-Літоускай Дзяржавы і яе саюзнікау з крыжакамі.
9. Грунвальдская бітва.
10. Роля Вітаута і яго пераемнікау у гісторыі Залатой Арды.
11. Трактат пра літоускіх татарау — Рысале-і-татар-і-Лех.
12. Адносіны Вялікага Княства Літоускага з Крымам.
13. Гісторыя роду Глінскіх.
14. Татарскіе асадніцтва у Беларуска-Літоускай Дзяржаве.
15. Рэвізіі татарскіх зямель у Беларуска-Літоускай Дзяржаве.
16. Асноўныя прычыны разкіх ваганиць колькасці татарау у Беларуска-Літоускай Дзяржаве.
17. Татары-зямянё.
18. Татары-казакі і безземельныя татары-раменскі.
19. Татарскія харугвы і сцягі.
20. Гаспадарскія татары /служылі Вялікаму Князю, каралю Рэчы Паспалітай, пазней называлі каронінны харугви/.

21. Татары на службе у магнатау.
22. Ягайла і Ягелонн,
23. Спробы абџажарыць татарау дадатковым! павіннасцям! і падаткамі.
24. Статуты Вялікага Княства Літоўскага і соймавыя канстытуцыі па прававых пытаннях татарау.
25. Ганцы, талмачы і паслы-татары.
26. Свяшчэнная кніга мусульман — Кур'ян.
27. Сунна — збор Хадзісау — сведчаннія пра слова і учынкі прарока Мухаммэда.
28. Хамайл — мусульманскі малітоунік і Аль-Кітаб.
29. Мугіры — мусульманскія выслою і — знаходзяцца ў мячэцях і жылых памяшканнях мусульман.
30. Дуалар і граматкі.
31. Мячэці. Знешні выгляд і унутранае аблістыванне.
32. Мізар. Што трэба ведаць, калі ты наведваеш мізар.
33. Мусульманскі пост.
34. Малітва.
35. Азан — наданне імя дзіцяці.
36. Вясельны абраад.
37. Шятніца і гадавыя мусульманскія святы, памятныя дні і ночы.
38. Пахароны.
39. Мусульманскія з"езды на мізарах. Чаму у паслядзення гэты пашырыліся гэтыя звычай на Беларусі?
40. Суннет — аброзанне.
41. Дазволеная і забароненая ежа для мусульманау.
42. Наибольш вядомыя стравы татарау-мусульман.
43. Вучоба татарау-мусульман. Годжі і гаджині.
44. Праследаванне мусульман за веру ў начатку IV ст., і пры савецкай уладзе.

45. Лівонская вайна і паўстанне Багдана Хмяльніцкага.
46. Руска-польская і руска-шведская вайна на тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага і трагедыя літоўскіх татарау у сувязі з гэтай вайной.
47. Сям"я Туган-Бараноўскіх.
48. Бунт ліпкау — пераход часткі каронных татарскіх харугвау на бок турэцкіх войскау.
49. Ян Ш Сабескі і татарскае асадніцтва у Падляшшы.
50. Магнаты Сапегі. Паўночная вайна 1700—1721 гг. і лёс татарау у гэтай вайне.
51. Гісторыя першых уланau у Рэчы Паспалітай.
52. Магнаты Радзівілы.
53. Польскія каралі Аугуст II і Аугуст III, Станіслау Ляшчынскі. Станіслау Аугуст і стаўленне іх да татарау.
54. Генерал-маёр Беляк.
55. Канстытуцыя Рэчы Паспалітай 3 мая 1791 года.
56. Тадэвуш Касцюшко і удзел татарау у паўстанні Касцюшкі.
57. Кацярына II і адносіны яе да беларускіх татарау.
58. Напалеон I. Удзел татарау у Руска-французскай вайне 1812—1814 гг.
59. Паўстанне 1831 года і ўдзел ў ім татарау.
60. Паўстанне 1863—1864 гг., удзел у ім беларускіх татарау.
61. Ажыуленне нацыянальна-рэлігійнай дзеяйнасці татарау у Расіі у канцы 19 і пачатку 20 стагоддзяў.
62. Татары у час Першай сусветнай вайны.
63. Удзел літоўскіх татарау у адраджэнні Рэчы Паспалітай.
64. Ажыуленне рэлігійнага і нацыянальнага руху татарау у Рэчы Паспалітай у 20-х і 30-х гадах 20 ст.
65. Удзел татарау у Другой сусветнай вайне.
66. Адносіны татарау з хрысціянскім насельніцтвам у Беларусі.

67. Адносіны камуністычных улад да татарау-мусульман.
68. Заснаванне і дзейнасць Беларускага згуртавання татарау-мусульман "Аль-Кітаб".
69. Першая Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя "Татары-мусульмане на землях Беларусі, Літвы і Польшчы".
70. Другая Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя "Ісламская культура татарау-мусульман Беларусі, Літвы і Польшчы і яе узаемадзеянне з беларускай і іншымі культурамі".
71. Першядычныя выданні татарау Беларусі, Літвы і Польшчы ў 30-х—80-х гадах XX стагоддзя.

Склада І. Канапацкі.

МУСУЛЬМАНСКІЯ АРАБСКІЯ ІМЕНЫ

سَلِيْمَةٌ - Саліма	шчаслівая, паслякова
سَلِيْمَةٌ - Саліма	няшколная, адаровая
سَمِيرَةٌ - Саміра	субяседніца
سَفَرْ - Сафар	ад назвы месяца Сафар
صَفِيْهٌ - Сафія	цнатлівая, абранніца
سُلَيْمَانٌ سُلَيْمَانٌ - Сулайман	мірны, ахавани

СЯМ"Я АХМЕТШНЫХ

Татарская афіцэрская сям"я жыве на Беларусі з 1979 года. Ільгізар Габдурахманавіч нарадзіўся у в. Селішча Пермскай вобл. 20 чэрвеня 1946 года, закончыў Вышэйшае ваеннае інженернае вучылішча ў Пермі. З жонкай Людмілай Сяргееўнай, выпускніцай інстытута замежных моваў, выгадавау дачку Алена /прозвішча па мужу Салауёва/ і сына Андрэя. Дачка і сын скончылі Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт: яна гістарычны, а ён факультэт журналістыкі. Дзееці жывуць і працуць у Менску. Ільгізар Габдурахманавіч — падпалкоунік у адстауцы. Жыве з жонкай у Петрыкаве Гомельскай вобл., Людміла Сяргееўна — на педагогічнай работе.

Ахметшны ведаюць сваіх продкаў, якія жылі ў XIX стагоддзі: Карымулліны, Гайсін — выхадцы з в. Тымірзык Сабінскага раёна Татарстана і Гомілавы, Абдулавы — з в. Кузем"ярава Бардымсага раёна Пермскай вобласці. Бацькі Ільгізара — Ахметшын Габдыры /Габдурахман/ Ахмадзішавіч і маці — Сафура Муратауна /у дзявоцтве Абдулава/ жылі ў пасёлку Ша-Камскі Пермскай вобл., цяпер жывуць у горадзе Пермі.

Прозвішча Ахметшны паходзіць ад імя прадзеда Гайсін Ахмадзіша, які памёр у 1933 годзе. Дзядей, якія засталіся сіротамі звалі звычайна Ахмадзішны, а аднойчы ў дакументах записалі — Ахметшны, так і павіялося.

Заканчваючи вучобу на гісторычным факультэце, Алена Ільгізарауна напісала дипломную працу па гісторыі беларускіх татар. У адным з нумароў "Байрама" мы пазнаёмім нашых чытачоў з асноўнымі падаждэннямі гэтага цікавага даследавання. Спадзянемся, што і журналіст Андрэй Ільгізаравіч парадуе нас сваімі публікацыямі, звязаннымі з татарскай тэматыкай.

БЫЛІ СЯРОД ТАТАРАЎ ПАХАДЖАІ...

Цяпер ужо німагчыма вызначыць, што ва йспамінах належыць міне, што маёй маці і бабулі, што цёткам. І үспаміны гэтых прыемных. Былі на Беларусі гарады і мястэчкі дзе жыло па 10, а то і па 50 татарскіх сямей, але жылі татары і у вёсках, засценках, дзе мусульманскія сем'і былі у 2—3 хатах, ці жыла наогул толькі адна сям'я. Тады з прыходам у дом чалавека, які казау: "Салам-алейкум", усе у хаце адказвалі са здзіўленнем і радасцю: "Алэйкум сялям". Часам такім гостем быу незнаёмы чалавек, які праз людзей знаходзіў мусульманскую сям'ю. Яму прапаноўвалі ваду, каб памыць рукі і твар, запрашалі за стол. Насля абеду, калі гэта было вясною ці летам, гость, памаліўшыся як прынята ў мусульман у бок святога горада Мекка /мугір на сцяне паказвау патрэбны напрамак/, пытау аб тым, ці ёсць паблізу мізар — мусульманскія могілкі. Калі ж мізар быу, то прыняўшы абдэсь /ритуальнае мышцё/, гость разам з кім-небудзь з сямейнікау, ішоу на мізар. Абышоуши мізар злева направа, плючу адпаведныя аяты з Кур'ана, сам ці з дапамогай хлопчыка або гаспадара шукау магілы пэуных людзей, каб памаліща за душу памерлага. Гэта была магіла каго-небудзь з яго радні, прыцелю, а часцей за ўсё мусульманіна, за якога прасілі той ці іншы мусульманін, ведаючы, што падарожны будзе з аказіяй на мізары. І спецыяльна не называю гостя пахаджаем, як называлі такіх людзей за вочы. А чаму? Гость ёсць гость і у мусульман не прынята лышаць у чалавека, чаму ён пришоу і колькі будзе гасціваць, куды накіруеца далей. Прыдзе час і ён сам раскажа, калі палічыць патрэбным. Ужо пад старасць я стау думаць, а чаму ж гэтых людзей называлі пахаджаямі? Можа таму, што яны хан-

дзілі пешшу, праводзілі большую частку свайго не такога ужо і працяглага старэчага веку? А можа таму, што яны так здзей-
снялі свой хадж — падарожжа у мусульманскія асяродкі? Па-
водле мусульманскай веры трэба хоць раз у жыцці татарыну
пайсці! і пакланіца у святыя гарады — Мекку і Медыну, пама-
ліца у славутых мячэцях, але калі дайце! туды не было маг-
чымасці, калі нельга было праісці праз розных дзяржавы і
границы, тады можна было здзейсніць такі малы хадж, які насы,
не вельмі навучаныя у справах веры татары, лічылі таксама
угодай Аллагу справай.

Як я дадумаўся, паходжаеі становіўся чалавек, калі ён
ужо выгадаваў дзеяцей, дачакаўся ўнукау, гэта значыць, што
яму можна было адлучыцца ад розных клопатау і паходзіць па
свешце, ды і самому зрабіць нашта карыснае. Нярэдка паходжаеі
становіўся чалавек, які страціў жонку, сына ці дачку і каб
хоць трохі забыць сваё гора, ішоу у свет. Вядома, што пажы-
лыя людзі вельмі адчуваюць няувагу блізкіх людзей: ці то ня-
вестка коса паглядзела на свёкра, а сын не заступіўся за
бацьку, ці то зяць не па-сіноуску ставіца да старога. І сі-
туацыі такія бывалі не толькі у мусульманскіх сем'ях. Усім вя-
дома, што граф і пісьменнік Леу Талстой таксама зышоу з ха-
ты і памёр сярод чужых.

Паходжаеу любілі малыя дзеці, бо госьць звычайна прино-
сілі салодычи — цукеркі, пернікі /пячэнне/. Калі гэта была
садага, то гаварыў за каго, а нярэдка гэта былі пачастункі
ад тых татар, дзе ён быў у гасцях. Калі ж хто-не будзе не
здагадаўся перадаць залодычи, то сам паходжай мог выдумаць
і сказаць, што дзецям пасылае тая ці іншай цёця і так зла-
годжвау пачуную яе нездагадлівасць ці скучасць. У час абеда,

вячэры ці снядання пахаджай хвалу стравы гаспадыні і прыгэтым не забывау, што Зуля ці Асэя, у якой ён частаваўся, таксама лячэ вельмі смачную ложину, варыць калдумы, або такія смачныя у яе перакачаванікі! Ніколі пахаджай не скажа благога слова пра тых, у каго прыйшлося пабыць госцем. Калі бачыу, што у даме ёсь хлопец, якому і жаніца пары, то гаспадару ці гаспадыні казаў, якая добрая, разумная і прыгожая ёсь дачка у Хадычи у Докшыцах, што каб меу бы свайго унука дзяцюка, то быу бы рад мець яе за нявестку. Вядома, тады жонку выбіралі не на конкурсах прыгажосці ці на фестывалах сучаснай песні, віцебскіх "базарах".

Перад госцем маці, цётка, бабуля хацелі паказаць, як іх Смоля ці Сюля добра чытае Кур'ян. і тут пахаджай згадвау пастаўскіх ці мядзельскіх татарау, якія таксама вучачь сваіх дзетак па-мусульманску.

Звычайна пахаджай ведау розныя гісторыі з жыцця мусульман. Заусёды там былі расказы з Аль-Кітаба, з жыцця прарокау, а то і выдуманыя ім самім. Дзееці з задавальненнем слухалі. Калі здаралася, што госьць-прыхаджай завітау зімой, у час з моцнымі і маразамі ці завеямі, гаспадары упрошвалі госьця не пакідаць іх у такую пару. А яшчэ здаралася, што госьць прыходзіу, калі жварэлі малыя дзеткі. Тут ужо і гаспадар і гаспадыня не адлускалі госьця, пакуль дзеткі зусім не паздараваюць, каб барані Бог ад іх жвароба не перакінулася у іншыя сем", да іншых дзяцей.

Бывала і такое, што пахаджай далікатна казау гаспадару: "Мне здаецца, што табе трэба наведаць свайго бацьку, бо не надта ён здаровы, паслышацся". Вядома, і у тыя часы ладзі пісалі лісты, але расказ чалавека, які пабывае у сямі тваіх родных, шмат багацейшы, чым слова "жыць і здарсці". Тут назі-

ральны чалавек зауважау тое, што сам чалавек не адкрыве у лісце нават самаму блізкаму чалавеку. Ад пахаджая сын ці дачка маглі пачуць аб тым, што ім лепш да сябе забраць сваю матулю, а не жыць ёй у нявесткі.

Пахаджай ведау людзей, якія малявалі мугіры, ці вышыва-лі іх, хто пісау далавары /дуалары/, граматкі. Праз пахаджая можна смела было перадаць гроши родным, за тое, што далавар напідуць, ну а калі гроши не даходзілі, то гэта азначала, што пахаджай недзе памёр. Пахаджа давалі гроши, каб перадау іх як фітр /афітрэ/ у мячэць, або проста бедным мусульманам як закят.

Калі пахаджай заходзіу у горад, мястачка ці вёску, дзе было некалькі мусульманскіх сямей, то ён быу гостем у кожнай сям'і. Ну а калі да чнёй-небудзь хаты не заходзіу, то той сям'і трэба было падумашь, чаму пахаджай іх аблінае.

Калі пахаджай выказвау катэгарычны намер пайсці з гэтага дому, а угаворы гаспадыні і гаспадара не дапамагалі, то давалі пахаджу наказ, які быу і не такі ужо цяжкі для выканання: перадаць ліст знаёмым і родным /тут ужо пахаджай не хаваў, куды пойдзе/, складзіць і памаліцца за памерлых у мячэць, на мізар, перадаць гроши, салодычи для дзяцей, часам папрасіць пррабачэння, калі гаспадары нэчым пакрудзілі далёкіх татарау. Калі ж у татарына быу конь, то пахаджая падвозілі, а каб не выглядала, што пахаджая як нежданага гостя сіраваджалі, то рабілі гэта тайна. Запрашалі пахаджая да сябе зноу у гості і казалі: "Каб нам і наступнага года прыјдаць". При раставанні пахаджа давалі нейкую суму грошу. На выщадак смерці яго было за што паханаць. А яшчэ, як ціпнер кажучь быу і такі аспект. Пакрылжаны стары чалавек казау сваім: "Вось пайду у пахаджая..." Тут ужо і боязня было родным, што пра іх пойдзе

слава". Трэба старога чалавека прасіць, каб ён не гневаўся
і дараваў крыніцы і целіям.

Думаю, што пахаджай работі добрую справу, работі яе
цих, проста па-чалавечы.

Куба Хасянеу чык.

ПАСКОРЫМ ПАДРЫХТОЎКУ АРТЫКУЛАЙ ДЛЯ ЭНЦЫКЛАДЕДЧНАГА ДАВЕДНІКА !

У чацвертым нумары "Байрама" за 1995 г. мяркуем надрукаваць
наступная энцыклапедычныя даведкі: АКА — супроцтставанне над
ракой Акой у 1480 г. маскавітаў і казанскіх татараў; АКІНДЭ —
С а л я т у л ь - а с р — пасляпадудзенная малітва;
АЛАВІН, А л і д н — нашчадкі халіфа Алі; АЛЕКСАНДРОВІЧ Адам—
і мам Бруклінскай мячэці; АЛЕКСАНДРОВІЧ Айша — мастачка;
АРКАН — пяць асноўных палажэнняў ісламу; АУГУСТ Ш — кароль
Рэчы Паспалітай; АХІРА — аль - Ахіра — замагільны свет;
АХШАН — А х ш а м — малітва пасля заходу сонца; БАРСУК —
живёла; БЕЛЫ БАРАН — напаўязыцкі рytual; БІДА — непажаданае
новаўядзенне; БІЧАВАННЕ — самабічаванне — пакута;
БАСКАК — ханскі праxуратар; БРУКЛІНСКАЯ МЯЧЭЦЬ — джамія
татараў-мусульман, якія находзяць з літоўскіх татараў жывуть у
ЗША; ГАГАУЗЫ — цюркскі народ хрысціянскай веры; ДЗІДА — зім-
ная зброя; ДІАБРЫЛ, Д ж а б р и л , Г а ў р н і л — архангел;
ЖАЛОБА — рytual пасля пахавання роднага, блізкага; ЗІЛУН —
зімовая вopратка; ІБРАГІМ — 14-я сура з Кур'ана; КАЗАКІН —
верхняя вopратка; КІВЕР, к і в о р — вайсковы галауин ўбор;
КУКОЛЬ — пустазелле і лекавая расліна; ЛЕБІДА — пустазелле;
ЛІВІЯ — краіна; ПУСТАЛЬГА — драпежная птушка; СЯБР — друг;
ТАВАРЫШ — паплечнік; ТАРПАН — лясны невялікі конь; ТАШКЕНЦКАЯ
МЯЧЭЦЬ — джамія ў Ташкенце; ЮСУФ — 12-я сура з Кур'ана.

Паважаныя чытачы ! Прымайдце удзел у стварэнні нашай
энцыклапеды ! . Даcылайце артыкулы, пралановы.

З КАРАІМСКАЙ МОВЫ

Пасля 1397 года, калі частка караімскага народа перасялілася у Вялікае Княства Літоускае, прыйшло шмат часу і мова адзінага народа пад уплывам навакольнага насельніцтва, а затым і розных дзяржау паўплывала на тое, што паявіліся тры дыялекты — крымскі /кр. д./, троцкі ці тракайскі /тр. д./ і галіцка-валынскі ці галіцкі /гал. д./. Зразумелая для ўсіх караімаў, гэтая мова мае сваё адметнасці. Мы друкуем невялічкі слоўнік караімскіх слоў, якія пачынаюцца на літары "А", і "Б". Чытачы "Байрама" знаёмыя са словамі крымскататарскай мовы, якія прадставіу крымскі татарын Ісмаіл Ісмаілавіч Меметау, і могуць парападобніць іх з караімскімі словамі. Калі караімскае слова адноўлькава гучыць у Крыме, Літве і Тракаі, то мы даем толькі пераклад гэтага слова на беларускую мову, калі ж яно мае нейкія асаблівасці сярод караімскіх, то паказваем, з якога яно дыялекту.

алтын — золата

амбар /кр. д./ — свіран

араба, арба — дууглі воз з драбінамі

аркан /гал. д./ — вироука

ата — бацька, старэйшын, патрнірх

базар — штодзённы кірмаш

байбак, байбах, байдах /гал. д./ — наяднік,
агідны, у іншых морскіх мовах — сурок, тлусты і
маларухомы чалавек

багъатыр — герой, мужчын воін

баклава, пахлава /ир. д./, печыва з мёдам і варэнім

бакфла /кр. д./ — боб, фасоля

бандбан — вілкі, вялікі

балта /кр. д., тр. д./ — сякера

балыкъ /кр.д./, б а л ы к /тр.д., гал. д./ — рыба

барс /тр.д./ — пантэра, тыгр, барс

бурсук — складка, маршына

барыш /кр. д., тр. д./, дамова, згода, мір, спакой

бахча /кр. д., тр. д./, б а х ц а /гал. д./ — сад, агарод

баш /кр. д., тр. д./ — галава; вирышня; правадыр; пачатак

башлык /кр. д./, б а ш л и к /тр.д./ — шапка; галорнад

справа; пачатак; галорни

баштур /кр.д., тр. д./, б а с у р м а /гал. д./ — пакланіща

да зямлі; прасіць, упрошаць. У рускіх гетым словам

называлі мусульман

башыбузук — разбойнік, бандит

безъ /тр. д./ — егіпецкая тканіна, бязъ

безъмянь /тр. д./ — бязмен

бильмез — няумека, нязнайка

бора /кр. д./ — бушаваць /пра моцны вецер/

боран /кр. д./ — бура, ураган; бунт, мяцеж.

Каб адчуць, як гучыць караімская фраза, мы адабралі не-
калькі караімскіх приказак і прымавак, сабрачых караімскім
даследчыкам Ю.А. Палканавым /надрукаваны у МАТЕРИАЛАХ К СЕРИИ
"НАРОДЫ И КУЛЬТУРЫ". Выпуск XIУ. Караймы. Книга I. Стр. 166—
170/.

АЗ АШИМ, ТЫНЧ БАШИМ. Хоць харчу мала, ды спакойней стада.

АЙРЫЛЫК ОЛОМДЕН БЭГЭР. Разлука горш за смерть.

АЙРЫЛГЫЛАРНЫ АЛУВ ИМЭР, БОЛЫРЪЭЛІЗНИ ЮРУ ИМЭР. Тых, што
разлучыліся — мялдвездэ задзвярэ, тых, што адзяллілся —
воук з"есць.

АКЫЛЫ ДУШМАН ХАМОР ДОССТАН ИКИ ДЫР. Разумны ворог жана за-

дурнота сябра.

АНАСЫНА БАК ТА, КУЗИНЫ АЛ. Паглядзі на маң! і сватай дачку.
АТ/НЫ/ БАРЛЫДАН, КЫЗ/НЫ/ ЙАРЛЫДАН. Каня /купляй/ у багатага,
дэяучыну /бяры/ у беднага.

АШЫНА КОРЕ ИШИ БЭЛЛІДІР, Як! при ядзе, так! і у працы.
БЕШ ПАРМАК Да ТЕГІЗ ДУГУЛЬ, Пяць пальцау і усе розныя.

БИР КОЛТЫХКА ЭКИ ХАРБУЗ СЫТАМАЗ. Пад цаху два гарбузы не
памесциш.

ГЕНДИН ДЕН ГАИРЫСЫН БЕГЕННЕМЕЗ ДЖАХИЛЬ. Дурному акрамя самаго
сябе н!хто не падабаеща.

КЬАРТЛЫКТАН ИЛДЖ ЙОК. Ад старасц! лекау няма.

ЙАНЫЛМАН -- АЛЛАХ ДЫР. Не памылняеща адз!н Бог.

Падрыхтавала Г. Гаммал.

КУРОРТНЫЙ МЯСЦ!НЫ Ў ТАТАРСТАНЕ

Татаротан багаты курортным! ресурсам!. Ёсь радов!шчи суль-
фатных водаў з утрыманнем серавадароду да 325 мг/л — у раене
пос. Баўлы, гарадоу Бак!рава, Бу!нок, Мензел!нок, Чистапаль !
!нш. У шәрагу раенау выяўлены расолы высокай м!нерал!запы! !нш.
як!я утрымливаць ёд, бром, бор, радиоактыўныя элементы ! !нш.
У 1958 г.рабл!зу ал Казан! адкрыты сульфатно-кальциевыя воды.
Значычна запасы лекавай граз! ў Блак!тним возери (за 12 км ад
Казан!). Дзейн!чайко курорт !жэуск!я М!неральния Воды (Ела-
бужск! раен), Бак!рава ! Вал!льеўок!. Акрамя гэтага ёсь сана-
торы! "Казанок!" (500 месц) для хворых на страун!к ! пару-
шэйне абмену речывау. "Л!валия" (450 месц) для хворых на ор-
ганы дыхання — абодва ў Казан!, ! "Крутушка" (у Высакагор-
ск!м раене, за 25 км ад Казан! ; 450 месц) для хворых на орга-
ны кровавазароту ! нервовай с!стемы. Ёсь 8 санаториў для да-
рослых ! дзяцей, хворых на сухоты; 6 дамоў адпачынку. Шырока
выкарстоуваеща кумисаличэнне.

С:Слуцк! .

А МОЖА ЁН БЫ БЕЛАРУСКІМ ТАТАРЫНАМ?

Спадзяємся, што і гэта знаходка Алеся зацікавіць наших чытачу. Назваў свой донес "Загадкавы Абдула". З кнігі "Революционное движение в русской армии и восстание 1863 года", якая надрукавана ў Маскве у 1964 г. ён напісаў для нас наступнае:

"Абдул Ібрагім-аглы, 34 гады. Раней служыу у Закаўказскім конным мусульманскім палку. У 1855 г. быу звольнены з войска, тады ж прыняту каталіцтва і атрымаў імя Уладзіслау Аляксандр Касум-хан /па іншых звестках Касуман/. Са студзеня па травень служыу у Люблінскай губерні. Быу звязаны з паустанцамі. Прамы удзел Абдулы у паустанні следства не даказала, але у жніўні 1863 г. вайскавы палівы суд ва Уладзіміры-Валынскім асудзіў яго да пазбаўлення усіх правоў і саслаў на жыхарства у Табольскую губерню. Па хадайніцтву генерала-ад'ютанта князя Бебутава Абдула быу адноўлены у правах і наўправаны на жыхарства ў Яраслаўскую губерню пад нагляд паліцыі. У 1868 г. быу высланы ў Персію".

З гэтых звестак можна меркаваць, што Абдул, сын Ібрагіма быу беларускім татарын, які трапіў на службу на Каўказ. Пасля заканчэння службы, каб вярнуцца на радзіму павінен быў прыняць хрысціянскую веру. На Каўказе, відаць, займаў нейкую важную пасаду, калі за яго хадайнічаў князь Бейбутаў /па прозвішчы, мабыць каўказец/. Калі ўезаць пад сумненне, што Абдула быу беларускім татарынам, то усё ж цікава, што мусульманін /былы/, удзельнічая /хосьць і у скосна/ у паустанні 1863--1864 годоу.

ВЕЧНАЕ МАСТАЦТВА -- АРХІТЭКТУРА

Напрыканцы трауна 1995 г. у будынку "Белпраект" адбыўся XVI з"езд Саюзу архітэктарау Беларусі — людзей, якія займаюцца мастацтвам ствараць будынкі і збудаванні, а таксама іх комплексы... У гэтым годзе адзначаецца 60-годдзе ўтворэння Саюзу архітэктарау Беларусі, які вырас з невялікай групы специялістаў да вялізной добраахвотнай грамадскай творчай арганізацыі архітэктарау рэспублікі, членамі якой з"яўляюцца больш за 1 тысячу прафесіяналаў.

Перыяд паміж 1991—1995 гадамі быў пераходным у жыцці Саюзу архітэктарау, абумоулены глубокімі зменамі у грамадстве, пераходам эканомікі нашай дзярэавы на рыначныя адносіны і звязанымі з гэтымі цяжкасцямі, крызіснымі з"явамі ў будаўніцтве і архітэктуры. Аднак у гэты перыяд ёсць немалыя творчыя набыткі, сярод якіх стварэнне творчых персанальных майстэрняў. Такімі праектнымі калектывамі кіруюць найбольш дзеянільныя і актыўныя людзі. Працы такіх калектываў складае сур'ёзную канкурэнцыю дзяржаўным праектным арганізацыям. Гэта паказваў праведзены Саюзам архітэктарау у 1994 г. Беларускі аглід-конкурс персанальных творчых майстэрняў, характэрнай рысай якога з"яўлюецца высокі ўзровень большасці прадстаўленых работ. Актыўізациі творчых пошуках архітэктарау садзейнічалі арганізаваным прауленнем Саюзу міжнародных аглідыш, конкурсы лепшых твораў архітэктуры краін СНД — праектаў і пабудоў. Яны садзейнічалі абмену вопытам, алагачэнню новымі творчымі ідэямі. Годна выступілі на аглідах многіх беларускіх архітэктараў. Малады архітэктар Фархад Мулладзіханав /татарын/ вийграў некалькі міжнародных конкурсаў, Раміль Маскоу быў адзначаны як выдатны специяліст па Інтэр'ерах.

У работе з "езды бралі удзел прадстаўнікі многіх былыx распублік, былі прачытаны прывітальныя тэлеграмы відных архітэктараў свету, дзяржаўных устаноў і палітычных дзеячаў. Са справа здачным дакладам выступіў член праўлення Саюзу архітэктараў Беларусі Янген Міхайлавіч Кавалеўскі. Абміроўвалася на з'ездзе, між іншымі, работа Дома архітэктараў, удзел беларускіх архітэктараў у работе Міжнароднай Асацыяцыі Саюзу Архітэктараў /МАСА/. У верасні 1994 г. у Менску адбыўся Каардынацыйны Савет Міжнароднай Асацыяцыі Саюзу Архітэктараў, на якім прэзідэнтам МАСА на чарговы тэрмін абраны старшыня праўлення СА Беларусі Я.М. Кавалеўскі. Напрыканцы 1994 г. вышау першы нумар часопіса МАСА -- "Архітэктура, будаўніцтва, дизайн", значная частка публікаций прысвячана беларускай архітэктуры.

На з'ездзе было адзначана, што добра працуе Беларуская Асацыяцыя студэнтаў-архітэктараў, створаная з дацамогай Саюзу Архітэктараў Беларусі, шмат зрабіў Савет Ветэранаў Архітэктараў Беларусі.

У высновах работы з'езды між іншым было адзначана: 700 бібліятэк зачынена. Рэзка знізіліся тэмпы будаўніцтва жылля. Наступае духоуна-маральны крызіс. У кірующих органах Беларусі ўядома людзей з архітэктурнай адукацыяй, а значыць юная тых, хто разумее задачы і патрэбы архітэктараў. Патрэбна стварыць умовы для нормальнага навучання студэнтаў-архітэктараў і забяспечыць ім мінімум сродкаў для і счавання і навучання. Треба устанавіць са спарады надзейны контакт паміж навучальнымі установамі і адказавальнымі міністэрствамі. Треба знайсці сродкі для выдання неабходнай архітэктурнай друкованай прадукцыі -- кніг, часопісаў, газет.

Неабходна па-справядлому амочаваць работу архітэктараў.

бо толькі неразумныя заказчыкі імкнуща заашчаджаць гроши на гэтым этапе.

Мы, архітэкторы, паводле сваёй прафесіі пакідаем на пла-неце Зямля винікі сваёй працы. Гэта вельмі ганарова, але і вельмі адказна. І у гэтым упэунены архітэкторы усіх краін све-ту. Дык скажам яшчэ раз: не можа існаваць архітэктура без яе стваральнікаў-архітэктараў. Зробім усё для таго, каб вы-мыць, каб не умерла мастацтва архітэктуры, бо архітэктура -- прафесія аптымістай.

Сююмбіке Ташкенцкая.

У рэдакцыю "Байрама" пішуць нам дарослыя і вучні. Сярод іншых было пытанне і аб тым, як стаць архітэктарам. Мы звярну-ліся да Сююмбіке Ташкенцкай, татаркі, члена Саюзу Архітэкта-рау Беларусі, якая скончыла Маскоўскі Інстытут архітэктуры, каб яна адказала на гэтае пытанне. Сказала яна прыкладна так: "У дзяяцінстве кожная дзяячынка і кожны хлопчык з "яулянецца архітэктарам і будауніком. Будуе дзіця з піску ў пясочніцы на падворку, пасля з кубікаў у сябе дома і у дзіцячым садку. Будучаму архітэктуру трэба ўмець мальваць, але сапрауды добра не кожнаму удаецца. Для тых, хто падае атэстат, сталасці на факультэт архітэктуры трэба вытрымаць экзамен па матэматыцы, фізіцы і рэсунку. Трэба для архітэктара ведаць матэматыку і фізіку як інжынеру, а мастацкі густ і умэнне рysаваць вель-мі неабходна паводле прафесіі. І вось ішчэ што: у грамадстве дауно ўстанавіліся патрабаванні да таго, якіх спецыялістаў колькі трэба для нармальнага існавання. Астрономаў, напрыклад, можа трэба адзін на сто тысяч чалавек, дактароў /урачоў/ -- адзін на 150--200 чалавек, настаунікаў -- адзін на сто чалавек, а архітэктараў -- адзін на дзве тысячи, хоць не дрэнна сціло б, каб адзін архітэктар прыпадаў на адну тысячу людзей,

але наша эканоміка цяпер пакуль што не дазваляе нам такую раскошу. Кожнаму вядома, што добры гарнітур на чалавеку приемна глядзіцца, калі пашты добрым krauцом менавіта па фігуры заказчыка. Але вельмі многія людзі не маюць сродкаў, каб пашыць сабе адзенне у свайго krauца і купляюць таму гатовае адзенне. Так і з архітэктурай будынка. Каб удзешавіць будаўніцтва не распрацуваюць для кожнага праекта адпаведныя документы, а будуюць па тыповых, шматыражных документах, ды стаяць такія дамы побач. Наколькі ж танней такое тыповое будаўніцтва? Вельмі нямнога танней, дык робіцца гэта найчасцей ад дурноты эканамістаў, а галоуным чынам ад дурноты тых, хто кіруе эканамістамі.

Бываюць выпадкі, асабліва цяпер, калі чалавек з дзяцінства марну стаць архітэктарам, вучуся, рисаваць, чарціць, ражаваць. Скончыну вучобу, а па цяперашніх часах не можа уладкавацца на працу па спецыяльнасці. Што рабіць? Работа знайдзеца. Ёсьць выпадкі, што архітэктар па адукацыі добра працуе настаўнікам рисавання і чарчэння у школе і іншай навучальнай установе, дзе ёсьць у праграме навучання рисование і чарчэнне. Вядомі аб'ём матэматычных навук, які вывучаецца студэнтам-архітэктарам дае магчымасць яму смела брацца за викладанне у школе матэматычных предметаў. Не вельмі цяжка перавучыцца архітэктару на пасаду інжынера-будаўніка. Не прападзе архітэктар і у tym выпадку, калі зоймецца бізнесам у сферы будаўніцтва. Архітэктар -- гэта чалавек, які павінен абдумаць і спланаваць будынак ад фундамента да стола і даху. А галоунае, гэта пачынаючаму жыцце трэба рыхтавацца да горнага, а спадзявацца на лепшае. І яшчэ ёсьць адна сфера, дзе патрабона мець адукацию архітэктара -- гэта журналистика. Апісанні пейзажа, гародскіх вуліц, ансамбліу, выставак, работы будаўнікоў у такога журналиста не будзе грэшкай на памяці.

ВЕРШЫ БРАНІ СЛАВЫ ЛАПКОУСКАЙ

Зямліца, святая мая

Вятрамі спавіта,

Дажджамі абміта,

Зямелька, зямліца,

Святая мая!

Прайдуся я сёня на любых мясцінах,

Дзе дравы уздымаліся увысь.

Тут груша старая мне казкі шаптала,

Буслоу сустракала,

Тут родная хатка стаяла калісь.

Заплюшчу я вочы і бачу: ли млына

Расце вноу каліна,

Кунае зязюля, крынічка срабрыща

Кудысці вадзіца бяжыць.

На могілках дравы

Шумяць века векам

Над тымі хрыжамі,

Што леглі на дол,

А помнікі продкау

Маучачь усе радком.

Вятрамі спавіта,

Дажджамі абміта,

Зямелька, зямліца,

Святая мая!

Кросны

Гарела лімпа, а мо шазоука

На каміночку угари.

Матуля прала кудзеліцу,

Нібы з казлінай барады.

Ніткі звівала,

Кросны снавала,

Узор вытикала

З пеуніямі у ради.

Ткаліся кросны аж да світанку,

Пеуні спявалі за сцяной,

А з-пад мамініх рук месяц узыходзіу.

Галінкі, жыветкі, травы з расой.

Матулін бялоткі ручнік дастану,
На дзіуны узор паглядку,
Маміннім ручанькам пакланіся,
Зноуку у шафу ручнік пакладу.
Хай застанецца памяць аб веку
Дзеля нашчадкау маіх.
Памяць аб здольнасці, працы, цярнені
Продкау маіх дарагіх.

/Прысвячаеца маёй матулі і цётцы Зосі./

М а м а с у с т р а к а е р а н і ц у

Дзіуна раніца спіць
Туманамі ахутана.
Ціха спіць наваколле усё.
Мама раніцу будзіць
Нясмелымі ціхімі крокамі
І скрыпам старэнкіх дзвярэй.
Апускае у студню
На жэрдін вядзерца.
Спатыкаеца ў зрубе яно
І паціху нырае на дно.
З-пад павеці яна
Выбірае сухія паленцы,
Каб яечня ў печы пяклася хутчэй.
Ціха дзверы штуркае,
Заходзіць у сенцы,
На руках нясе дровы,
Як маленьких дзяцей.
Выганяе на пашу кароуку,
Адчыняе курэй.
І вось ужо ў печы агонь завіхаеца:
Прачнуліся дровы ў печы глухой.

Радкі прысвячаю роднай маме маёй.

АЗОУСКАЯ КІРЛІ

Смарагдавия хвалі
 Азоу на бераг каціць,
 над хваліямі самотна
 кірля аб нечым плачыць.
 Пра што яе жалоба?
 Аб чым яна так трэзыніць?
 Х!ба пра тых, хто бераг
 Лічму свайг айчынай...
 Пра мужніх тых ардынцау,
 што разам з Тахтамышам
 асёлі у ліцьвінау
 над В!таутавым крымам.
 Хай шэсьць вякоу прахмы!
 сярод майго народу —
 ды годнасьць не згубілі,
 шануючы Свабоду...

А можа яе трызна
 пра той сорак чацьвёрты,
 калі дэпартаваных
 з бацькоускае зямлі
 праведнага загадам,
 бяз дай на то прычини,
 у хвалі на пакуты
 живым! аддал!...

Ды сёньня зіюку сонца
 на гэты бераг съвеціць.
 вяртающа нашчадкі
 з далёкай чужини,
 і колеру ісламу
 Азоу іх хвалій кліча,
 вітаюць три бірзекі
 з маёй Беларусі.

Жывень - 95. Арабацкая стрэдка

МОСЫКАНЫ БАРАН

Адэін стари Баран
 крылоускай пазайздросыціу Мосыци,
 бо надта прагнуу
 вылучыцца ў съвет

Няхай няма Сланы,
 придумау спосаб прости —
 начау вучыць Быка,
 каб вёу сябе ях сълед.

"Ня там раней стаяу,
 Мен голас як у наших-млосни...
 ды! І статак лепш за ўсё
 і дзе за Бараном..."

/байка/

Ды статак не зважау.
 Баран хоць і стари — адно баран
 і мыях ён добра ведае...
 на бойно.

А Бык — ён волат,
 і! яму на кожную з рагам!
 набрыдзь звяртаць увагу?
 Хай кажуць сваё "се-е".

Але, браткі!
 пары ужо й нам
 прыгледзіцца к подобным
 Баранам.

Станкевіч Альесь, беларус, нарадзіўся у Магілёве у 1947 г. Маёр запасу, старшыня Патрыятычнага руху БЗВ, выкладчык спецпадрыхтоукаў у Менскай СШ 104.

У ліпені 1995 г. на Арабацкай стрэдцы пазнаёміўся з татарынам — ветустым удзельнікам нацыянальнага руху. Ён распавеў Алею пра трагедыю 1944 года, калі чекісты у Азоускім моры у баржы, патапілі настуходу — крымскіх татараў.

КРЫМСАТАРСКА-БЕЛАРУСКІ СЛОУНІК.
1500 СЛОУ і СЛОВАЗЛУЧЭННЯУ АД ДЗЯДЗЫКІ
І СМАІЛА МЕМЕТАВА

Крымскататарские слова

Беларусские слова

И

Иблис	шайтан, д"ябал, чорт
ибret	павучальны приклад
идаре	прауление
иджра	выкананне
иджра олды	ажыцяуление
иджра этмек	выконваць, выкананне
изин	дазвол
излемекъ	след, сачыць
иклим	клімат
икле	рассказ
иклерм	передавы, уперад
иле	з
илем	навука
илем базоги	галіна навукі
илими, илыми	навуковы, вучоны, адукацыйны
илле	аднак
ильчек	пятля
илямур	ліпа
илян	абвестка, аб"ява
иляхре	! гэтак далей
имасджи	абаронца
имкян	магчымасць
инат	упарти
инанмакъ	верыць
индемек	маучачь
индже	тонкі
инджи	перлы, жэмчуг
ине	! голка
инженер	Інжынер
инкъ илаб	рэвалюцыя
инкишаф	развіццё
инкъяр	адмова, адказ
инсаф	сумленне
инсаннинъ асыры	век чалавечы

інститут	Інстытут
інтізаз	шардак, дисципліна
миша	Ізлажэнне, сачыненне
мишаат	збудаванне
ни	вяроука, ніткі
ираде	воля
ирадели	валивы
иракъ	аддалены
ири	буйны, вялікі
ирымек	растасе
исар	камennая /мураваная/ агароджа
исобат	пашверджанне
исками	лава, скамейка, зэдлік
искеле	пристань
истемех	праесіць, напрасіць, захачець, пажадаць, патрабаваць
истидат	талент
ітбуруи	шышина
ітибар	лаваге, аўтарытэт
іфаде	тлумаченне, выражэнне
іфрит	элы дух, пачвара
іфтира	нагавор, паклён
іхтисас	спецыяльнасць
іч бир вакъыт	ніколі
іч бир тэрэз	ніякі
іч бир шей	нічога
ічинде	унутры, у нечым
ічинден	цераз, унутры
ічки	унутраны
ічмек	ліць, выпіць
ічтимай	грамадскі
ін	работа, праца
інанмак	спадзяваща
ішарет	знак, адзнака, сігнал
ішдже	работнік, рабочы
іштимек, іштэм	лачучы, чув
ішлемек	працеваць
ішорет этмек	адзначыць
інтирак	удзел
інтрақ этмек	удзельнічыць

интракчи
міхане

установа
предприемства

И

йигит
йигитлик
йигири
йипекчілік
йіл
йыл-йылдан
йылбап
йылгъа
йылдан-йылга
йылденомчи
йылсын
йылсыңдым
йылсыңмакъ
йымирта
йир
йирламакъ
йирдым
йиртідым

дзяпок, хлапец, дымгіт
зухаватасы, смеласы
двадцать
шакаводства
год
год ад году
Новы год
лагчына, лог, роу, аураг
год ад году
гадавіна, угодкі
табун
фабуишык
зваліща, уласці
ийкі
песня, сказание, паданне
пець, спивашь
спявак, спивачка
дралежік, драпежны

К

кадя
канар
картана
кафе
квартал
кебен
кевде
кедай
кедар
кезинти
кейф
келе
келендек, келеджекте
келин
келине
кельмек

малодым брат
камар
бабули
кавярня, кафе
квартал
стог
тулава
народны паэт
смутак, журба
шпацир, прагулка
настрой, самапачувание, асалода
прыхадзіць
будучы
известка
адпавядашь, паходзіць
прыйсці, надыйсці, а"явіща

кемар	старана, бок
кень	широкі
кендже бала	апонные дзіця, пастун
кенин	широкі, прасторны
кервай	караван
керек	траба
керекли	патрэбен
кёресте	лес будаунічы, бярвение
кериге	назад
кермей	крапасць
керчек	прауда, сапрауды
кесертыки	яшчарка
кесниме	скрыжаванне /драг, вуліц/
кескин	востры, рэзкі
кесментик	каржакавати
кестане	каштан
кетен отм	палатно
кетен	лён
кетирмек	несці, прымесці, правесці
кетмек	ехаць, паехаць, ісці, пайсці!
кеч	позна
кечен, кечкен	мінулы
кечт	пераход
кечмек	прайсці, прахадзіць
кёр сичам	крот
кіев	жаніх, зянь
кійтік әрик	алича
кілэр	каморка, бакоука, чулан
кілім	дыван /кавёр/
кіллт	замок
кілометр	кілометр
кім	хто
кім-иље	з кім
кімни	чый, чыё
кімсе	ніхто
кирамет	кераміка, чарапіца
киргин	смелы, бойкі
кирмек	зайсці, увайсці!
кирмек мумкун дэгиль	нельга уваходзіць
киров	уваход

киров ясакътыр	уваход забаронени
кічкене	малы
китаб, китап	кітіга
китаплар	кітігі
китапхане	бібліятека
кіши	чалавек
кобете	п!рог
коз	вока
коз-ям	сляза
козенек	клетка
козълик	акуляры
кой	вёска, сяло
койли	сельскі, сялянскі
кок	неба, сіні, блакітни, мәри
кок тотай	валошка, васіллек
кокус	грудзі
кокуш	індик
колхоз	калгас
колхоздам	калгаснік
колхозныъ	калгасны
комбинат	камбінат
комиссия	камісія
комитет	камітэт
коммунист	камуніст
коммунистик	камуністычни
копек	сабака
коплик	большасы
копур	мост
кончек	круг, кола
корелер	бачынь
корем	бачу
коремек	зауважынь, увідзең, відзең
коремиз	бачым
корюне	бачна, відаң
корюндуз	сустречи
котерильмек	узніца
котерилле	узнімаңца, павышэнне
котермек	паднянь
косе	безбароды

костеринъиз	пакажыще
костермек	паказаць, паказваць, адказавашъ
кочер	шось
ксев	галоука
кубре	угнаенне
кубу чечек	лотаць, калумица
кузго	люстэрка
кузъ	восень
кульмек	усміхаща, смяяща
кулончли	смешны
кумуш	рубель, серабро
кунайлан	сланечник
кундзэз	удзень
кунеш	сонца
кунешчик	сонейка
кунь	дзень
кунь-куньден	дзень за днём
куньде	штодзень
куньден-куньге	дзень за днём
курек	лапата
курец	барацьба
курешмек	сплборніцтва, змаганца
курре	Зямны Шар
курси	стол
курсю	табурэтка
куртюк	гурба
кустым оту	мімоза
кучник	маленькі
кягъыт	папера
кляннат	усяленная, кесмас
кятык	пісар, сакратар

"ТАТАРЫ БЕЛАРУСІ, ЛІТНЫ І ПОЛЬЧЫ"

/Слоунік — назвы артыкулау, якія мяркуем скласц! і надрукаваць у энцыклапедычным даведніку, названым у загалоуку/

Складзены слоунік на падставе даведніку і манаграфічнай літаратуры. Пасля слова ці групы слоу, якія азначаюць з "язу, падзею, прадмет, імя чалавека /прозвішча/, няредка у слоуніку азначаны вялікім! літарам! і лічбамі далатковая інфармацыя. Літары — імя ці імёны аутарау манаграфій, а лічба — нумар старонк! у кнізе, дзе пра энцыклапедычным артыкул ёсьць некаторыи звесткі.

БД — Пётр Барауск! і Аляксандр Дубіньск!. "Польскія татары. Гісторыя, абрады, легенды, традыцы?", 1986;

ЯТ — Ян Тышкевіч, "Татары у Літве і Польшчы", 1989;

АМ — Алі Міськевіч. "Польскія татары 1918—1939", 1989;

Г — Зыгмунт Глогер. "Старопольская ілюстраваная энцыклапедыя". Т. I—4, 1959.

Паважаны чытач! У надрукаваным тут слоуніку будучых артыкулау, якія пачынаюцца на літары "Т" і "У" /у папярэдніх выпусках "Байрама" і у наступных будучы надрукаваны назвы ўсіх артыкулау/, вядома, могуць быць пропускі. Дасылайце свае пранавони, а яшчэ лепш — завершаныя артыкулы, а таксама падлішаныя Вам! артыкулы, якія ужо былі некім напісаны і друкаваліся у "Байраме" як пробімы.

Т

Т, літара

ТА, назва літари, якая азначае "Т" мяккае

ТА, назва літари, якая азначае "Т" цвёрдае

ТААТ — падпрарадкаванне Аллагу

ТАБАРЭК ал-АЗІ, малітва на місары у час пахарон, БД I95

ТАБІБ, лекар

ТАБУН, Г. Т. 4 352

ТАБУТ, тапчан, на які кладуць памерлага, БД I76, 260

ТАВАККУЛ

ТАВАФ, сяміразовы аход Каабы палігрымам!

ТАГУР, нейкі надітак

ТАГАРЭТ, тахарэт., рытуальная чысція.

- ТАДЖВІД, а т- Таджвід, Тәчвід, Тәджвід,
тлумаченне, як трэба чытаць Кур'ян, АМ 101
- ТАЕММУМ, пясок, якім бяруць абдэсь, калі няма вады
ТАЗ, Г, Т. 352
- ТАЗІР, а т- Тазір, навучальнае пакаранне за парушэнне
грамадскага парадку
- ТАКБІР, а т- Такбір, Тәкбір, праслауление Аллага
- ТАКВІНН, паудух!, якія існуўць таксама як дхйны
- ТАКТAMYШ, татарскі князь на службе у ИКЛ у I6 ст., ЯТ I98, 200
- ТАКТЫКА ТАТАРСКІХ ВОЙСК, ЯТ 86
- ТАЛАБ аль-ІЛМ, Імкненне да ведау, пошук ведау
- ТАЛКИН, талкін, малітва імама у час богослужіння у мячэці
- ТАЛАК, гл. Талят
- ТАЛУТ, кур'янічы персанаж, супастаўляючы з Саулам
- ТАЛЬКА-ГРЫНЦЭВІЧ Я., навуковец, БД 270
- ТАЛЬКА-ГРЫНЦЭВІЧ Юліян, навуковец, АМ 2I, 47, III, I2I, I25,
I26, I30, I69—I7I, I73, I82
- ТАЛЬКОУСКІ Аляксандар, генерал, БД I35
- ТАЛКУН, малітва на магіле пасля пахарон, БД I95
- ТАЛЬСІМ, граматка, талісман
- ТУДУМБАС, таламбас, вялікі турэцкі бубен, гл. Тарабан,
Г. Т. 4 370
- ТАЛЯК, талак, развод
- ТАМГА, кляймо, БД 22I
- ТАМЕРЛАН, Цімурленг, эмір, ЯТ I13, I23, I29, I40, I58
- ТАНВІН, тэнвін, знак падвæння гука у слове
- ТАПЧАН, від турэцкага дывана /мэблі/, Г. Т. 4 359
- ТАПЧЫБАШ Алі Бек Акбар, гісторык, БД 22I
- ТАРАБАН, тулумбас, вялікі бубен, Г. Т. 4 358
- ТАРАВІХ, вячэрняя малітва у мячэці у Рамазане, БД I89
- ТАРАШУСКІЯ, мурзы, БД 54
- ТАРЫК, правільная дарога
- ТАСГАМАНТ, тэстамант, завяшчанне, БД I97
- ТАТАРКА, рака, дауж. I3 км
- ТАТАРКА, рака, дауж. II км
- ТАТАРСКІ КАНАЛ
- ТАТАРСКІ ЕДЕН
- ТАТАРИК, расліка
- ТАТАРСКАЕ МІЛА, расліна

- ТАТАРСКІ ТАНЕЦ, ваянна-тактычны прыём, Г, Т. 4 360
ТАТАРСКІ ХЛЕБ, Г, Т. 4 435; Г, Т. I
ТАТАРНІ, турмы для татарау у Речы Паспалітай, БД 66
ТАТАРСКА-ЛІТОУСКІ КОННЫ ПОЛК, гл. Літоуска-татарскі конны полк,
БД 125
"ТАТАРСКАЯ КОННИЦА", татарскі полк уланау ў мя Мустафы Ахмато-
віча, АМ 31
ТАТАРСКІ ПОЛК /1803—1807/, пазней, да 1833 — уланскі полк,
БД 126
ТАТАРСКІ ЯРУС, геалагічны гарызонт
ТАТАРСКІЯ КАНДЫ, татарскія вуліцы, татар-
скія слабоды, БД 41
ТАТАРСКІЯ ПАЛКІ, БД 113
ТАТАРСКІ ПОЛК, 1831. г., БД 130
ТАТАРСКІ ЭСКАДРОН у арміі Напалеона, БД 127, 128, 129
ТАТАРСТАН, дзяржава
ТАТАРЫ, Г, Т. 4 361; ЯТ 59—63
ТАТАРШЧИНЫ /майткі!, ЯТ 215; 218—220; БД 71
ТАТАРЫ ГАСПАДАРСКІЯ, БД 54
ТАТАРЫ ДЗІКІЯ, ардніцы, БД 83
ТАТАРЫ-КАЗАКІ, гл. Казакі-татары, БД 54
ТАУБА, а т- Т а у б а, 9-я сура з Кур"ана
ТАУРА, а т- Т а у р а, Пяцініжжа Майсей
ТАУХІД, т э у х і д, т э в х і д, адзінабожжа
ТАУЭР Мария, навуковец, АМ 103
ТАФСІР, Т э ф с і р, Т а н с і р, БД 249; АМ 101; ЯТ 297
ТАФТА, т ав т а, тканіна, Г, Т. 4. 352
ТАХАДЖУД, начная малітва або чытанне Кур"ана ноччу
ТАХАРЭТ, рытуальная чысціня, гл. Тагарэт
ТАХТАМЫШ, хан Залатой Арды, БД 206; ЯТ 113, 121, 123—125, 147,
148, 158, 159
ТАХТАМЫШАВІЧЫ, ЯТ 125, 126
ТАХТЭРМАН Ян Ежы, навуковец, АМ 132, 133, 174—176, 183
ТАХ"Я, адзенне Мухамеда прарока у Дзень Апошняга Суда
ТАШДІД, т э ш д і д, т а ш ч ы ц ь, значок над літарой
ТОКТА, хан, ЯТ 105, 112, 113 /вядомы і над назвай Тохта/
ТОЛІЙ, хан, сын Чингісхана
ТОЛЬ, пауза працягласце 3—5-разовага прачтания арабскага
алфавіту
ТРАКІМІНКІ, татарская вёска у Літве, БД 166

- "ТРАКТАТ ПРА ЛІТОУСКІХ ТАТАРАЎ", Рызале-і-татар-і-Лех, БД 252, 255; ЯТ 18, I46, I59, 231
- ТРОКІ, Т у р к, Т рак а й, горад у Літве, АМ 59; ЯТ 25, 27, I23, I32, I49, I53—I55, I59—I61, 208—210, 214, 218, 222—224, 227, 228, 233—235, 241, 276, 278, 285, 286, 294, 306, 307
- ТРОКСКАЯ МЯЧЭЦЬ /1558—1609/, БД 61, 74
- ТРОХОСТОГДЗЕ ПАСЛЕННЯ ТАТАРАЎ У ПАДЛІШЫ /1979 г./, БД I82
- ТРЭЦІ УСЕНОЛЬСКІ З "ЕЗД ДЭЛЕГАТАУ АДЛІЗЕЛАУ КУЛЬТУРНА-АСВЕТНІЦ-
- КАГА ЗГУРТАВАННЯ ТАТАРАУ У РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ, АМ 48
- ТУГАН-БАРАНОУСКІ Адам, паўстанец I863 г., АМ 9
- ТУГАН-БАРАНОУСКІ Аляксандар, генерал, БД I35
- ТУГАН-БАРАНОУСКІ Амурат, на службе у рускай паліцыі, АМ I9, 20
- ТУГАН-БАРАНОУСКАЯ М., навуковец, БД 270
- ТУГАН-БАРАНОУСКІ Маней
- ТУГАН-БАРАНОУСКІ Стэфан, навуковец, БД 270; АМ 56, 68, II5, I35, I36, I62, I70—I73, I8I—I83, I86
- ТУГАН-БАРАНОУСКІ Самуіл, паўстанец, I863 г., АМ I9
- ТУГАН-БАРАНОУСКІ Юзаф, паўстанец I863 г., БД I9
- ТУГАН-БАРАНОУСКІ Мурза Януш, палкоунік на прускай службе, БД I35
- ТУЛЬБЭ, магіла прарока Мухамеда
- ТУЛУ ГОДЖА, бацька Тахтамыша, ЯТ I22, 301
- ТУЛУП, т у л у б, адзенне, Г. Т. 4 370
- ТУПАЛЬСКІЯ, татарскія князі у ВКЛ
- ТУРК, татарская назва Трокая, БД 60
- ТУРКІ-АГУЗЫ, народ
- ТУРКІ-АСМАНЫ, народ, БД 260
- "ТУРЭЦКАЕ ЗАСТУПНІЦТВА" за літоускіх татарау, гля. у арт.
"Ліпкай бунт"
- ТУРУЖТАН, птушка
- ТУРЭЦКАЯ МОВА, БД 260
- ТУРИНЯ, дзяржава
- ТЫЗЕНГАУЗЫ, польскія магнаты, БД I09
- ТЫНУЛЬ ДЫНВАЛЬ, рабскі напітак
- ТЫТУНЬ, Г. Т. 4 402
- ТИФЛЬ, немауля мужчынскага полу
- ТИФЛІТ, немауля жаночага полу
- ТЫСКЕВІЧ Ян, навуковец, ЯТ 246
- ТЭ, т э й, назва літары "Т", якая азначае гук "Г" цвёрдым
- ТЭВІД, т а у х і д, т э г с і ль, сем месц у Кур'ане, дзе
прадутлостана асаблівае чытанне

ТЭЙЕММІМ, гл. Таэммум

ТЭКБІР, гл. Такбір

ТЭЛЕБАГА, т у л у б а г а , хан, гл. у арт. Залатая Арда

ТЭВХІД, гл. Таухід

ТЭВРЫТ, гл. Таура

ТЭВЭССЮТ, час, визначани при читани! Кур"ана, роумы тром аліфатам

ТЭКБІР, гл. Такбір

ТЭКБІР І ФЫТАК, гл. Іфтыхак

ТЭМДІД, формула, якая мөвіца при ачынчени! адзенни

ТЭММЕТ ТЭМАМ, канец, скончана

ТЭНВІН, гл. Танвін

ТЭРТЫБ, парадак, чарговасы

ТЭФСІР, гл. Тафсір

ТЭРАВІХ, гл. Таравіх

ТЭФХІМ, груба /датычица вимаүления/

ТЭРЭГУЛАГУ Амар-Бей, паволжск! татары, АМ 107

ТЭРЭК Эмірза, гл. у арт. Лоучыция, ЯТ 162

ТЭСБІХ, тәспіх, малітва,

ТЭСНІЙ, віно змяшанае з водой

ТЭУБЕ, пакута

ТЭЧИД, Т э д и в і д, гл. Таджид

ТЭГІЗ, пахавальни абавязак

ТЭХМІД, сказаць альхамду

ТЭХЫҚ, пацверджание

у

У, літара

УГЕДЭЙ, сын Чынгісхана, ЯТ 58, 86

УЗБЕК, хан, ЯТ III, II3, II4, II6, I45, I49, 284

УЗДА, ЯТ 24; АМ 65

УЗАЙР, куранічин персанаж, супастаулецца з біблейской

Э з р а м

УЙГУРСКАЯ МОВА, фрагменты гэтай мовы трапляюща у Хама Ілах
м!тоуск!х татарау, БД 259

УЙГУРЫ, народ, БД 258

УЛАДЗІМІРСКАЕ КНЯСТВА

УЛАДЫСЛАУ ЯГЕЛОНЧЫҚ, кароль

УЛАКЧЫ, хан, гл. у арт. Залатая Арда

УЛАН, Г. Т. 4 406

УЛАН, титул /тытул Асанчукоу у ЕКД/, БД 227

УЛАНОВІЧ Майка, ЯТ 198

УЛАН Аляксандр, палкоунік, БД 147

УЛАН-МАЛАШЫЦКІ, мурза

УЛАН Мурзя Самуэль, палкоунік у 1861 г., БД 130--131

УЛАН Самуэль, ротмістр на французской службе, БД 128

УЛАНСКАЕ ХАРУНЖАСТВА, БД 209

УЛАН, рускі палкоунік у 1863 г., загінуу, АМ 19

УЛАНЫ, мурзы у ВКЛ, БД 54

УЛАМА, збор знауцау багаслоуя

УЛЕМА, вучоны

УЛУТБЕК Мухаммед, астроном і математик Сярайдий Азії

УЛУГ МУХАММЕД, хан, ЯТ 129, 130, 159, 161

УЛУС, удзел Мангольскай Імперы, БД 209; ЯТ 70, 94, 104, 118,
132, 133, 140, 141, 160

УМАР, Амар ібн-Хаттаб, халіф

УММА, разлігійная асамблея

УММЕТ, мусульманская злучнасць

УМРА, малое паломніцтва

УМУР НАМАЗ, малітва пасля паходжання памерлага у яго дому, БД
178, 195

УН, он, дзесяць /памета пры чытанні малітвау/

УРАЗА, С а у и, пост у месяц Рамазан /Рамадан/

УРДЖУН, значэнне слова страчана

УРС, в а л і м, вясельная урачыстасць

УРУС, хан, гл. у арт. Залатая Арда

УСЕРАСІЙСКІ МУСУЛЬМАНСКІ САВЕТ /1917 г./, БД 146

УСЕЕУРАПЕЙСКІ МУСУЛЬМАНСКІ КАНІРЭС /май 1935 г./, АМ 143, 144

УСЕНОЛЬСКІ З'ЕЗД ДЭЛЕГАТАУ МУСУЛЬМАНСКІХ ДЖАМІЯТАУ, АМ 43

УСЕНОЛЬСКІ МУСУЛЬМАНСКІ КАНІРЭС /31.1.1938/, АМ 55, 56

УСЕНОЛЬСКІ МУСУЛЬМАНСКІ З'ЕЗД /28.12.1925 г./, БД 153

УСМАН ібн-аль-АФФАН, Асман ібн аль-АФФан

УСУЛ ад-ДІН

УСУЛ аль-ФІКХ

УСТУ, у с т а, настаунік, вялікі аматар

УТРУН

УФАК, месца ўзыходу сонца

УФУКИЛЬ АВЛЯ, найвышэйшае ўзнясенне

УХУД, гара калія Медыні

УШР, падатак памерам 10 % гадавога даходу

ПРОБНЫЯ АРТЫКУЛЫ ДЛЯ ЭНЦИКЛАДЕДЫЧНАГА ДАВЕДНИКА

"ТАТАРЫ БЕЛАРУСІ, ЛІТВЫ І ПОЛШЧЫ"

/І ўсё тое, што іх цікавіць/

АБАЙ КУНАНБАЕУ /22.8.1845, Чынгістаускі раён, цяпер Абаевскі раён Сямішалаційскай вобл. — 19.7.1904/, казахскі паэт-асветнік, родапачынальнік новай пісьмовай казахской літаратурмы. Нарадзіўся у сям'і буйнога феадала Кунанбая Аскенбаева. Спадзяючыся выхаваць сына сабе на замену, бацька паслау яго у Сямішалаційск у медрэсе муллы Ахмет-Ризы. Адначасова Абай наведвау русскую школу. Па волі бацькі ён павінен быу удзельніцаць у міжродавых звадах. Абай шмат чытау, вывучау усходнія мовы /арабскую, персідскую/. Гуманістичныя погляды Фірдаусі, Навай, Нізамі, Абіцәнні / інш. аказалі упłyну на яго светапогляд. Ён добра ведау фольклор казахскага народа і широка викаристоўваў яго у сваёй творчасці.

У Сямішалаційску Абай пазнаёміўся са ссыльнымі рускімі развалюшынеграм! 70-х гадоў. Новыя сабры часта бывалі у яго у гасціх у ауле, знаёмілі Абая з творамі рускіх паэтаў і прафілософіяй. Пазней Абай пазнаёміўся з творамі старажытнагрэчаскіх філософіяў. На 35-м годзе жыцця Алай усур"ёз заняўся любімай працай — паззіяй. Першыя яго верши лідзі завучвалі на памяць, перадавалі з вуснау у вусны. Пазней былі складзены спісы яго твораў /запісі Мурсента Бекіна/. Імя Абая стала самым папулярным у казахскім стэпе. Ён не толькі складаў верши, але і перакладаў на казахскую мову сваіх любімых паэтаў — А.С. Пушкіна, І.А. Крылова і М.Ю. Лерманава. Яго зудоунныя пераклады да гэтай пары заставілі найлепшымі ў казахскай паззії.

Верши Абая, які жну сярод працоунага люду, звалі да барадьбы за вызваленне ад прыгнёту, цемры. Вывучаючы спадчыну рускіх і заходнеурапейскіх класікаў ён яшчэ больш пераконваўся ў неабходнасці суровай критыкі акаляючага жыцця і супроцьстаяління цемры вялікай сілы чалавечых ведаў, перадавой дэмакратичнай культурні. Ён высмеіваў шкодныя звычай аула, цемрашальства, пратэставаў супроты рабскага стану жанчын, бічаваў лоукіх аканомаў, хітрых блеяў. У сатырчных вершах "Нарашце, валасным я стау..." /1889/, "Аканом начальству ради..." /1889/, "Кулембай" /1888/ Абай адкрыта выступаў супроты сацыяльнага зла. Ён верыў, што жыццё можа палепшыцца, калі у лідзей памяняніца адносін да працы, разумеў дабратворную ролю вольнай

працы. На думку паэта, ішчаце — "гэта толькі неразлучныя розум і праца". Абай выступау старонікам сапрауднага, мастацтва, якое выхоўвае і узвышае народ, у якім спадучасці "майстэрства і прауда". У цэнтры творчасці Абая стаіць чалавек у яго грамадскім жыцці, практици.

У гісторыі казахской літаратуры Абай застаецца непераўзімдзеным майстрам верша. Ён увёў ізраг новых формаў /шасцірадкоў/, восьмірадкоў/ і узбагаціў казахскую паэзію новым зместам. Цыкл яго вершау, прысвечаных чатыром порам года /"Вясна", "Лета", "Восень", "Зіма"/, верши пра призначэнне паэзіі — усё гэта было новым у казахской літаратуры. Абай пакінуў шудоўныя узоры лірыкі. Яго верши — "З часу выпадае міг", 1896/, "На сорак лапікау тугор..." /1899/, "Ці не павінен я, мёртвы, глынаю стаіць..." /1898/, "На вадзе, як човен, месяц..." /1888/, "Калі стане доуглі цень" /1900/ і інш. — прыклады высокапазытычнага майстэрства. Абай склаў некалькі паэм /"Масгуд", "Сказание пра Азым", "[скандэр]"/. Паэма пра [скандэра] прымісвечана Аляксандру Македонскому. Паэт асуджае прагавітасць завадуніка і супротыстаўляе яму разуму асобе Арыстотэля. Слыхаты паэм "Масгуд" /1887/, "Сказание пра Азима" пабудаваны на арыгінальна перапрацаваных сюжетах усходній класічнай літаратуры. У напісаных прозаю "Павучаннях" закрануты гістарычныя, педагогічныя і прававыя темы; лаканізм, мастацкая пауната і глыбія думак — такія асаблівасці гэтых твораў.

Абай быў таленавітым кампазітаром. Многія свае лірычныя верши ён пераклаў на музыку для широкага распаўсюджвання. Яго творы выданны на казахской мове і перакладзены на многія мовы іншых народаў.

І. Дзюсенбаев.

АНАМ, Аль Анам, 6-я сура з Кур'ана. Складаецца з 166 аятау. Названа ад слова у 137 аяце і абазначае бидла, скажіна. Гэта адна з апошніх мекканскіх сур, находзіць з часу блізкага да перасялення мусульман з Меккі да Медіны. Паводле думкі некаторых каментатараў Кур'ана частка суры можа належыць да медынскага перыяду. У гэтай суры сказана што Аллаг адзін і адзін! Ён з"яўляецца Першарычнай усяго, што існуе на небе і на зямлі. Аллаг не можа быць зразуметы і вyzначаны людскімі категорыямі /панянціямі/, а усе спробы персаніфікацыі вядуть да скажэння і забабонау, да язычніцтва /паганства/ і многабожжа. Адсюль даволі частыя аллюзіі да хрыс-

ціянскага дормату аб боскасці Ісуса Хрыста/, як спречнага з асноўным дорматам Ісламу абсолютнага, непадзельнага монатизму.

Ю. Бяляускі.

АРАФ, Аль Араф, 7-я сура з Кур'ана. Складаецца з 207 аятаў. Некаторыя каментатары Кур'ана назву суры пакідальніць без перакладу, трактуючы яе як імя уласнае, іншыя лічаць магчымым гэта слова перакласці як перакоды. Лічань, што гэта сура была наслана Мухаммedu у канцы мекканскага перыяду, нават у апошні год перад перасяленнем мусульман з Меккі у Медыну. Проблемы, якія вырашаюцца ў гэтай суре, вельмі складаны, але даміную ў ёй маты "супраціўленне Аллагу і Яго знаменням", начынаючы ад шайтана-Ібліса, праз супраціўленне прарокам — Нугу, Гуду, Салігу, Луту, Шайбу; гісторыя Мусы /Майсея/, Фараона і пазнейшая гісторыя габралу; згадваючы апошні час, які прыходзіць да ледзей неспадзянкі. У суры имат разоў разтараенца мусульманская формула пра адзінства і адзінасць Аллага, што вельмі часта сцвярджаецца ў мекканскіх сурах, бо мекканскі перыяд быў перыядам фарміравання ралігійнай дактрины Ісламу.

Ю. Бяляускі.

АСІНА, таполя дрижачая /Populus tremula/.
Лістападнае двухдомнае дрэва сямейства вярбовых. Паводле слоўніка Шыпавай слова асіна ширскага паходжання. Карнявая сістэма дрэва малутнай, але прыпаверхневая. Ствол цыліндрычны, шарават-зялёны, вышынёй 25—30 м. Лісце круглаватае, жорсткае, зубчастае, на доугіх сціснутых чаранках, ад гэтага дрижыць імавет при слабым ветру. Насенне дробнае, разносіцца ветрам на далёкую адлегласць. Цвіце у красавіку да распускання лісця. Расце асіна ў лясах Еўропы і Азіі разам з елкай і хвойй. Жыве да 150 гадоў. Асінікі на Беларусі складаюць больш за 3,5 % усёй плошчы, занятай лясамі. Асноўны масівы асінікай: кіслічин, сніткавы, прыручайнатравяны і чарнічны. Драўніна асіни белая, мяккая, добра апрацоўваецца, але мяустойлівая да стрыжнёвай гнілі; ідзе на выраб запалак, цалюзі, бандарнай клёпкі, цацак.

П. Пятроускі.

АСМАНСКА-ТУРЭЦКІ УПЛНУ НА МУСУЛЬМАНСКУЮ ТЭРМІНАЛОГІЮ. Час і шляхі ўздзеяння асманска-турецкай мовы на мусульманскую термінологію, якая збераглася у Хамаілах і Аль-Кітабах, даследчыкамі пакуль што не вывучаны. Мяркуючы, што літоускія татары,

якія служылі талмачамі /перакладчкамі/ паміж адміністрацый Вялікага Княства Літоўскага і Каронны Польшчы/ з Крымскім ханствамі! Турцыяй падпалі пад ульму асманской мовы і перанеслі гэты ульму на мусульманскую арабскую тэрміналогію. Ёсьць таксама меркаванне, што даволі часты прыезд па дзяржауных спраўах, пражыванне, нават пасяленне крымскіх татараў у НКЛ з цягам часу паупльвала на тутэйшых татараў, апярэчванне арабской мусульманской тэрміналогіі.

Для прыкладу можна прывесці такія апярэчанні арабскія слоўмы: реджаб у беларускіх татараў і туркаў-асманаў /араб. رجب/ — "назва аднаго з месяцаў", Мэрэм, у асм.-тур. یادینچى /араб. مارہم/ — імя уласнае, джэгеннэм, у асм.-тур. یادینچىна /араб. دجاغانام/ — "пекла", шайтан, у асм.-тур. یادینчина /араб. شایتان/ — "шатан", "сатана"; шайх, у асм.-тур. یادینчина /араб. شایخ/ — "стары, начальнік", расуль, у асм.-тур. расуль /араб. رسول/ — "посланнік, прарок", селям, у асм.-тур. селям /араб. سالم/. — "мир". Як бачна з назаванымі прыкладамі, тут можна зауважыць фанетычнае правіла пераходу кароткіх галосных заднягі раду у шэраг галосных пяредніх. Падобна як у асманска-турецкім кароткі зычны гук "т", які у арабской мове як праўла апускаецца /не вымаўляецца/, у татарской мове не з'яўляе. Прыклады: эмант, у асм.-тур. شرbat /араб. شربه/ — "напітак", шарыят, у асм.-тур. یادینчина /араб. شریعت/, уммет, у асм.-тур. یومmet /араб. عمت/ — "джамія, мусульманскі прыход, парадкі". Некаторыя арабскія назвы аднаскладовыя таксама пад ульвам асманска-турецкай мовы атрымліваюць у Хамаілах і Аль-Кітабах двухскладовасць. Прыклады: Бакр, у асм.-тур. یادینچина /араб. بکر/ — "імя уласнае", Миср, у асм.-тур. مصر /араб. مصر/ — "Егіпет".

І у /накшталт нямецкага у-умляут/ пераходзіць у мове наўмых татараў у галоснае "э". Можна тут падаць наступныя прыклады: гусель, у асм.-тур. گوسلی — "асміванне", мусульманін, у асм.-тур. مسلمان — "мусульманін", руке!, у асм.-тур. رuke — "ластава у час малітвы". Паунная частка татарской мовы захавалася з запазычанія непасредна з асм.-тур. мовы. Называюць тут некаторыя прыклады: байрам — "свята", батман — "мера вагі", кол — "рука", куш — "птушка", күшлук — пад падудзень", кіз — "дзяячына", табут — "наслікі, мары, на якіх лясяць памерлагі". — Н. Бараускі, А. Дубіньскі.

АХОВА ПРИРОДЫ, аховы хывёл, расліннасці і прыродных рачымау. Аллаг дау чалавеку уладу над шматлікімі Божымі стварэннямі і правам карыстацца імі. Але гэта не абазначае, што Аллаг дау чалавеку неабмежаваную свабоду у гэтых. Іслам вучыць, што чалавек не павінен падвяргаць хывёл і расліны небяспечы і здзеквацца над імі. Карыстаючыся імі у сваіх мэтах, ён павінен асерагацца і не прымосьць ім крыду. Напрыклад, Іслам дазвалне забіваць хывёл для пригатавання стравы, але забаронена забіваць хывёл дзеля забавы ці спорту. Для таго, каб карыстацца мясам, Іслам пазунае правіла забоя хывёлі. Іслам дазвалне забіваць небяспечных хывёл толькі таму, што чалавечас хышчё цэй!ца даражай. Але пры пазбаўленні хышчя драпежніка не дазвалне забіваць яго доуглай і пакутлівай смерцю. Хывёл, якіх чалавек выкармістоувае для перавозкі грузау, для перавозкі людзей Іслам забараняе тримаць галоднымі, мучыць і перагружваць працай. Лічыцца агідным лавіньш птушак і тримаць іх у паволі без патребы. Іслам не ухвалне таксама без пільнай патрэбы ссякаць дрэвы і хмызняк. Чалавек можа выкармістоуваць садавіну і іншыя плады, але не мае права іх пасаваць. Іслам не дазвалне таксама нішчыць нежывыя прыродныя рачыны і утварэнні, напрыклад, воду і водныя крыніцы і вучыць берагам усе прыродныя ресурсы, як хмызняк, так і нежывыя.

А. Маудудзі.

БАГУН /Ledum/, род вечназялёных кустоу сямейства верасавых. Наводле слоўніка Шыпавай слова б а г у н цюрскага находжання. Расліна вышынёй 10—130 см. Лісце скурystае, лінейна-падоуканае. Кветкі белыя, духмяныя. Суквецце — парасона-падобны шчыток. Вядома 8 відаў, на Беларусі — адзін — багун балотны /*Ledum palustre*/, народныя назвы: багно, баухун, бор, клапоунік/. Утворае зараснікі па вярховых болотах. Ядавіты, мае у сабе гліказід арабуцин, дубільныя рачыны, эфірны алей з разкім пахам. Настой з травы улімваецца ў медыцынне як адхарквальны сродак. Лісце — сродак ад моці і клапоу.

З кнігі "Беларуская ССР. Кароткая энцыклапедыя".

БАКЛАЖАН /Solanum melongena/, шматгадовая агароднік-насіннічная расліна сямейства паслёнавых. Наводле слоўніка Шыпавай слова б а к л а ж а н цюрскага находжання. Даіміяроўшы вядомы у Індіі, дзе упершыню увядзены у культуру задруга да настай ары. На Беларусі пашыраны у паслёнавых раёнах Брасцкай і Гомель-

скай абласцей; можна вырошваць на ўсёй тэрыторыі Рэспублікі з выкарыстаннем расады і плюнчных укрыціяў. Вымінія расліны да 1 м. Лісце простае, язвільнае, перыстя-лопасцевае або сучельнае, зялёнае з фіялетавым адценнем. Кветкі фіялетавыя, пазушныя, адзіночныя або у гронках. Шлады — ягады грушападобной, круглай або цыліндрычнай формі, фіялетавыя, хоутыя з каричневымі палосамі, зялёныя, белыя. Мікаць белая ці зеленаватая. Вегетацыйны перыяд 100—140 сутак. У культуры аднагодовая, цепла- і вільгачелюбная расліна, вырошваецца расадай на ахаваных ад халодных вятраў участках з лёгкай сугліністай глебай. Плімірны сарты: Далікатэс 163, Даугі фіялетавы 239. Ураджайнасць 15—30 т/га. У еху выкарыстоўваецца шлады у фазе тэхналагічнай спеласці, якія маюць цукры, бялкі, тлушчы, а таксама солі кашынню, фосфару, жалеза.

Н. Завадская.

БАКЛАН ВІЛІКІ, кармарайн /*Phalacrocorax carbo*/, птушка сямейства бакланавых атрада весплоногіх. Наводле слоўніка Шылавай слова баклан ширкскага паходжання. Баклан паніраны у Еўропе, Азіі, Пауночнай Амерыцы. На Беларусі вельмі радкі залётны від /таму ахоуваецца/; наводле звестак К. Тышэнграуза /1846 г./ у мінулым гнездаваўся на Палессі. У 1960, 1964 г. адзінкамі птушкі адзначаны у Аршанскім і Брэсцкім раёнах. Корміцца рибай. Птушанятам рибу прыносіць з вадаёма на адлегласці да 30—40 км.

Даужнія цела птушкі 85—93 см, маса 1,7—8 кг. Самкі крху драснімы за самцу. Дзюба моцная, доугая, загнутая на канцы. Усе 4 пальцы злучаны плавальнай перапонкай. Апярэне дарослых чорное з бронзава-зеленаватым бліскам на спіне і пурпурова-сіняватым на брумуку. Пер'і мантіі бронзава-бурыя з зеленавата-чорнымі краямі, што надае апярэнню лускаваты малюнак. Тваракая частка галавы не аперація, пакрыта хоутай скурай. Галава, шыя і пяраддняя частка вальняка буравата-шэрая з дробным белым рабаднікам. На сцёгнах буйныя белыя плямы. Добра плавае і нірае. У краінах Далёкага Усходу і Пауднёва-Усходняй Азіі пярадка выкарыстоўваецца бакланава для пальвання за рыбамі. Вілікія залежы чылійскай салетры — гэта гуана /памёт/ бакланава.

З кнігі "Беларуская ССР. Кароткая Энцыклапедыя".

ВАЙЗУЛІН Ікрам Халімавіч /н. 14.12.1919, в. Тукар Сабінскага раёма, Татарстан/, адзін з кіраунікоў партызанскага руху у Віцебскай вобл. у Айчынную вайну. З рабочых. Член КПСС з 1944. З чэрв. 1941 у Чырв. Армії; з чэрв. 1942 у партызанах — камандзір аддзялення, палітрук, камандзір узвода. З лют. 1943 нам. камандзіра брыгады, з ин. камісар Першай Смаленскай партызанскай брыгады Віцебскай вобл. Узнагароджаны орденам Чыв. Сцяга, медалямі. Імве у Наваполацку.

26.6.1944 брыгеда /390 партызан/ злучылася з Чырв. Арміяй. На дзень злучэння яднала 5 атрадау. Дзейнічала на тэр. Смаленскай вобл. Віцебскай /Сенненскі, Талачинскі, Чашніцкі, Лепельскі/ раёны і Мінскай /Халопеніцкі, Крупскі/ раёны.

З кнігі "Беларуская ССР. Кароткая Энцыклапедыя"

ВАРШАУСКІЯ МІЗАРЫ. У Варшаве былі два мусульманскія мізары — адзін пры вуліцы Млынтарской на Волі, другі — на Павонізках пры вуліцы Татарской. Першы, закладзены яшчэ у 1889 г. рускімі вайсковымі уладамі для службоуцаў мусульманскага веравізнанія, быу здауна нечынны і сістэматична зношчаўся з 80-х гадоу 19 ст. Павонізскі мізар, закладзены у 1867 г. таксама быу прызначаны для вайскоуцаў. Хавалі на ім мусульман да 1914 г. і не толькі вайскоуцаў, але і жыхароў Варшавы мусульманскай веры. Надмагільныя камяні, якімі надавалі іхны стыль, чам на іншых мізарах літоускіх татараў, па выглядзе нагадвалі турецкія, паволжскія ці крымскія мізары. Пасля аднаўлення незалежнасці кароткі час мізар заходзіўся над наглядам польскіх вайсковых улад, а пазней перайшоў пад апеку мясцовага джаміята. Хавалі на ім, як і раней, не толькі польскіх татараў, але і мусульман іншых нароў, між іншымі і імігрантаў з Каўказа.

А. Міськевіч.

ГАЙСАРАУ Ахмет Зіганнімазіч /н. 20.II.1906, с. В. Кайбіч Апаставская раёна, Татарстан/, адзін з кіраунікоў партызанскага руху у Баранавіцкай вобл. у Айч. вайну. Член КПСС з 1927. Скончыў Казанскі камуніст. універсітэт /1932/. Удзельнік сав.-філ. вайны 1939—40. У Айч. вайну удзельнік абарони Беласто-ка. З сак. 1943 у партызанах: радавы, камандзір узвода, камісар партызанскай брыгады імя Г.К. Жукава, адначасова з сюм. 1943 2-і сакратар Ставбчуоскага падп. РК КП/б/б. У 1944—77

на парт., адм.-гасп. і сав. работе у Баранавіцкай і Гродзенскай абл. Брыгада дзеянічала на тэр. Баранавіцкай вобл. /Ставблоускі, Мірскі раёны/. 10.7.1944 брыгада /733 партызаны/ злучылася з Чырвонай Арміяй. На дзень злучэння яднала 5 атракау.

З кнігі "Беларуская ССР. Кароткая Энцыклапедыя".

ДАДЖАЛ, а д - Даджхал /"падманічык", ад арамейскага дагтала — "фальшивы", "ілжывы"/ — персанах мусульманскіх паданія — спакуснік людзей, які павінен з"явіцца перад канцом свету. Тыпалагічна і функциянальна адшавядзе антыхрысту у хрысціяскіх сказаниях. У Кур'ане Даджхал не упамінаецца, але часта апісваецца у спредневяковых сказаниях пра бедствы, якія маюць адбыцца /"малахім"/. Належыць да кампаніі ібліса, знаходзіцца на востраве у Індыйскім акіяне. Ен прыкаўаны да скалі і знаходзіцца пад вартай дхінау. Мараўляўшы, якія праціміваюць калі вострава, чуць музыку, якая даносіцца з вострава і могуць браць прысмакі і у жыбароу вострава, якія ніколі не паказываюцца людзям, але пакідаюць тавари на беразе для асмену.

Перад канцом свету, калі Йаджуд і Маджуд /адшавядзаны біблейскім Гогу і Магогу/ прарвуть сцяну, якая іх стрымлівае, Даджхал таксама вызваліцца ад ланшугоу, з"явіцца на чале войска, седзячи на вялізным асле, і усяди на зямлі, акрамя Меккі і Медіны, установіць сваё цараванне, якое працягнічаеца 40 дзён /або 40 гадоу/. Іса і Махді зішчачь царства Даджхала, а затым Махді /у некаторых варыянтах Іса/ заб'е яго у Сірыі ці Палесціне.

Часам з Даджхалам атоесамлівалі некаторых персанахау мусульманскіх паданія — сучаснікау Мухаммеда — Ібн Сайды, легендарнага старожытнааравійскага прадказальніка Шыкку.

М. Піятроўскі.

ХУПАН, старадауніе верынне мужчынскае і жаноче адзенне, вядомое таксама пад назвай шарак. Паводле слоўніка Шыпавай слоўнікі жупен цырскага паходжання. Магчыма, што разам з конгремі гэта слова і адзенне паявіліся і у Ініх краінах, напрклад, у Польшчы. У 16—19 ст. быў часткай адзення шляхты, мячнікі і украінскага казацтва. Шылі з сукна, пераважна сіняга і зорага колеру. Крой прямі, двухбортны, спінка прыталеная,

з бакоу устаулялісі призбораниям кліні. Пирэді я гладкія полкі замінільвалісі збоку на 2 гүзікі. Вайлікі адкладны каунер і за-каураны часта шылі з чырвонага атласу, аксаміту ці футра.

З кнігі "Беларуская ССР. Кароткая Энцыклапедыя".

КАРАІЗМ, караімская ве^{ра}, признае Стары Запавет з дзесяццю запаведзямі у першапачатковым выглядзе, але при гэтым караімскае веравучэнне грунтующа на тых жа самых ирмінцах, на якіх грунтующа і хрысціянства.

Дзесяць запаведзяў:

1. Бог ствары увесь фізічны і духоуин свет у часе і з ічога;
2. Ён — Творца, які Сам не быу створани;
3. Бог не мае формы, і з чым нельга паразаць, бесцялесны і абсолютна адзін;
4. Ён паслау нашага настаяніка Майсея;
5. Ён паслау нам цераз Майсея Тору, якая утрымлівае абсолютную ісціну і не можа быць дапоунена або заменена якім-небудзь іншым законам;
6. Кожны вернік павінен вывучаць Тору у аргінале і уразумець яе існы сэнс;
7. Бог раскрыўся і іншым прарокам /хочь іх прарочы дар меншым, чым дар Майсея/;
8. Бог уваскросіць памерлых у Судны Дзень;
9. Бог аддзячыць кожнаму чалавеку паводле таго, што чалавек заслукун /асабістая правіднасць, свабода волі, несмертнасць душы і справядлівая узнагарода у тым свеце/;
10. Бог не праследуе тых, хто живе у выгнанні, але хадае ачысціць іх з дапамогай выпрабавання; інші могуць спадзявацца на Яго пастаянную дапамогу і на збаўленне, якое будзе здзейснена прац Месію — нашадка Давыда.

Паявіўся караізм на Усходзе як вера, паслядоўнікі якой визнавалі толькі Стары Запавет і не прымнавалі ніякіх тлумачэнняў да яго. Вырашальнае значэнне для становлення караізму як самастойнай веры адиграла дзеяніасць выдатнага багасловіа свайго часу — Абана-бен-Давыда /751—840/, які аўтаднау ессею, самарыцян і нахул усіх, хто змагаўся за чысціцу Старога Запавету. У канцы VIII ст. Абан перасяліўся у Іерусалім, дзе пісаў сваё знакаміту "Кнігу Пастакону". У гэтай працы ён препаношуваў не

слепа кіравацца яго думкай, а чыталь і глыбока вивучаць Старж Запавет. Призначы толькі Пісани Закон, прыхільнікі Аナン имат часу аддавалі чытанне і вивучэнне Старога Запавету. У катакомбах Іерусаліма Аナン збудавау першы караімскі храм-кенасу. Яна стала узорам для будаўніцтва кенас усюды, дзе хылі караімы. Аナン визначыу усе дагматы караімскай веры /караізму/, склау календар, стварыу святыарскую іерархію. За короткі час караім паміршыся сярод народу рознага этичнага паходжання. Узніклі шматлікія абычныя на Блізкім Усходзе, у Науточнай Афріцы, Іспаніі, Візантыйі, на Балканах, у Примор'і і Прыкаспіі. Паявіліся такія выдатныя багасловы, як дуконы к'раунік караімов Месапатамії Мукмач /Х ст./, як Веніамін Нагевендзі, што пропагандавау вучэнне, блізкае да вучэння Філона Александрыскага аб Логосе /XI ст./ і іншыя. Вялікім місіянерскім дасягненнем было прымяще караізму некаторымі качавымі народамі Усходняй Еўропы /полацкаму, найманамі, узунамі, чүнамі і іншымі/. Напрклад, місіянер Ісаак Сангара з Месапатамії имат зрабіў для таго, каб частка хазарау прымяла караізм. На караімскіх могілках у Чуфут-Кале "Балта-Таймез" археолаг А.С. Фірковіч знаймо магілу Сангара, а пазней антрополаг Штерн — магілу юнкі Сангара.

Караімы заўсёды вылучаліся талерантнасцю. Яны ніколі не праявулялі непримязы да іншых народу і нікога, акрамя ізмінікаў, не імкнуліся далучыць да сваей веры. Яны лічылі, што кожны, хто выконвае законы сваей веры у адзінага Бога, заслугоўвае рэйскага жыцця на tym свецце.

Пачынаючы з Аナン /на-персідску Аナン ібн Дауд/ караімы знаходзіліся пад прымечным уплывам багаслоўскай школы Азама абу Ганіфа /Абу Ганіфа/ і пераіялі некаторыя палажэнні і прынцыпіі ісламу.

Да далучэння Крыма да Расіі побыт і сямейнае жыццё караімов наліччы адрозніваліся ад мусульманства. Гісторык Э. Дайнер у працы "Гісторыя крымскіх караімов" /Варшава, 1833 г./ называе 25 пунктаў у доказ блізкасці караімскага веравучэння і побыту да мусульманскіх. Вось некаторыя з іх: алтар караімскіх кенас, які і міхраб мусульманскіх мячэцяў, арнентаваны на поудзень; чадзоты храма засцілаеща дыканамі; як і мусульмане, караімы перад малітвой выконваюць абрад асмівання /зымчайна ложа/ і

при увходзе у храм разувашца; свае літургію караїми адирау-
жниць, у асноуим, на староштатськай мове, вельмі блізкая
да мови аригінала азделате помілка куманской /палацевской/
літаратуры — "Кодекса куманікуса"; нарэшце, караїмская вучэн-
не прымнене Ісуса Хрыста! Мухаммеда вял!к!м! прарокам!

Асветицкая дзейнасць амаль усіх караїмскіх вучоных і філо-
сафау насіла рэлігійны характар. Зыходзячы з гор ці прануучы
у Бахчысараі, караїмы начаваць заўсёды вярталіся у свае хаты,
пячоры, пад ахову муру, на камяніх якіх выбіты старадаунія
руічныя знакі, якія сігнаваць да эпохі хазараў. Вера караїмау
дапамагла ім не растварыцца ў навакольным мусульманскім і хры-
сціянскім насельніцтве, зберагчы сябе як у этнічным, таx і
у культурным сэнсе.

М. Сарач.

КАРАЇМСКАЯ МОВА, мова караїмов. Сучасная караїмская мова
прадстаулена крымскім, галіцка-лужкім /Украіна/ і тракайскім
дialeктом /Літва/. У караїмска-руска-польскім слоўніку, скла-
дзеным мовазнаўцам Польшчы і Рачі /А. Зайанскоускі, А. Ду-
біньскі, В. Зайанскоускі, С. Шашка, М. Баснакау/ і надрукава-
ним у Маскве у 1974 г., змешчана 17400 караїмскіх слоў. Задек-
на ад месца наслення караїмы, акрамя роднай мовы, добра вало-
даюць мовамі краін, грамадзянамі якіх лінii з'яўляюцца.

На фанетичных, марафалагічных і лексічных асаблівасцях
караїмская мова вельмі блізкая да староштатштукскіх моў, у
прыватнасці да палацевской /куманской/ мовы, а з сучасных цюрк-
скіх моў — да карачаева-балкарской, кумикской, кримскататар-
ской мовы.

Караїмская мова узульне сабор вялікую цікавасць для лінгві-
стісту, бо фанетичная структура, лексіка і граматика збераглі
рысы цюрскіх моў старожытных часоу, якія у іншых сучасных
цюрскіх мовах ужо не улічваюцца ці зниклі зусім. У адносіні
фанетичных асаблівасцей адзначаецца палаталізація значных гукаў—
канупасці дзвюх пар — мякіх і шёрліх. Староштатськская
мова архонскіх націсау таксама адзначае наўнасць парных знач-
ных, палаталізаваних і непалаталізаваних.

Старожытныя элементы уласнім і лексічнаму складу караї-
мской мовы, Геты, і прытатнасці, слоўні са сферы земляробства,
пчаліствы, вайсковай справы, замешчання у іншых цюрскіх мово-
вых пацнейшкіх і замінчэннях із персідской і арабской моў, на-

Сінтаксіс караїмской мовы науны уплыну аказалі іншыя мовы.

Падрыхтавала Г. Гаммал.

У гэтым нумары "Байрама" гл. слоунік некаторых караїмскіх слоў, прыказкі і прымаукі. Калі чытачам спадабаеща супнастаялленне караїмской і іншых цюркскіх моў, то "Байрам" будзе друкаваць падобнымі матэрыяламі.

КАРАІМЫ /саманазва караї — тыя, якія чытаюць Старты Запавет, біблейцы/, народ, які вызнае ралігію караїзм. Жывуць караїмы /да звестках на канец 80 — нач. 90-х гадоў гэтага стагоддзя/ у Ізраілі /больш за 20 тыс. чалавек, у асноўным эмігранты з арабскіх краін/, у Украіне /1404 чал., у т.л. у Крымскай вобл. 898 чал./, у Літве /289 чал./, у Расійскай Федэрации /каля 1 тыс. чал., у т.л. у Маскве і Пецярбургу кали 680 чал./, у Польшчы, Францыі і інш. краінах. Карапімы добра валодаюць мовамі народу тых краін, пауналпраўнымі грамадзянамі якіх яны з "яўляюцца". Нашчадкі караїму, якія жылі у Расійскай Імперыі, роднай мовай лічачь караїмскую мову. [снуете] Багатая літаратура пра паходжанне караїму. Некаторыя даследчыкі лічачь, што караїмы — гэта нашчадкі таурау, якіх як вельмі вялікіх насельнікаў Крымскіх гор спісалі старажынагрэчаскія мараплауци. Іншыя даследчыкі сцвярджаюць: караїмы — нашчадкі старажынажурскіх плямёнаў узунау, чунау, іншага абарыгеннага насельніцтва Крыма, якое уваходзіла у УШ-Х стагоддзях у склад Хазарскага хаганата.

Аб раннім пасялениі караїму у Крыме сведчачь археаванія на поўдзень стародавнія караїмскія надмагіллі з надпісамі імёнаў на цюркской мове: могілкі Балта-Тэймез у Джудут-Кале /Чуфут-Кале/ — 240 г. н.э., у Мангуп-Кале — 866 г., у Салхадзе /Старым Крыме/ — 910 г., у Кафе /Феадосії/ — 1076 г., трапілецца упамінанне пра надмагільныя помнікі караїму, якія тут жылі у I ст. н.э., нават да н.э. Большасць гісторыкаў караїмскага народа лічачь, што найбольшую ролю у жыцці гэтага народа адиграмі хазары, часткай якога з "яўляюцца" сучасныя караїмы. У 60-х гадах VI ст. хазары былі падпрарадкованы Цюркскому хаганату. У сярэдзіне VII ст., пасля распаду Захадне-Цюркскага хаганата узік Хазарскі хаганат. Наводле гісторыка Яурэйскага народа С.М. Дубнова частка яураю, якія жылі у Міжрэччы

Месапатам!!!, калі Багдада, у 2-й палавіне УШ ст. утварыла секту і перасялілася у Палесціну, а ужо адтуль у краіни шаудиёвага Міхзэмнамор"я, Візанты! ! Причарнамор"я /у т.л. ! Крыма/. У пачатку XI ст. пад ударамі візантыйцау і славян /Старожитнарускай дзяржавы/ каганат пау. Хазары, якія візнявалі хрысціянскому веру, зліліся са сваімі заваёунікамі — візантіямі і рус'чамі; хазары ісламскай веры растварыліся у масе печанегау, а паслядоунікі караїзму засяродзіліся у Крыме. Паступова у Крым імігриравалі з іншых раёнаў неявікія абіччыны, якія візнявалі караїзм, а таксама з Візантыйі. Зліушмы з мясцовымі караїмамі эмігранты прынялі іх назуву і сталі называць сябе "караїмамі". У Крыме хазары-караїми жылі у Салхаце /Старым Крыме/, Чамбала /Балаклаве/, Сугедаі /Судаку/, Кафе /Феадосіі/ і гарадах-крапасцях /Эскі-Кермен, Мангуп-Кале, Кирк-Ера — пазнейшая назва Джуфут-Кале, Чуфут-Кале/. Паступова жыцьцё у стэпавай частцы Крыма становілася небясьпечным з прычын частых наездаў качавых племён і караїмы вымушани былі перасяліцца у Мангуп-Кале і Кирк-Ер. У XII ст. Кирк-Ер стаў сталіцай крымскіх караїмов.

У 1261 г. караїмы адстаялі сваю крапасць ад нападу добра ўзброенага войска менуэзцау. У 1340 г. у Крыме пашыралася чума і многа людзей, у тым ліку караїмов, памерла ад гэтай хваробы. Тны, хто выратаваўся ад чумы, перасяліліся у Кирк-Ер, што прывяло да щыльной забудовы горада, які разросся за межы білой сцяны і прыйшлося будаваць новую сцену. Гэта было у час княжання Менехема, а пасля яго смерці у 1396 г. будауніцтва было завершана у час праўлення Элізара. Крапасць Чуфут-Кале была непрыступнай да 1736 г., калі руская армія пад камандаваннем фельдмаршала Мініха з даламогай цяжкіх гармат вымусіла абаронцаў капітуляваць.

Спачатку кіраванне караїмскай абіччынны у Кирк-Оры /крапасць Кирк-Ер і навакольная прастора/ ажыццяўлялася вібарнымі асобамі, Паступова улада выбарных узмаднялася і у канцы XII ст. стала перадавацца па спадчыне. Князь /па-караїмску "білі"/ спачатку падпарадкоўваўся толькі духоунаму уладыку — гахаму /хахаму/, як было і у хазару. Пазней, при татарскіх ханах, князі атрымалі яшчэ большую уладу, бо ханы не умешваліся ва ўнутраныя справы караїмов і представілі ім поулас самакіраванне.

З сярэдзім ХІУ ст., на працягу 400 гадоу караімы падтрымлівалі цесарскія сувязі з крымскімі татарамі. Некаторыя караімскія князі і відныя караімскія дзеячы мелі вялікі упльму на крымскіх ханаў, якія у час небяспекі знаходзілі у крэпасці Кирк-Ер прытулак і ахову. У крэпасці пазней знаходзіўся манетні двор Крымскага ханства. З часу першага крымскага хана Гаджы Гірэя і да апошняга хана Шагін-Гірэя крымскія караімы карысталіся тарханнымі /ахоунымі/ ханскімі граматамі, якія вызвались! іх ад большасці падаткаў і пошлін у межах Крымскага ханства.

Пасля заваявання Крымскага ханства Кацярнай II у 1783 г. караімы былі пазбаўлены сваіх тарханных прывілею. Указам імператрыцы у 1775 г. караімы былі араулены у правах з іншымі насельнікамі Таўріческай губерні. Усім караімам специальнім указам! і палажэнням расійскага урада /1785, 1827, 1837, 1839; 1843, 1853, 1865 і ін./ былі прадстаўлены роўныя з праваслаўнымі правы.

Прыродныя умовы прыживання ў гарах былі даволі суровымі, таму з дадзенінем Крыма да Расіі караімы пакідали наступова сваё жылле у крэпасці і перасяліліся у Сімферопаль, Севастопаль, Еушаторию; у Адэсу, Херсон, Мікалаеў, Харкау, Маскву, Кіев і інш. Сталіцай караіму наступова стала Еушатория, у якую перамясяціўся і ралігійны цэнтр. У 1807 г. было завершана будынкіцтва саборнай кенасы /храма караіму/ на месцы старой.

У першыя дзесяцігоддзі пасля дадзення Крыма да Расіі караімы, якія пераехалі у іншыя гарады, прытрымліваліся старых звычаяў: гаварылі на сваей мове, насліднічы нацыянальны каслюм, пакоі абстаўлялі сваёй мэбліяй. Кожную вясну яны выезжалі у сады, вінаграднікі, землі на раунднай частцы паўвострава, дзе займаліся жывёлагадоуляй /авечка- і конегадоулы/, а у гарадах — рамесніцтвам і гандлем /былі таксама і багатымі прадпрыемствамі/. Найдаўжэй бытавалі мужчынскі галауны убор — "караімка" — шапка з аучыні каракульскага ягніці, а з мэблі — канаки "сет", на якой сядзелі з падабраннымі пад сябе ногамі.

Архітэктурным былі дамы караіму. Пры іх былі падворкі, акружаныя невысокай мураванай сцяной, найчасцей з забруджаванымі падлогамі, якія летам мылі, дзе варылі страву, елі, прымалі гасцей, спалі. Тут раслі шаукоўніцы /лісты ішлі на корм для шаукавічных вусеняў, з якіх атрымлівалі шауковыя вітыкі, а лігады шаукавіцы ішлі на варонине/, вінаградная лаза. Дом

меу порцік з верандай, арментаванай на поудзень, з разнимі ка-
піталіям! Паміх суседнімі дамамі былі пераходы і веснічкі,
каб зручна было хадзіць жанчынам у госці!

Патрабаванне веры караіму — чыталь Стары Запавет ви-
магала ад кожнага быць пісьменным. Наводле перапісу 1897 г.
75% караіму былі пісьменнымі, гэта практична кожны, каму бы-
ло больш за 7—8 гадоу. Працаўты і таленавіты караімскі народ
вылучылі многа славутых дзеячаў навукі і культуры. Адным з пер-
ных караіму—вучоных, які стаў широка вядомы, гэта А. Фірковіч /1787, Луцк — 1874/. Збіральнік старанінных рукапісаў, архе-
олаг, даследчык Блізкага Усходу, Каўказа і Крыма, куды пера-
ехаў на сталае жыццё у 1813 г. і жыў у Кирк-Бри /Чыфут-Кале/.
Шмат падарожнічаў, наведаў Палесціну, Егіпет, Сірю, Турцию,
Каўказ, пазнаёміўся з жыццем караімскіх абшчын у Галіці /тады
Галіція была у складзе Аўстра-Венгрыі / і Тракіі. Часта бываў
у Іерусаліме і караімы далі яму мянушку — "Хаджы-Бабай",
гэта значыць "Бацька падарожніка". Іму удалося знайсці уні-
кальныя матэрыялы, у тым ліку так званы "Вавілонскі кодэкс"
916 г., які да кумранскіх находак быў вядомы як найстарэйшы
помінкі біблейскай пісанай літаратуры. Гэты кодэкс быў перапі-
саны у 1088 годзе. Некаторыя даследчыкі гісторыі караіму вы-
казваюцца аб тым, што А. Фірковіч у сваіх высновах дапускаў
памылкі, нават рабіў падробскі, каб пажаданае выдаць за сапрау-
днае. Надобныя асвінавачванні высуваліся і да іншых гісторы-
каў іншых народаў.

Першым караім, які скончыў Рышальеускае вучылішча у
Адэсе, быў ураджэнец Літвы Р. Кабецкі. У 1859 г. скончыў уні-
версітэт у Санкт-Петэрбургу Ілья Казас /1833, Адэса — 1912/,
у 1862 г. ён абараніў кандыдатскую дисертацию і стаў першим
караімам з вышэйшай адукацыяй і вучонай ступенню. Ён быў са-
праудным асветнікам свайго народа. Выдатны педагог, паэт,
гісторык і лінгвіст /ведау II моу, з якіх 4 былі старажытныя/,
пачаў выдаваць часопіс "Давул" /"Барабан"/, які выходзіў з
1864 па 1872 год. З яго дапамогай у 1895 г. у Еупаторыі быўла
адчынена Александраускае духоўнае вучылішча. Сын І. Казаса —
Барнас Казас /1861 г., Адэса — 1922/ скончыў медыцынскі фа-
культэт Харкаўскага ўніверсітэта, у 1895 г. абараніў доктар-
скую дисертацию.

Перыяд з 1907 да 1917 г. быў для караіму сапраудным
найманальнікім уздынам духу і культуры. У 1911—1912 гадах ви-

даваўся ў Маскве часопіс "Караімская жыццё", у 1913—14 гадах у Вільнясе — часопіс "Караімские слова", у 1917—1919 гадах у Еупаторыі выходзілі "Весні караімскага духоунага праулення", склікаліся з "езды, канферэнцыі, выдаваліся зборнікі вершаў, пісаліся драматычныя творы на караімскай мове. У 1916 г. у Еупаторыі анонім гахам караіму доктар філалагічных навук, прафесар Сераф Шашал заснаваў караімскую бібліятеку, у якой было сабрана ўсё, што тады было вядома пра караіму /пад пагрозай смерці эміграваў у Турцию, пазней быў гахам у Вільнісе/. У Еупаторыі быў адчынены невялікі этиографічны музей. Тут жа у жніўні 1917 г. адбыўся самімі представіцічны з "езды караіму".

Пасля ўстановлення савецкай улады ў Крыме ва ўсіх гарадах ствараліся нацыянальныя клубы. Караімскія клубы былі практычна ва ўсіх гарадах Крыма. У Сімферопалі было створана Крымскае аб'яднанне караімскіх абшчын. У клубах дзеянічалі гурткі, адзначаліся афіцыйныя святы. Кенасы наведвалі толькі пажилыя людзі. Клубы і кенасы дзеянічалі да 1931—1932 г. За гэты час адбыліся троі агульнакараімскія з "езды, быў выпушчаны нумар часопіса "Бызым йол" /"Наш шлях"/. У вініку дзяржаўной атеістычнай працягальности, праследавання святароу, нацимальныя інтэлігенцыі, мяшаных шлюбах памянявалася колькасць людзей, якія наведвалі родную мову, традыции і гісторыю свайго народа.

Пасля 1917 г. частка караімскай інтэлігенцыі і заможных людзей эмігравала ў Расіі у Турцию, Польшчу, Германію, Францыю. Паменшылася колькасць караіму ў Крыме з прычыны хвароб і галоднай смерці ў час грамадзянскай вайны. Раней шматдзетны сем'і /да 6—8 дзяцей у сям'і/ сталі рэдкай з "явай. За час з 1917 г. да пачатку 1990-х гадоў колькасць караіму на тэрыторыі былой Расійскай імперыі скарацілася у 4,5 разы /з 12,8 тыс. да 2,8 тыс. чалавек/. Караімы вельмі пашырелі ў час другой сусветнай вайны, хоць не так моцна, як яураі. Многіх караіму расстралілі фашысты ў час акупации Кіева у Бабінім Яру, былі расстраленыя як заложнікі акупантам, памерлі ад голаду і хвароб на роднай крымскай зямлі, нарашце ў выгнанні, дзе апынуліся як і крымскія татары у вініку сталінскага генапыду /пасля смерці Сталіна караімы былі цалкам і поунасло разрабілітаваны, а большасць живых вярнуліся на родную зямлю/.

Караіми удзельнічалі у баях супронь кінематографскай арміі і за адвагу і умельства у вайне былі узнагароджаны ордэнамі, медалямі, адзначаны высокімі вайсковымі званнямі. Уладзімір Якулевіч Калпакчы, караім /7.9.1899, Кіев — 17.5.1961/ — Герой Савецкага Савоза /1945 г./, генерал арміі /1961 г./, удзельнік грамадзянскай вайны у Іспаніі /1936—39/. Над яго камандаваннем 63-я армія удзельнічала у Гомельска-Речицкай інверсіі у 1943 годзе. Вось самыя кароткія звесткі пра выдатных людзей караімскага народа. Таурыйскі і адэскі гахам Самуіл ПАМІЛУА /1831, Еупатория — 1911/; грамадскі дзеяч Марк САРАЧ /1845, Еупатория — 1903/; піяніст-педагог і кампазітар Самуіл МАЙКАЛАР /1867, Херсон — 1938/; урач і грамадскі дзеяч Майсеі ЕФЕТ /1867, Еупатория — 1944/; контр-адмірал Расійскага флоту Якуў КЕФЕЛІ /1876, Мікалаеў — 1967, у эміграцыі з часу грамадзянскай вайны/; грамадскі дзеяч Самуіл ХОДКАШ /1881, Крамянчуг — 1942/; вучоны-педагог, народны асветнік Барыс ЕЛЬЯШЭВІЧ /1881, Панявесіс — 1971/; радысёр, доктар мастацтвазнаўства, народны артыст СССР, Герой Сацыялістычнай Працы Сяргей ІТКЕВІЧ /1904, Санкт-Петрапур — 1985/; гісторык, літаратар Сямён ШЫШМАН /нар. у 1908, Сімферопаль, Крамянчуг — 1987/; палітычны дзеяч, журналіст Іосіф ГРЫДУЛЕВІЧ /1913, Вільнюс — 1988/; народны мастак РСФСР, професар Сцяпан ДУДНІК /нар. у 1915, Феадосія/; архітэктар Ніна АРБАДИН /на мужу ВАРОНІНА, нар. у 1922, гор. Арод/. Вядомы таксама мастак Д. ЧАРКЕС, піяніст Я. АЙВАЗ, архітэктар С. МІНАШ, пісьменнік А. КАТЫК, кінарадысёр Д. Яшыш.

У канцы 80-х і пачатку 90-х гадоу нашага стагоддзя началося адраджэнне караімскай культуры. Збіражэнца з "езди караіму", ініцыятарамі якіх з'яўляюцца літоускія караімы.

Каб не растварыліся караіми спрод іншых народаў, каб не загінуў караімскі народ свядомыя прадстаўнікі гэтага народа пакінулі сваім нашчадкам заповет:

1. Карыімы, вы спрадвечныя насельнікі Крыма, носьёты стара-даукай уїкальнай культуры. Беражыце яе.
2. Карыімы, запуйце сваю мову — яна злучае нас з нашымі ўзор-кімі! Братамі — крымскімі татарамі!
3. Мужчыны-карыймы, будзьце мужчынамі. Памятаце сімвалы

вашага герба: ишті і разон. Утварайце вялікія сем"!,
працягтайце свой род, не аддзаяляйшся ад бацькоу, на-
иўшце сямейныя асичны.

4. Караймы Крыма, клапаціцесь пра ваших брату у Галічи і Луц-
ку, Панявежисе і Тракай. Памятайце, вам лігчай, вы кож-
ни дзень бачыце крымскасе неба і дакранаецца да крымскіх
камянёў.
5. Караймы, вы валодаецце мовамі іншых народу, сярод якіх хылі-
ці жывіце, вас стварыла чалавецтва і аучылі имат ста-
годдзялу татары Крыма, літоуци, рускія. Сябруйце з імі,
будзьце удзячнымі! суседзямі!
6. Караймы, памятайце што ваши гахамі і гэззаны /святы/ у при-
ходах/ збераглі вам веру, зямлю, асичнину. Не засудзем
наших асветнікаў і, перы за ўсё, Серая Шапка.
7. Нашы продкі ганарыліся што у караймскай асичнине не было
хабракоу. Багатыя дапамагалі маламаёмасним, багатыя ве-
дамі — тым, хто яшчэ не атрымаў добраі адукацыі. І дзіце-
мліхамі добра.
8. Той, хто еу караймскія стравы, помніць аб іх ўсё хыліць.

Караймы у Вялікім Княстве Літоўскім

Калі 400 сямей карайму пасяліліся у 1397 г. у Вялікім
Княстве Літоўскім па запрэзіні! Вітаута Вялікага. Яны неслі
гвардзейскую службу — аховвалі асобу вялікага князя і Трок-
скага /Тракайскага/ замка. Караймы атрымалі зямлю для сваіх
пабудоу, садоу і агародау, палівых пасеву, пашау і сенажацію.
Сярод іх быў таксама лядзі разумовай працы — дыпламаты, тал-
мачы /перакладчыкі/, лекари, настаунікі, гандлёуци.

Больнастъ карайму пасяліліся калі замка, тут была Тра-
кайская вуліца і частка горада называлася Караймчынай, быу
пабудаваны караймскі храм /кенаса/. Пазней караймы паявіліся
таксама і у іншых месцах Вялікага Княства Літоўскага — Бір-
кай, Панявежисе, пас. Наулемесце і вёсцы Упіта калі Паняве-
жиса, Вільнюсе. У Літве караймы утварылі асобную асичнину, яе
адміністратыйным і духоўным цэнтрам быў Тракай. У 1441 г.
асичнна атрымала права на самакіраванне /магдэбургскае права/.
Граматы літоўскіх князёў 1492, 1498, 1507 і інш. пацвярджалі
гэты прывілей караймам і дадавалі новыя. Да 1795 г. караймы

былі падшардкаванні свайму войту у Тракаі; з 1850 г. — ралігійнамі правіцелю караіму гахану і духоунаму кірауніку у Крыме /Еупаторії/; з 1857 г. — асобнаму жараімскому гахану Літви, резіденция якога знаходзілася у Тракаі /у 1928—1945 гадах у Вільнюсе/.

У час праулення Вітаута Вілікага частка караімов была населена на пауднёвым заходзе Вілікага Княства Літоускага — у Луцку, Галічы /Валінскім/ і калі Львова, пазней яны хылі і у гэтым горадзе. Усяго у БКЛ у ХУ ст. было калі 5 тыс. караімов. Некаторыя даследчыкі сцвярджаюць, што галіцкая караімі /часам іх так называшь/ пасяліліся значна пазней, чым тракайскія калі Вільнюса. Тыя караімы, якія хылі калі Галіча і Львова аказаліся у падшардкаванні непасредна польская караімі, а пасля першага падзея Рэчи Паспалітай — у складзе Аустра-Венгрыі.

Хоць і раздзеленыя вялікімі адлегласцямі і дзяржаўнымі граніцамі крымскія, тракайскія і галіцкія караімы падтрымлівалі сувязь. Гэтаму садзейнічала агульнае паходжанне, садзіная вера і тое, што для стварэння караімскай сям'і траба было мучанець пару такіх маладых лядзей, якія не былі б нават даволі далёкай родні.

У Вілікім Княстве Літоускім, затым у Рэчи Паспалітай вылучыліся добра адукаванымі, вучонымі караімі — І. Трокі /ХУІ ст./, І. Маліноускі /кан. ХУІ — пач. ХУІІІ ст./, Зарх — син Натаана ХУІІІ ст./, С. Трокі /ХУІІІ ст./, І. Кокізау /кан. ХУІІІ — пач. ХУІІІ ст./, а таксама урач, математик і філософ Іозус /1593—1663/.

Жыцё тракайскіх караімів не было бісімартым. Яны як вайскоўцы гінулі на вайне, цярпелі ад разбояу варожай арміі і грабежнікаў, дэмаралізаваных войскам князя і каралі, паміралі у час эпідэміі. Хоць і раджа, але цярпелі ад валунічных фанатыкаў-хрысціян. Пасля Першай вусветнай вайны і устанаўлення новых граніц у Польшчы аказаліся калі 250 караімар /Трокі, Вільні, Луцк, Галіч, Львоу/ і у межах Літвы калі 350 караімов. У Польшчы колькасць караімов павялічылася за кошт эміграцыі з СССР. Польскія караімы утворылі Ралігійніе Зіуртаванні, якое складалася з 4 прыходаў са сваімі святараў — газзинамі: у Троках, Вільні, Луцку і Галічу. На чале

Рәлігійнага Згуртавання стала гахан. Насада гахана пасля яго абрации была даһиғоттай, а сидзіба была у Вільни. У 1928 г. на насаду гахана быу абраин Гаджи Серал Шашал, які пасля эмиграции з Крыма хыу у Турци. Заступнікам гахана быу улуг газзан і кіреүнік дарадчага органы гахана, кіреүнік караімскага духоунаға преуденция, які меу сидзібу у Троках. На гэтую насаду у 1930-х гадах быу абраин Шимон Фірковіч.

У Вільни было заснована Тавариства аматарау караімской гістории і літературы, якое з 1924 г. выдавала у Вільни свой друкавани орган "Караімская думка", редактаром быу профессар Варшауская університета Іш. Пілсудскага доктар извук Аманіям Заличкоускі. Праводзіўся збор экспанатаў для стварэння караімскага музея.

Караімскія гісторики і лінгвісты, вивучаючи гісторию і мову караімскага народа, надрукавалі кантоунны і цікавыя матерыялы пра татарау Валіхага Кільства Літоускага, з якімі жылі здауна у добрым суседстве. Вядомы працы Г.С. Шашала, А. Мардковіча, А. Шымана, А. Заличкоускага, У. Заличкоускага, А. Дубіньскага, Г. Сулімовіч, Г. Кабецкайте, Ш. Фірковіча, С. Шымана, Р. Фірковіча і літоуда Р. Раудальнаса.

З пачаткам Другой светской вайны тракайскія і вільнюскія караімы аказаўся у адной дзяржаве — Літве, пазней Літоускай ССР. Галіцкія, луцкія і львоўскія караімы аказаўся у межах Украінскай ССР, крымскія караімы — у Расійскай Федэрациі. Толькі адзінкі караіму у 1940—1941 гадах атрымалі магчымасць наведаць сваіх суплеменікау, якія раней жылі у Расійскай імперіі. У час Вілійскай Абчыннай вайны караімы зазналі вілійскія цяжкасці, ды і у пасляваенныя гады таталітарны разым выхувау лідзей з мятаў зліць усе народы СССР у адзіні савецкі народ. З распадам СССР і утварэннем сувэрэенных дзяржаў частка караіму жыве у Літве, крымскія і галіцкія караімы — у Украіне, некаторая частка — у Расійскай Федэрациі. Вілійск даследование караімскіх лінгвістаў — выхад у свет "Караімска-руска-польская слоўніка" /поўную назну і прозвішчы складальнікау гл. у арт. караімская мова, зменчаным у гэтым нумары "Байрама"/.

Караімскі народ славіца багатай кухні. У 1992 г. у Сімферопалі выйшла у свет кніга "Рецепты караімской кухни". Саборы і абнародавала больш за 300 рецептава страв і напіткаў

шнадарыя Лебедзея Эмілія Ісакауна. Асабліва багаты набор ка-
раїмскіх другіх страу. Миса, цеста, розния гародніна і садаві-
на, зелиніна, прымак! — вось найболыш харктерныи кампанен-
ты, якія скаристоуваць для пригатавання другіх страу караїм-
скія гаспадыні.

Першыя блюды прадстаўлены больш чым 20 стравамі. Часта
гатуць мясныи суды /шарбасы/: этне — з гречкай, капустай, па-
мідорамі, салёнямі агуркамі, кіслымі яблукамі; хамур-дашма —
з малосенькімі пяльменямі-вункамі; нагут — з гарохам. Другія
блюды — іх больш за 100. Ужываецца бараніна, радзей ялавічы-
на, миса птушкі, зусім не ядуць караїмы свініну. Страва сель-
кіза бастак йэмішлікнен — з мяса і гародніним; йузом йапрак сар-
масы — голубцы ў вінаградных лістах; янтик — вялікі піражок
з цеста і начинкай з баранінам; чыр-чыр — чабурек!, накіталт
вялікіх татарскіх калдумоу, толькі плоскія; ляшечкі пасхаль-
ния: кабуртык — тонкія, байрам атык — тоустыя.

Караїмы ўжываюць каля 20 стравау з малака і больш за
20 відау салодчыкау — варэнія, джемау, халви. Акрамя розных
відау варэнія з ягад! садавіны вядомы дут — з ягад шаўкоу-
шіци /тутуюніку/; кізылчык — кізілавае; замбак — з пялёткау
лілі!; голь — з пялёткау ружы; тэмізленгэн ак джавіз — з
грэцкіх арухеу.

На матэрыялах кнігі "Караїми", М., 1992 і іншых артыкулах
склада Г. Гамзала.

КАТЛАМА З МАКАМ, казанская татарская печива з преснага
цеста, а у якесі начинкі выкаристоуваецца мак. Цеста з ша-
нічнай мукі! рыхтуецца як для ложнин /лапши/, раскачваецца
на стале, шмаруецца маслам, пасыпается макам і цукрам. Склад-
ваецца пападам, зноу шмаруецца маслам, пасыпается макам і
цукрам і яшчэ раз складваецца. Затым кладуць на пательні і
памяшчайць у печ ці у духоуку. Папірадне на пательне кладуць
масло. Калі катлама снячэцца, дэйкі ёй астудзіцца і, наразау-
ши кавалкамі, падаюць на стол. На 500 г цеста баручь 250—
300 г маку, 100—150 г цукру, 50 г масла /для піпіравання
раскатанага цеста і пательні/. Р. Ахметзянаў.

ЛЕГЕНДА ПРА САРМАНКАЕ ПАХОДЖАННЕ ЦАЛІКАУ. У 16 ст. ся-
род илханів Речы Паспалітай пашырилася перакананне пра сар-
манкае паходжанне илханскага грамадства. З часам ад Наволк-

скага пельмі сартамау начал! выводаіць усіх паллякау, а нават усіх славянау. Тэорыя гэта існавала нават у сяюдомасці літоўскіх мусульман. Адзін з іх, апісваючы у палавіне 16 ст. Рэч Паспаліту і яе хыбароу, сцвярджаў: "Дзяржава, у якой пасяліліся наны продкі!, называюща у Ісламскіх краінах Легістан: мясцовыя хыбари называюць яе Палоніяй і Польшчай. Займае агромністую прастору свету: з аднаго боку мяжуе з Москвой, а з другога падзімха Румыі/Турцыі/. У працах па гісторыі арабаў чытаем, што заснавальнікам гэтай краіны быу з роду Секлеба, сына Яфета. Сам! /палак!/ выводаіць сябе ад нейкага залуны!чага народа у старажытнасці /сарматау/, ад якога узял! у спадчыну мужнасць і сілу. На самой справе яны вельмі мужнія у баях і большая частка насельніцтва мае добрую пастаўву, поуную юніці і ружу; сапрауды, калі яго /паляка/ бачы на кані, што гэта хыбар блеславеных краін прарока Мухаммеда. Таму і сілы гэтай дзяржавы залежаць ад конніцы, якой могуць выставаіць да ста тысяч. Весь таксама войска лічыцца непераможным у ба!".

П. Бараускі, А. Дубіньскі.

ЛЕГЕНДА ПРА ЯНА Ш САБЕСКАГА. Паданне пра Яна Ш Сабескага. Наводле падання асадніцтва татарап на Падляшшым, у вёсках Крушиняні і Багонікі звязана з тым, што татарам зямлю дау польскі кароль Ян Ш Сабескі. Атрымаў зямлю Самуэль /Ісмаіл/ Казлоўскі, у 1683 г. выратаваў ад смерці Яна Ш Сабескага у бітве пад Парканамі. Кароль у знак удзяльнасці падараваў яму зямлю у Крушинянах і званне палкоўніка. У 1688 г., калі кароль ехалі у Гродна на сойм, ён гасціў у свайго выратавальніка. Нашчадкі Казлоўскага яшчэ у пачатку 19 ст. паказвалі сваім гасцям месца і красолі, дзе сядзеу і адзначываў кароль. Зберагліся старадаунія ліпі, якія памятаюць пра гэты візіт кароля. Наблізу ад Крушинян ёсьць татарская вёска Багонікі, дзе таксама гасціў Ян Ш Сабескі, які наведаў ротмістра Аллеўскага, якога за мужнасць і верную службу надзяліў зямлём, абмар які за дзень конна мог забіць ротмістр.

П. Бараускі, А. Дубіньскі.

МАСЦІЦКІ Ігнацы /1.12.1867, Механова калія Плоцка — 2.10.1946 Versoix у Швейцары/, выдатны хімік і тэхнолаг, прэзідэнт Польшчы у 1926—39 гадах. У час вучобы /1887—92/ у політэхнічным інстытуце у Рызе прымала удзел у польскіх сацыялістычных арганізацыях, пасля кароткага знаходжання на радзіме, пад пагрозай арыту за удзел у падрыхтоуци на замах варшаускага генерал-губернатара, у 1892 эміграваў. Да 1897 г. знаходзіўся у Вялікабрытаніі, затым у Швейцары. З гэтага часу пачалося слыбо ў стве Масціцкага з Ю. Пілсудскім, якое пасля траўеньскага перавароту прывяло Іх да блізкага супрацоўніцтва. Як прэзідэнт /з 1.6.1926/ ажыццяўляў Масціцкі лінію палітыкі Пілсудскага, а пасля яго смерці /1935/ стаў на чале групы палітыкаў, якая знаходзілася ў канфлікце з групай, што падтрымлівала маршала Рыдз-Сміглагу. У час другой сусветнай вайны, калі Чырвоная Армія перайшла Савецка-Польскую мяжу, Масціцкі знайшоў прытулак у Румыніі, адмовіўся ад пасады прэзідэнта на карысць В. Рачкевіча, які ў гэты час быў на заходзе і мог прадстаўліць Польшу ва урадзе у эміграцыі. Ігнацы Масціцкі вінагда як прыватная асоба ў Швейцары.

З 1922 г. Масціцкі быў прафесарам тэхналогіі хіміі і электракімічнай тэхналогіі у політэхнічным інстытуце у Львове; пасля заваявання Польшчай непадлегласці разам з навуковай працай заняўся арганізацыяй польскай хімічнай прамысловасці /між іншым быў сярод заснавальнікаў хімічнага навукова-даследчага інстытута, прычыніўся ад запуску фабрык у Хажове і Яворыне і будаўніцтва фабрыкі у Тарнове/; з 1922 г. быў дырэктаром Дзяржаўнай фабрыкі азотных злучэнняў у Хажове. Масціцкі аўтар больш чым 60 навуковых прац і патэнтаў. Наўважнейшым навуковым дасягненнем з "яулецца расправоўка /1903—1904/ прамысловага спосабу атрымання азотнай кіслаты з паветра з дапамогай сінтезу вонкісу азоту у электрычнай дузе. Займаўся тэхнічнай праблемай нафтавай прамысловасці, распрацаваў методыку раздзялення водна-адейных эмульсій, дастыльці нафты і атрымання газаліну.

Як прэзідэнт дзяржавы Масціцкі займаўся пытаннямі меншасцей і розных рэлігій у Польшчы. Як слыб Ю. Пілсудскага, які апекаваўся над татарамі, Масціцкі заусёды знаходзіў час, каб сустраўца з татарызм-сенатаром і татарскімі грамадскімі

дзеячамі, пабываш у мусульманскай мячэці, да памагчы татарам у выдаецкай дзейнасці, паслаць татар у складзе польскай парламенцкай делегацыі у мусульманскія краіны Афрыкі, Азіі, у Боснію. У час адпачынку Масціцкі знаходзіў магчымасць пагаварыць з татарскімі дзеткамі. З дапамогай Масціцкага у Новай Віленскімі была створана вайсковая адзінка, дзе праходзілі чинную службу татары Польчи — ёскадрон ІІІ палка Віленскіх Улану.

З польскіх даведнікаў.

МУЗЕЙ І АРХІВ ТАТАРСКІ. Татарскі Народны Музей у Вільні, які належыа Цэнтральны Радзе Культурна-Асветнаму Згуртаванню Татарау Рэчы Паспалітай Польчи, адчынены у 1929 г. Памяшканне прадстаўшу Муфтаят. Аднак гэтае памяшканне не вельмі падходзіла для музея і музей нагадваў хутчэй вялікую выставу. Апякун — Лявон Крычинскі. Ён асабіста сабраў шмат вельмі камтоўных гістарычных дакументаў і нулага, якія уваішлі у склад музейных экспанатаў.

Экспазіцыя — з пункту гледжання па умовы экспанавання — была падзелена на 4 часткі. Да першай належалі экспанаты, якія былі развеслены на сценах. Належалі да іх рэпрадукцыі малянкаў татарскіх воінau на службе Рэчы Паспалітай з 17, 18 і 19 ст., партрэт народнага героя польскіх татарау — Аляксандра Сулькевіча, фатаграфіі яго сям'і, а таксама партрэты татарскіх дзеячуў Крама і генаровых члену Згуртавання: праф. Юліяна Талька-Гринцэвіча і Станіслава Дзядулевіча. Цыкл заўршалі фатаграфіі Татарскага палка уланau імя Мустафы Беляка і ўсіх мячэтаў у Польчи.

У другім аддзеле у двух вітрынах экспанаваліся сабранные Муфтаятам мусульманскіх Кур'ані з 18 ст., перапісаныя і налеяўшыя мусульманскім сем'ям. Побач з гэтымі рукапіснымі Кур'анамі памешчаны былі дакументы земельных пажалаваніяў і купчых па зямлю татарамі у 16 ст., праца Дзядулевіча "Гербоунік татарскіх сямей у Польчи", асабістыя дакументы і рэчы дзеяча Польскай сацыялістычнай партыі татарына Страфана Беляка, падборка прэсы пра генерала Мацея Сулькевіча, Аляксандра Сулькевіча і пра польскіх татарау. Акрамя гэтага экспанаваліся друкаваныя матэрыялы Ордэна піярау у Вільні, прысвечаныя хвалебнаму багаслужэнню па смерці Тадэвуша Касцишкі, якое адбылося

у Менскім кафедральным касцеле. У гэтай публікацыі была таксама рэдакцыя пра малебны, якія адбыліся у памяць Касцюшкі у Менскай мячэці ! тэкст казання, абвешчанага імамам Якубам Здановічам. Гэтыя экспанаты дапаўніла калекцыя арабскіх манет, якія паходзілі з розных археалагічных раскопак у Польшчы. У аддзеялах трэцім і чацвертым была прадстаўлена розная польская і замежная літаратура пра выдатных крымскіх і паволжскіх татараў, а таксама матэрыялы аб гэтых народах. З прычыны малой плошчы гэтая аддзелы не былі широка даступнымі для наведвальцаў.

Усе экспанаты не былі належным чынам сістэматызаваны і добра апрацаваны сценарыя выставы, бо прадстаўляла яна збор розных матэрыялаў пра татараў і мусульман без выразнага азначэння татараў Польшчы. Уласна была гэта толькі аснова будучага музея. У Татарскі музей прыходзілі нешматлікія наведвальцы, бо абмежаваная колькасць людзей ведала пра яго існаванне. Пераважна бывалі татары з Вільні, а таксама делегацыі з розных аддзелаў Згуртавання. 15 траўня 1932 г. наведалі музей члены Польскага Арнентальнага Таварыства, паседжанне якога адбылося у Вільні.

Праз два гады пасля адкрыцця музея пры ім быў створаны татарскі архіў, у якім сабралася 50 розных дакументаў з 16 і 17 ст., якія датычыліся надання татарам прывілеяў — мыхарам Карони /Польшчы/ і Літвы.

Разам з ад"ездам Крычынскага ў 1934 г. у Замасць музей і архіў засталіся без апекі і фактычна перасталі існаваць. Усе дакументы і экспанаты перанесены у сковішча Муфтаята, дзе заставаліся аж да вайны. Да гэтага часу невядомы лёс музейных і архічных татарскіх дакументаў, якія загінулі у час вайны.

А. Міськевіч.

НУРЫ /сапр. Нурут дзінау/ Закі Шарафутдзіна-віч /н. 24.12.1921, в. Татарскія Цікі Драманаускага раёна, Татарстан/, татарскі савецкі паэт, перакладчык твораў бел. літаратуры. Член КПСС з 1948. Удзельнік партызанскага руху на Баларусі у АІЧ. вайну. С 1944—46 нам. старшина війсковых каманд гарсавета г. Ориша. У 1971—76 сакратар працавалін Савета пісьменнікаў СССР. С 1974 гал. рэдактар час. "Казан утвары" /"Агі! Казан!"/. Друкуецца з 1936. Аўтар зб. павесці "Верны" /1945/, "Шырая размова" /1955/, "Гэта наша кітка" /1967/, "Гады і дарогі" /1971/, "Карнецікі какучы" /1974/, "Ноўыя сцяжніні"

/1975/, "Прыходзіць і адыходзіць вясна" /1978/, "Азоранаць" /1980/ і інш., зб. апавядання "І мёртвия помсціл!" /1962/ пра партыз. барацьбу на Беларусі у Абч. вайну. Пераклау на татарскую мову верши Я. Коласа /зб. "На шляху", 1962/, асобныя верши Я. Купалы, П. Броук!, М. Машары, А. Вялогона, М. Аурамчика /зб. "Беларускія паэты", 1968/ і інш. Ганаровы грамадзяніі Ордны /1975/. Узнагароджані 2 ордэнамі, медалямі.

Тв.: Бел. пер. — Радасьць сустрач. — Мн., 1973; у кн. Дзень паэзіі, Мн., 1967, 1972; у час. — "Маладосьць", 1972, № 6; рус. пер. — Память сердца. Казань, 1959; Тополиний берег, М., 1960; Радость встречь. Казань, 1962; Разговор с подснежником, М., 1967; Улыбка, М., 1969; Есть цветы у нас. Казань, 1969.

У. Саламеевіч.

ПАУНОЧНАЯ ВАЙНА 1700—1721, вайна Расії, Даніі, Саксонії, Польшчи, пазней Пруссіі і Гановера супроты Швециі. Царом у Расії быу Пётр I, каралём у Польшчи /Рэчы Паспалітай, якая уклала уласна Польшчу, украінскія землі, звычайна называлі Ка-ронай і Вялікае Княства Літоўскае — з уласна Літвою і Беларусью/ быу Аугуст II, каралём Швециі — Карл XII. Баявны дзеяніі распачаліся у Шлезвігу, Эстоніі і Інфлянтах. Шведскі кароль перамог Данію і выключыу яе з вайны, разбіу рускую армію пад Нарвой у 1700 г., перайшоу Дзвіну, заняу Інфлянты (Ліфляндію) і Курляндию і нанёс удар па Польшчу. У 1702 г. заняу Варшаву, Кракау, а затым авалодзау Саксоній. Польскі кароль Аугуст II вымушани быу адрачыся ад пасады караля Рэчы Паспалітай. Хоць большасць шляхты і не любіла Аугуста II і не аказала яму належнай дапамогі, але шведскі кароль не змог авалодзіць Раччу Паспалітай, бо польскія войска усё ж аказвала супрац'уление шведам. Пётр I скарицтав тое, што асноўнія сілы Карла XII быі у Саксонії і Рэчы Паспалітай, умацавау сваю армію і у 1704 г. пад Нарвау разбіу шведскую армію. Карл XII накіравау сваё войска у Расію. 8.7.1709 г. на Украіне пад Палтавай ён быу учент разбіты Пятром I і выратаваўся ушокамі у Турции. Руское войска авалодзіла у 1710 г. Ригай і Рэвелем, у 1713—14 гг. — Фінляндыяй. Да вайны супроты аслабленай Швециі прыступіў Аугуст II /сойм Рэчы Паспалітай зноу признау яго каралём/ і Данія. Баенія падзеі адбываліся на Шчэцінскім памор'і, якім імкнучуся авалодзіць Аугуст II. У 1713 г. Шчэцін заняла Прусыя,

а у 1715 г. супроць Швецы! выступіу Гановер. Пад націскам Англії! Аустры!, якія быті супроць узмацинення Ресі!, Пётр I вымушани быті вывесці свае войскі з Германії! Польшчи. Пасля губелі Карла XII у час асады крэпасці! Фредэріксгаль у Зах. Нарвегії! II.12.1718 г. Швецыя адмовілася ад паўных тэрыторый на карысць Гановера, уступіла Прусі! Шчэцінскае памор'е, признала права Данії на Гальштынска-Гаторпскае княства. У 1721 г. Швецыя падпісала Ніштадці! дагавор з Раельяй. Вынік Пауночнай вайны — аслабленне Швецы!, якая стала другараднай дзяржавай у Еўропе, аслабленне Рэчы Паспалітая, узмациненне Ресі! у пауночнай і цэнтральнай Еўропе і пануюча становішча яе на Балтыскім моры.

Для Рэчы Паспалітая Пауночная вайна была вельмі разбуральний грамадзянскай вайной! надзвычай цяжкой вайной для літоускіх татарау. Вельмі вялікую ролю у грамадзянскай вайне адыгралі магнаты Сапегі!, якія амаль у самым пачатку вайны заключылі дамову са шведскім каралём Карлам XII, а затым са шведскім стауленікам на пасаду польскага карала — Ляшчынскім Станіславам, пазней з Патоцкім Юзафам. Кароль Рэчы Паспалітая Аўгуст II апорай сваей меу курфюрства Саксонію, шляхту Польшчи, якая павінна была падпарадкоўвацца каралю /далёка не усе гэта выконвалі, нярэдка заключаючы між сабою канфедэрациі — ваенна-палітычныя пагадненні/, невялікія татарскія фарміраванні!, якія паводле прысягі падпарадкоўваліся Кароне/, войска рускага цара Пятра I, казацтва, частка шляхты Вялікага Княства Літоўскага, якая не хацела узмацинення Сапегаў.

У час Пауночнай вайны, як гэта было раней і пазней, войска не мела пастаяннага і надзейнага цэнтралізаванага забеспечэння правінціям і фуражом для конніцы. Грошы, якія вылучаліся для войска казнай, найчасцей не даходзілі да людзей, раскрадаліся ваеначальнікамі і інтэндэнтамі. Войска рабавала сялян, маёнткі!, гарады і мястечкі, кляштары і манастыры, нярэдка духавенства і храмы. Рабавалі "сваіх" і "чужых". Асабільна трагічным было становішча татарау. Паводле мусульманскага закону Шарыяту/ мусульманін павінен сумленна выконваць свае абавязкі. Татары у Вялікім Княстве Літоўскім войсковую службу выконвалі за зямельныя надзеі, з якіх былі сем'і воінau, а фактычным і поўним гаспадаром зямлі былі Вялікі Князь /ві-

жа кароль Рэчы Паспалітай / ці магнат, на землях якога жылі татарскія сем"!. Яшчэ цяжэйшае становішча было у татарау, якія служылі у харугвах Кароны, бо за службу яны атрымлівалі толькі плату грашыма, а казна найчасцей была пустая. Каб выратаўшчца ад галоднай смерці, татарскія сем"! прадавалі ўсю сваю хатнюю маё масць, жабравалі і паміралі з голаду. Яшчэ трэба адзначыць, што хрысціяне патрабавалі ад татарау храбрасці і вернасці!, ды трапіўши у палон, татары ні спадзяваўся, што нехта яго выкупіць, бо у адзінаверцау і радні сроджкау не было. Нявыносна цяжка было татарам яшчэ і таму, што яны былі у розных гаспадароу — у караля і яго супраціунікау і павінны былі забіваць сваіх супліменікау, нават радню. Татарам даручалі збіраць для магнатаў кантрыбуцыі, якія пераможцы накладалі на заваяваныя гарады, рознага роду паборы правіянту і фуражу, няредка проста знішчаць маё масць, падліць пабудовы, каб нанесці як мага большую шкоду для варагаваушых і вакючых між сабою паноу. і пры перамозе на правах пераможцау, і пры паразе, імкнучыся адпомесціць татарам, палалі мусульманскія вёскі, і засценкі, гінулі лодзі. Значная частка татарау, якія яшчэ уцалелі, ратуючыся ад праследу, з сем"ямі накіравалася у эміграцию, дзе прытулак ім далі улады Турцыі, селячы эмігранты ау Малдавії і Дабруджы. З цягам часу некаторым з іх вярнуліся у Вялікае Княства Літоўскае, але многія засталіся там назаўсёды /аб гэтым сведчыць Аль-Кітабы і Хамаілы у тамтэйшых татарау/.

Ніжэй друкуны не поўныя звесткі пра тое, дзе і калі татары вымушаны былі ўдзельнічаць у гэтай грамадзянскай вайне:

Ліпень 1700 г. Татары у складзе войска Сапегі разам з Аугустам II пад Рыгай сирабуюць уязь горад.

19.II.1700 г. каля Алькенікау /пад Вільній/ войска Сапегі /у ім былі татары/ пацярпелі празу ад войска шляхты пад началам Агінскага.

19.7.1702 пад Калішам у складзе кароннага войска мужна змагалася татарская конніца са шведской пяхотай.

У пачатку 1706 г. у баях пад Гародній татарская конніца Сапегі змагалася з каронным войскам.

29.3.1706 г. польны гетман Рыгор Антоні Агінскі паслаў пад Ляхавічы татарскія харугвы Ахматовіча, Азулевіча і Карыцкага на дзядамогу казакам — старонікам Пятра I.

9.7.I706 г. пяць татарскіх харугвау у складзе войска Сапег! забралі кантыбушю з хыбароу Магілёва ! выклікалі гнеу насељніцтва сваім! бясчыствам!

29.IO.I706 г. татарская конница у складзе войска С. Ляшчынскага змагалася пад Калішам з саксонцам!, регулярной рускай конницай, казакам!, калмыкам!, башкірам! татарам!.

2.II.I708 г. крывавая бітва пад Канецполем паміж канфедератам! старонікам! С. Ляшчынскага. і з таго, і з другога боку была татарская конница.

23.5.I709 г. татарская конница з войска С. Ляшчынскага сутикнулася з казакам! регулярной рускай конницай пад Вішнёўцам.

Увесень I715 г. войска Тарнагродской канфедэрациі сутикнулася з саксонскім войскам Аугуста II, у склад якога уваходзіў татарскі полк Аляксандра Улана. П. Бараускі.

ПРАВЫ АСОБЫ. Шарыят забаране асобе ўсё тое, што пагражае фізічнаму, маральному разумоваму стану чалавека. Іслам забаране чалавеку ужыванье алкаголь! наркатычныя речывы, бо ён плаціць за гэта здароуем, маёмасце, рэпутацый. Шкодна чалавеку і празмернае ужыванье емы, бо прагавітасць да не таксама прычыняе шкоду. Некаторыя людзі становяще рабам! свайго сексуальнага жадання. Ёсь! такія, якія адмаулянць сабе у нармальных фізічных патрэбах! вядуть зусім аскетычны спосаб жыцця дзе-небудзь у гарах ці джунглях! адчуваюць агіду да ўсіх формау яго пралулення. Гэта некаторыя прыклады чалавечага экстрамізму. Іслам стаіць за суладзэ людзей і збалансаванасць у жыцці. Забараняючы ўсё тое, што шкодна для чалавека, Іслам заахвочвае скрыстоўваць тое, што карысна для чалавека, карыстаща ўсім чистым, утрымліваць сябе у чысціні. Закон Іслamu забаране нудызм /знаходжанне сярод людзей у грамадскіх месцах без вопраткі/. Ён заклікае да працы і асуджае гультайства. Дух Шарыяту ў тым, што чалавек павінен выкарыстоўваць сабе на карысць ўсё тое, што Аллаг паслау чалавеку, і ўсе тут рэсурсы, якія ён размісціў на зямлі і на небе.

Іслам не укаіце падзүление сексуальных інотынктау і раіць іх заспакаванне у шыбце. Ён забаране аскетызм і загадвае карыстаща камфортом і радасцям! жыцця, застаўшися при гэтых набожных і стойкіх мусульманінам. У полуках духоўнага ўлесканаўлення, маральнай чысціні, блізкасці да Аллага і

спадзявання на будуче жыцё няма патрэбы адмаулянча ад лаб-
рот у гэтым свеце.

Іслам забараняе самагубства і даводзіць чалавеку, што
жыцё належыць Аллагу. Ён дау нам пэуны час, і мы павінны
яго выкарыстаць найлепшым чынам, а не манраваць яго неразумна.

Мусульманіну у гэтым жывеце здараючца выпрабавані!, але
ён павінен ісц! па шляху, указанным Аллагам. Дарога да поспе-
ху ляжыць праз падпрадкаванне Божаму Закону, а не інакш.
Такім чынам Іслам тлумачыць, што асоба мае пэуны права, і
абавязкам мусульманіна з"яўляецца выкананне таго, што патра-
бует Шарыят. Тольк! так можна быць ічырым у адносінах да
самаго сябе.

А. Маудуді.

САЛЕГІ, магнацк! /з 17 ст. княжацк! род на Беларус!,
прадстаўнікі якога у 15—18 ст. займалі вышайшыя дзяржаўныя
і ваенныя пасады у Вялікім Княстве Літоўскім, друг! па магут-
насці /пасля Радзівілау/ род. Паходзяць з полацкіх баяр. На
Беларус! валодалі Асвей, Бешанковічамі, Бялынічамі, Дзядла-
вам, Друй, Дрысвятамі, Дуброунам, Зэльвай, Коханавам, Ружа-
намі, Свіслаччу, Старым Быхавам, Сянном, Чарэй. У 1680—90-я г.
спрабавалі стварыць самастойную дзяржаву са сваёй дынастый,
што выклікала канфедерацыю літоўскай і беларускай шляхты суп-
роцы IX. 18.II.1700 г. разбіты пад Алькенікамі і пазбаўлены
пасад. У Науточную вайну 1700—1721 перайшлі на бок прыхіль-
ніка шведаў караля Лішчынскага Станіслава. У 1917—18 гг.
прэтэндавалі на трон літоўскай дзяржавы, якую хацелі стварыць
Германія, падтрымлівалі сувязі з беларускім нацыянальным ру-
хам. Найбольш вядомы:

Іван /1450—1517/, ваявода Віцебскі з 1511 і Падляш-
ск! з 1513.

Лев /1557—7.7.1633/, пісар вялікі літоўскі у 1581—
85 гг., падканцлер літоўск! у 1585—89 гг., канцлер Вялікі
літоўск! у 1589—1623, ваявода віленск! з 1621, гетман вялі-
кі літоўскі з 1625 г., староста слонімск!, брасцк!, магілёу-
ск!, адзін з арганізатараў Літоўскага tryсunaла. Пад яго кі-
рауніцтвам закончана складанне Статута Вялікага Княства Лі-
тоўскага 1588, адзін з кіраунікоў польска-літоўскай інтэрвен-
цыі у Расію у пачатку 17 ст., удзельнічау у заключэнні Даулін-
скага перамір'я 1618 г.

Ян Нётр /1569—1611/, староста Усвяцк! з 1606 г.,

удзельнік інтэрвэнцыі у Речі Польшчы у пачатку XVII ст.

Казімір Лев /1609—56/, пісар вялікі літоускі з 1631 г., маршалак надворны літоускі з 1637 г., падканцлер літоускі з 1645 г., староста аршанскі, гродзенскі, слонімскі, Удзельнічай у падпісанні Полянаўскага міру 1634 г., Руска-польскай вайне 1654—67, заснаваў кафедру права ў Акадэміі ў Вільні.

Павел Ян /1610/?—65/, абозны літоускі з 1638 г., падстолі літоускі з 1645 г., ваявода віцебскі з 1646 г., віленскі і гетман вялікі літоускі з 1656 г. Удзельнік задушэння вызваленчай вайны украінскага і беларускага народау 1648—54, Руска-польскай вайны 1654—67.

Казімір Ян /1637—1720/, гетман польны літоускі з 1681 г., ваявода віленскі у 1682—1703, 1705—20 і гетман вялікі літоускі у 1682—1703, 1705—08.

Гетман Вялікага Княства Літоускага Казімір Ян Сапега, які меў права вызначаць памер падаткау на утриманне войска, празмернымі зборамі і нішчы сваіх палітычных праціўнікаў. Ён меў сваю асадбістую армію, у якой значнае месца займалі татарскія харугвы /служылі Сапегам за зямельныя надзеі, якімі яны карысталіся і утримлівалі свае сёмы/. У 1694 г. Казімір Ян Сапега паслаў свайго сына з войскам на Жмудзь супроць атрадаў Антона Агінскага, маршалка літоускай канфедэрацыі. У войску Сапегі было тады 10 татарскіх харугваў /у харугве 50—100 коннікі/. Сутычка з войскам Агінскага была непамыслай для Сапегі. У кастрычніку 1696 г., выкарыстаўшы разарэнне царкоўных /касцельных/ зямель татарамі Сапегі, Агінскі стварыў вялікую антысапежансскую канфедэрацыю шляхты Вялікага Княства Літоускага. Гетман Сапега са значнымі сіламі наёмных іншаземцаў і падуладных яму татарами накіраваўся пад Брест. Пасля каротскай аблогі горада канфедэраты заключілі дамову з Сапегам. У 1699 г. ввястрыліся адносіны Сапегі з віленскім біскупам Констанціном Казімірам Бжастоўскім. Марочы падтрымку у караля Аўгуста II, біскуп паскардзіўся на сапежанскіх татараў за разарэнне касцельных /біскупскіх/ уладаў. Кароль, які вельмі не лібліў Сапегу, вынуждаў на суд, які прысудзіў Сапегу сплатіць адштрафаванне сіскупу у памеры 5 тыс. залатых. Сапега, па раследаванні якога дзеянічалі татары, каб адменівацца ад абвінавачэння, загадаў расстрэліць двух татарскіх афіцэраў, усклікнуў на іх усе адказываць за ўсё тое, што адбылося.

12 лютага 1700 г. польскі кароль Аугуст II з дапамогай саксонскіх войскаў начаў атаку на шведскія ўніі. Калі раптоуна захапіць Рыгу не удалося, саксонскія войскі началі аблогу. Кароль усё больш уцігваўся у вайну. Гэта выкарысталі Сапегі. Хочучы залагодзіць непрыязнага Ім караля, яны абяцаў яму дапамагчы сваім асаўстым войскам. У ліпені 1700 г. Аугуст II накіраваўся да сваёй арміі пад Рыгу. З Ім прышло 3 тыс. воінства Сапегі, якія складаліся у значнай ступені з татараў. У караля было ішча 1200 татарскай конніцы, якая непасрэдна належала Кароне. Гэта войска прыняло удзел у бітвах калі вусція Дзвіны. Кароль Імкнуўся аслабіць Сапегу, але рабіў гэта пакрыёма, падбухторваючы тых, хто ў Вялікім Княстве быў незадаволены Сапегамі. У час зімоукі арміі Сапегі і саксонцаў у Літве, пад Аліманамі началі збірацца збройныя сілы шляхты паспалітага рушэння, якія неміласяна пустошылі уладанні Сапегаў. Пад Ліпнішкамі при перацяге цераз р. Аліманка было бачна, што добра вивучаная пяхота і татарская конніца Сапегі былі макнейшымі за шляхту. Аднак 12-тысічне войска пад начальнікам Агінскага 19 лістапада 1700 г. пасля крываўай бітвы перамагло 5-тысічнае войска Сапегі. Збеглі Гетман Казімір Ян Сапега, яго брат Бэнедыкт. Трэці Сапега — Міхал здаўся у палон, але у ноч з 19 на 20 лістапада 1700 г. быў забіты раз'юшанай шляхтай. Шляхта начала рабаваць татарскую вёскі і засценкі, паліць будынкі і забіваць усіх, хто трапляўся пад рукі. Татарам надоўга запамятаўся падзея пад Алькенікамі.

Пасля паражэння ў 1701 г. саксонцаў над Дзвіной, шведскі кароль Карл XII чакаў толькі на прэтэкст, каб увайсці ў межы Рэчы Паспалітай. Неузабаве Сапегі напрасілі Карла XII аб ахове іх уладанняў у Вялікім Княстве Літоўскім. Калі увесень 1701 г. шведскае войска ўвайшло углыб Вялікага Княства Літоўскага, далучылася да іх прыватная армія Сапегі, у якой знаходзілася больш за 10 харугваў татарской конніцы. Пра дзялішнія падзеі і чыны Сапегаў гл. у арт. Паunoчная вайна 1700—1721.

А. Грыцкевіч, П. Бараускі.

САРАНЧЫНА (*Sarichina*), надсемейства насякомых атрада простакрылых падатрада караткавусых. Паводле слоўніка Шыповай слова саранча циркскага паходжання. На свецце існуе калі 10 тысяч відаў гатых насякомых, калі 500 відаў іх

Існуе давол! блізка ад Беларус!, паводле летапісных звестак часам саранча прычыняла вялікую шкоду на наших палетках.

Даўжыня цела дарослага насякомага да 6 см, вусікі кароткія, ротовыя органы грызуны, заднія ногі доўгія з патоушчанымі сцёгнамі, звычайна 2 пары крылаў. Засяляюць пераважна адкрытыя мясціны. Яйцы кладуць у глебу кучкамі. Раслінаедныя. Развіццё з иялоуным ператварэннем. Паводле спосабу жыцця адровішаваць настакавыя саранчовыя /кабылкі/ і стакавыя /саранча/. Найбольшае сямейства сапраудных саранчовых /Arididae/, якое уключае стакавыя віды — небяспечныя шкоднікі сельскай гаспадаркі: пералётная саранча *Locusta migratoria*, пустынная саранча *Schistocerca gregaria*, марокская саранча /*Dociostaurus maroccanus*, настакавы від сірская кабылка /*Gomphocerus sibiricus*/, Меры барапьбы: апъльванне ядам! і апрыскванне растворам! ядау /з дацамогай авіяцыі/, рассейванне атрутных прынад.

З кнігі "Беларуская ССР. Кароткая энцыклапедыя".

Саранча упамінаецца ў Бібліі як 8-я казнь, пасланая Богам на Фараона, цара Егіпецкага. Збіраецца ў чароды з ніканькіх дзесяткаў мільярдаў прахэрлівых насякомых, кожная з якіх за адзін дзень паядае раслінны масы у дзесяць разоў больш, чым важыць сама. З ветрам пералітае з Паўднёвой Амерыкі ў Афрыку, часам далятаем да паўночнай часткі Вялікабрытаніі.

Вядома, што яшчэ да нашай эры жыхары Амрыкі! і Аравійскага паўвострава ужывалі саранчу у ежу, кармілі арабскіх скакуноў. У Японіі з саранчы рыхтумуць дэлікатесы, а кансервы са смажанай сранчы японцы прыдаюць у Еуропе. Небяспека нашэсця саранчы на асобныя краіны, голад выклікае гэтым бедствіям, патрабавалі весці барацьбу з гэтымі насякомымі там, дзе яны нараджаюцца /выводзяцца/.

СУЛЬКЕВІЧ /Гузман-Мірза-Сулькевіч/ Аляксандр /Алі/ псеўданімі Міхай, Чорны, Робарт /3.12.1867, Скірасаболі Татарскія на Сувальшчыне — 18.9.1916, каля Сітавічава на Валыні/ — дзеяч ППС /Польскай партыі сацыялістычнай/, татарын. У 1877—92 у Пралетарыяце, удзельнік партыскага з'езда /1892/ ППС, на якім была заснавана партыя, у 1895—97, 1899—1905 член цэнтральнага камітата партыі, адзін з галоуных арганізацтараў дзеяний на ППС /у тым ліку дастаўкі у рускую Польшчу

нелегальныя літаратуры, друкаваных выданніу і друкарскага абсталивання, зборы/. Пасля разлому /1906/ партыі стаў адным з кіраунікоў ПСС-Фракцыі рэвалюцыйнай, блізкі паплечнік Ю. Пілсудскага. З 1905 г. у Галіцыі, адзін з арганізатараў вайскова-незалежніцкага руху, дзеяч Арганізацыі чыннай барацьбы, а ў час Першай сусветнай вайны загінуу на фронце як пад-афіцэр Польскага легіёна. У 1933 г. па ініцыятыве віленскіх татарау была створана камісія для перазахавання А. Сулькевіча на могілках Павонізкі у Варшаве. Урачыстасць перазахавання адбылася 8.9.1935 г. з удзелам кіраунікоў дзяржавы, сярод якіх бы Маршал Польшчы Рыдз-Сміглы.

З польскіх даведнікаў.

СЮМБІКЕ БАШНЯ, архітектурны помнік Крамля і Казані, своеасаблівы сімвал горада. Складзена з чырвонай цэглы сяміярусная, башня вышынёй да 58 м /70 м над узроўнем ракі Казанкі/. Ніжня трох ярусів прамавугольнай формы. Яны завяршаюцца адкрытымі кругавымі тэрасамі з невысокім парапетам па краях. Першы ярус, які займае плошчу 140 кв.м, мае праездныя вароты. Сценкі калія варотау аформлены калонамі, завершанымі, як і у булгарскіх пабудовах, капітэлямі у выглядзе кансоллю-сталактытау. Чатыры верхнія паверхі восьмігранныя, при гэтым шосты мае харектар усечанага шатровага пакрыцця, завершанага таксама восьмігранным дазорнай вышкай-ліхтаром. Апошняя на-гадвае завяршэнне татарскіх мячэцяў як цагляных, так і драўляных.

Археалагічны даследаванні, якія праведзены калія фунда-
менты башні, паказалі, што ён закладзены ужо пасля 1552 г., та-
му час заснавання гэтага выдатнага збудавання треба лічыць
17 ст., магчыма 1645 г., як аб гэтым пісау татарскі асьветнік
Кайм Насмыр. Разам з тым булгара-татарскія паралелі даюць пад-
ставы меркаваць удзел у будауніцтве і татарскіх майстроў.

Назва башні звязана з казанскай царыцай Сюмбіке —
дачкі нагайскага мурзы Исуфа і жонкі трох апошніх казанскіх
цароў: Джан-Алі, Сафа-Гірэя і Шах-Алі. Яна была прывезена
у Казань у 1532 г. і тут знаходзілася да 1551 г., калі разам
з маладетнім сынам Уцямыш-Гірэем была адпраулена у Москву.
Паводле падання "народ казанскі з вялікай скрухай праводзіў
царыцу, мячэць жа, дзе бы пахаваны ле любімы муж Сафа-Гірэй,
была названа мячэцю Сюмбіке. Магчыма, астаткі мячэці знахо-

дз!л!ся побач з пабудаванай пазней башней, на якую ! пераиша
ле назва.

Ёсць яшчэ адна легенда, паводле якой Сінімбіке папрасіла
дазволу узніцца на самы верх башні, каб агледзець горад і раз-
вітацца з яго гараджанам!. Калі царыца узнілася на башню, то,
не маючи сіл развітацца з стаўшым ёй блізкім і родным гора-
дам, яна кінулася стымгалоу на вострыя камяні!. Народ у памяць
аб апошній казанскай царыцы называе башню яе імем.

Цяпер сідуэт башні часта выкарыстоўвають як архітэктур-
ную эмблему горада — яго мы бачым на паштоуках, значках, су-
венирных вырабах.

З кнігі "Казань", 1977.

ТУРУХТАН /Philomachus rufus/, птушка сямей-
ства бакасавых атрада сеуцападобных. Паводле слоўніка Шыпавай
слова турухтан цюркскага паходжання. Пашираны у Еура-
зіі. Трапляецца у тундры, радзей у лесатундры і іншых раёнах,
у паўночных раёнах Украіны і на поўдні Заходній Сібіры. На
Беларусі звычайны пралётны і гнядоуны від, найболы шматлікі
у Беларускім Палессі. Жыве на балотах, у поймах рак, на заба-
ложчаных сенажацях. Корміцца беспазваночнымі, пераважна нася-
комімі. Паліунічае значэнне невялікае. Народная назва —
батальён.

Даўжыня цела 28—33 см, маса 95—230 г. Самцы значна
буйнейшы за самак, у шлюбным убраниі адрозніваюцца ад іх апн-
рэннем. Вясной у самцу па баках патыліцы і пяраднія частцы
ши і падоужання пёры утвараюць так званыя "вушкі" і "каунер",
афарбаваныя у розныя колеры /частей рудаватыя, рабыя або
чорна-сінія з фіялетавым ці пурпуровым адценнем; радзей белыя
або бела-вохрыстыя/. Пяраднія часткі галавы не апераюць і па-
крыта жутымі бародакамі. Самкі зверху шаравата-бурыя, знізу
белыя; шия і грудзі зеленавата-алікавыя. У пазашлюбні перыяд
самец і самка афарбаваны аднолькава. Дзібі і радужина цёмна-
бурыя. Ногі зеленавата-жутыя або аранжевыя. Першыі у красавіку
прилятаюць самцы, пазней самкі. Палігамы. Шлюбныя гульні /такаванні/
пачынаюцца у трауні на сухіх узлыщаных месцах,
калі зазелянне трава. Самцы /ад некалькіх да сотні і больш/
распушчают апірэнне, прыматыць розныя позы, бегамі і накідвамі
адзін на другога без голасу. Гнізда — ямка на кущыне,
высланая лісцем і расліннымі рэшткамі, заусёды добра закрыта

навіслай травой. Кладку з 3—4 алукавых або алукава-зялённых яєць самка наседважає 20—21 сут. Самци не принаряць удзел у клопатах аб патомстве. Лётныя птушаняты трапляюща ўесь жывень і у верасні, тримающа выгадкамі, пералётныя чародкі назіранца у верасні. Зімье у Афрыцы, Пауднёвай Азії. А. Фядосау.

УЛУГБЕК Мухаммәд ібн Шахрух іон Цімур Улугбек Гурган /22.3.1394—27.10.1449/, узоекскі астроном і математык. Унук Цімура. З 1409 г. быу призначани правіцелем Самарканда, а у 1447 г. атрымау у спадчыну управление краінай. Пры ім былі набудавані медрэсе у Бухары, Самарканда і Гіджуване. Гэтая імія будынкі, таксама мячэці і караван-сараі сталі сапраудныі шэдзурэмі горадабудаунічага мастацтва. На выкладчыкую працу у медрэсе Улугбек запрасоў славутых вучоных. Галоунай справай Улугбека стала узвядзенне абсерваторы і астронамічныя даследаванні. Гэта быу час росквіту сярэдневяковай астрономіі. У мусульманскіх навуковых цэнтрах ужо у 9—II ст. займаліся визначэннем памерау Зямлі /вучоным Багдадскай абсерваторыі ал-Біруні/, вывучэннем руху Месяца, планет, уяунага руху Сонца /ал-Баттани, Абу-л-Вафа, ібн Біліс/, складаннем зорных каталогаў /ас-Суфі, ал-Біруні/, удасканаленiem календара /Хазі Умар/. Будаунічва Самаркандской абсерваторыі, устаноўка абсталивания занялі 8 гадоу і былі завершаны у 1425 годзе. Гэта быу трохъярусны будынак вышынёй больш за 30 м. Гэтай абсерваторыі не было роунай у свеце. У ёй працавалі выдатныя астрономы — Джамшид аль-Камі, Казі-задэ бір-Румі і Алі ал-Кушчи, якія выканалі значныя даследаванні. Галоуная праца школы Улугбека — "Зідз-і джадзід-і Гургані" /"Новый Гурганская астронамічная табліца"/ — заключающа тэарэтичныя асновы астрономіі і каталог з каардынатамі 1018 зорак. Табліцы Улугбека амаль 200 гадоу заставаліся непераўзідзенымі да дакладнасці і шмат разоў перавыдаваліся /у 1665 г. у Оксфордзе у Вялікабрытаніі/. У гісторыю астрономіі увайшлі таксама табліцы планет і визначэнне нахіду экліптыкі да экватара і гадавой працэсіі. Улугбек унёс значны ўклад у математыку: распрацаваў алгебраічны метад, з дапамогай якога складалі табліцы з высокай ступенню дакладнасці, у тым ліку геаграфічныя, каляндарныя, трыгонаметрычныя.

Заняткі Улугбека навуковая і асьветніцкая дзейнасцю па-

кідалі мала часу для дзяржаўных спраў. Супроць яго выступіў старэйши сын Абу ал-Латыф. Пасля гібелі Улугбека яго абсерваторыя была разбурана.

БелСЭ, т. 10, газета "Минарэт", 1994, № II.

ЯН III САБЕСКІ /17.8.1629, Олеск — 17.6.1696, Вляноу/, кароль Польшчы з 1674 г., сын Якуба, рускага ваяводы і Зоффі Тэофілі з Даніловічау, унучкі гетмана С. Жулкеускага/. Вучыся ў Кракаускай Акадэмії, затым удасканальваўся ў науках у час двухгадовага знаходжання у Францыі, Германіі, Нідэрландах і Англіі. Вялікае уражанне зрабіла на яго знаходжанне пры французскім двары. На радзіму вярнуўся у 1648 г. і на чале уласнай харугвы прымаў удзел у Забороўскай /1649 г./ і Берастэчкаускай /1651 г./ кампаніі, у час якой быў цяжка паразены. У час шведскай навалы перайшоу з іншымі на бок Карла Густава /1655 г./, але неузвабаве пакінуў шведаў і прымаў удзел у вайне са шведскімі наезнікамі. Пад началам С. Чарнецкага прымаў удзел у вайне з Масквой і казакамі; зблізіўся пасля з дваром Яна Казіміра і Марыі Людвікі. У 1665 г. быў прызначаны маршалам польскага каралеўскага войска, у 1666 г. — гетманам польным. Праславіўся сваімі перамогамі над туркамі пры Хаціне /1673 г./ і пад Львовам /кампанія 1674 і 1675 у саксэ з Рачіяй/. У 1683 г. аб'яднаны польскія і аўстрыйскія войскі на чале з Сабескім разгромілі турецкую армію ў бітве пад Венай і tym самым папярэдзілі необяспеку новых турецкіх заваяванняў у Цэнтральнай Еўропе. У 1686 г. Сабескі заключыў з Рачіяй "вечны мір". Ка-ристаўся падтрымкай шляхты. Імкненне Сабескага увесці ў Рэчы Паспалітай спадчынную манархію не здзеісніліся з-за процідзеяния польскіх магнатаў, Аўстрыі і Брандэнбурга.

Ян III Сабескі па-дзяржаўнаму разабраўся з прычинамі Мінікаў бунту, у выніку якога часткі каронных татараў перайшле на бок турецкага султана. У сакавіку 1677 г. канстытуцыя інфэрдыла татарам даунія правы і прывілеі. Быў прызнаны доўг каронкі татарам за службу ў памеры 10 тыс. злотых, а з прычинамі адсутнасці сродкаў у казне, татарам было дадзена 526 валок зямлі, пераважна ў Падляшшы. Паводле татарскай традыцыі /саданія, якое не піцверджана доказамі/ 7.9.1683 г. татарскі ротмістр Самуэль Крачоускі у бітве пад Пиржанамі уратаваў жыццё каролі-гетмана Сабескага. У 1688 г. Ян Сабескі у час падарожжа ў Гродна каведаў сваёго выратавальніка і узмагародзіў яго маёнткамі у Крупінічах.

Я. Майлоускі.

Прайшло амаль ужо піць гадоу з таго часу, як выйшау у свет першы нумар квартальніка беларускага згуртавання татараў-мусульман "Аль-Кіаб" — "Байрам". При удзеле! намаганнях рэдактарскай группы ў складзе! Александровіч, Яугена Гучка, І. Канапашкага, В. Садыкавай, Г. Фатыхавай і інш. за гэтых гады выйшла ужо 15 нумароу. Выдніне призначана для татар, якія працьваюць на Беларусі. Але ужо сёняня можна зазначыць, што "Байрам" мае значна шырэйшае кола чытачоу, бо тыя грунтоўныя звесткі, якія ў ім прыводзяцца, з "яуляюцца вельмі цікавымі для тых, хто хоча спасцігнуць гісторыю свайго краю, свайго народа. У прадмове да выхаду у свет першага нумару квартальніка яго галоуны рэдактар Я. Якубоўскі паведамляў чытачам, што тут найперш будуть давацца матэрыялы пра асновы іслама, гісторыю беларускіх татар, татар іншых краін, іх заняткі і г.д. Як паказау аналіз усіх нумароу, выйшаўших у свет, гэта умова радкалегіі не толькі выконваецца спаўна, але і у многім перавыконваецца, бо з кожным нумаром матэрыялау становіща ўсё больш, пры чым на самыя разнастайныя тэмы, паліпшаецца іх якасць. Наогул так і патрэбна, з сіягам часу рэдактарскі калектыв набывае большы воншт як у журналісткай, так і у выдавецкай справе.

Пра гэты часопіс было ужо некалькі артыкулаў з аналізам, заувагамі, пажаданнямі, пагэтаму сёняня я звярнуся толькі да некалькіх апошніх нумароу квартальніка.

У першым і другім нумарах даволі значная частка матэрыялау прысвечана 50-годдзю Перамогі у Вялікай Айчыннай вайне. Цікавасць, напрыклад, выклікае артыкул В. Быкова "Горжі смак Перамогі", перадрукаваны з "Народнай газеты", а таксама такія як "Польшча у другой сусветнай вайне", скампанаваны І. Меметавым, "Успомніце што-небудзь пра Казань у дзень 50-годдзя Перамогі над німецка-фашысткімі захопнікамі!", успаміны аб аутарах, якія прымалі удзел у апошній вайне, набліжалі яе перамогу. Гэта — "Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны родам з Клецка" /успаміны доктара хімічных науک Х.М. Александровіча/. "Ветэран Вялікай Айчыннай вайны Фатыхау Ахмет-Сафа Фатыхавіч жыве на Беларусі ў г.п. Крупкі", "Мая зямлячка! яе ляйс" і. Меметава, "Доктар Т.Х. Хамідуліна", "Ханчына-татарка —

маёр войска Польскага" А. Крыніцкага і інш.

Зразумела і тое, што рэдакцыя "Байрама" з нумара у нумар імкненца знаёміць чытчоу з гісторый беларускіх татар, іх каранямі. Так, друкуючы артыкулы "Татары у Вялікім Княстве Літоўскім" з кнігі "Живописная Россия" вядома даследчыка мінуушчыны А. Кіржора, жаночых упрыгожаннях казанскіх татар сярэдзіны XIX — пач. XX ст. С. Суславай, аб гісторыі літоўска-татарскіх роду сучаснага даволі вядомага даследчыка, аутара шэрагу цікавых прац С. Думіна, "Да пытанні пра ландшафтна-планіровачную структуру забудовы татарскай слабады у Менску XIX — пач. XX ст." А. Лакоткі, "Джучидские лірхемы в Вяліком княжестве Літоўском" Ш. Бекціеева і інш.

Цікавай, на мой погляд, з "яуляюща падборка матэрыялаў" аб гісторыі татар Браслаўшчыны. Яны даволі змястоўныя, маюць цікавыя звесткі, пры чым не толькі для татар, але і для ўсіх, хаму неабыкавы лёс сваіго краю. Хацелася б, каб гэтая падборка не была адзінай і апошняй, а мела працяг на іншых разгэйнах больш-менш кампактнага пражывання татар. У першым і другім нумерах ідае працяг друкавання матэрыялаў і артыкулаў для стварэння энцыклапедычнага даведніка, пра татар-мусульман Беларусі, Літвы і Польшчы. Гэтыя матэрыялы, як мне здаецца, з "яуляюща даволі грунтоўным і навуковым даследаваннямі і нясучы досьць цікавую і змястоўную інфармацыю на многіх пытаннях.

Добрую справу рабіць выдавецкі калектыв, працягваючы друкар'я і крымскататарска-беларускі слоўнік, а таксама тэкст святыннай мусульманскай кнігі "Кур'ян". Усё гэта у многім павінна спрыяць далучэнню часткі татар, асабліва моладзі да роднай мовы, да рэлігіі іх дзядоу і бацькоу.

З вялікай цікавасцю чытаючы і іншыя матэрыялы — пра дзеячу, што выйшлі з татарскага асяроддзя, успаміны, інфармацыі і паведамленні, лісты з месці і інш. Гэта такія артыкулы, як "Генерал-лейтэнант Икус Дафовіч" А. Крыніцкага, "І бачылі нашы людзі, хто ім брат" В. Грыневіча, "З успаміну С. Ясінскага", Р. Александровіч, "Другая міжнародная навукова-практична канферэнцыя" І. Канапацкага і інш.

Віклікае павагу да выдауцу квартальніка і тое, што яны імкнунца /хаты і не заусёды гэта ім здаецца/ павялічыць кола аутараў, прычым не толькі з татарскага асяроддзя. На старонках квартальніка выступалі гісторыі А. Грынкевіч, Г. Каханоўскі,

Э. Гофэ, Л. Панічава і Інш. Рэдкалагія не цураеца, а наадварот ідзе на дыялог з чытачамі, пры чым розных палітычных поглядау.

З чэрвеня 1994 г., згодна з пажаданнемі большасці чытачу квартальніка "Байрам", пачау выходзіць і другі часопіс згуртавання "Аль-Джихад", што па арабску значыць "Барацьба". Прауда, пад такой назвай выйшау толькі адзін нумар і ужо з наступнага ён меў назуву "Ал-Іслам" /"преданіе себя Богу", "покорность"/. Змена назвы, як сведчыць зварот да чытачу, а таксама была згодна з іх пажаданнемі. Пры гэтым, як бачна са звароту ў першым нумары, згодна з настойлівымі пажаданнемі "кавказских, ближневосточных, пакистанских западно-и центральноафриканских мусульман", квартальнік выдаецца на рускай мове. Выйшла за гэтыя месяцы ужо 10 нумароу. Адразу трэба адзначыць, што тую мэту, "помещать материалы о tolkowaniu aятov nashoy svyazhennoy knigi — Kur'an'a, o vyskazyvaniyakh i delakh proroka Muxammeda /mir emu i milost' Allaха/ — Xadisakh, molitvami iz Xamailev, glavami iz Aль-Kitabov, voprosami muzul'manskoy etiki i pedagogiki.../, якую ставіў перад сабой redakcijnyi Savet /darечы amal' u tym ja skladze/ як мне здаецца, з поспехам выконвае. Akramя раскрыція тых проблем, якія выходзяць з вышэйзначенай мэты, тут друкуецца і шэраг іншых цікавых матэрыялау /прауда не заусёди на карысць якасці/, звязаных са знамянальнымі падзеямі, гісторыяй краю, беларускай і татарскай літаратурай і інш.

Адразу ж трэба зазначыць, што часопіс, асабліва з трэцяга нумару ў многім змяніў сваё ablіtcha, стаў, калі можна так сказаць, больш якасным у эстэтична-выдавецкім плане, а гэта немалаважна, з'явіліся новыя рубрыкі — "да 50-годдзя Шерамогі", "запрашаем да сур'ёznай гаворкі", "хроніка, падзеі, людзі!", пошта "Аль-Іслама", "літаратурная старонка" і інш. Аналізуячи матэрыялы, приходзіш ды висновы, што redakcijnyi kollectivu з нумару ў нумар набывае сусё большы волыт, расширае дыяпазон друкуемых матэрыялау, яны становяцца больш грунтоўнымі і глыбокімі, расце кола аўтарау. Akramя матэрыялау рэлігійнага, духоўнага характару, як напрыклад "Kur'an. Sura № 88", "Аль-Шашыят", "Абавязкі мусульманіна", "Сура "Аль-Фатыха", "Сорок хадисов Ан-Нававі", "Хадисы", "Загробная жизнь Ахират", "Taфsir". Сура "Землетрасение"! многіх

ім., што і павінен у аснове даваць чытчам квартальнік, зыходзячы з пастваленай мэты, тут друкующа, як ужо падкрэслівалася і іншыя матэрыялы. Вялікую цікаласць выклікае, напрыклад, артыкулы, прысвечаныя 50-годдзю Перамогі у Вялікай Айчынай вайне, асабліва артыкулы Я. Якубоўскага "Вайна супраць германскага фашызму гэта бы дыхад", І. Меметава "Памяць", Э. Гофэ "Удзел татар у Вялікай Айчынай вайне на тэрыторыі Беларусі", Х. Александровіча "Паувекавы юбілей" і інш.

Найбольшую увагу рэдсавет квартальніка стау надзяляець паведамленням з месца, з жыцця мясцовых татарскіх абычын. З гэтага пункту гледжання тут больш цікавымі з "яуляюще падборкі" І. Александровіча "Падарожжа па мусульманскіх абычынах і месцах супольнага пражывання татар", "Арганізацыя мусульманскай абычыны у Ашмянах", "Выбары імама у Іу!", Да. Чымбаевіча "Трэці мухайем мусульманскай моладзі Беларусі" і г.д. З задавальненнем перачытау матэрыялы і з гістарычнай рубрыкі, такія як "Літоўскія татары і арабскі алфавіт", І. Самайлівіча, "Некаторыя матэрыялы аб гісторыі Залатой Арды" І. Канапацкага, "Хроніка пасялення татар-мусульман на слонімскай зямлі" М. Радзеўскай, "Да гісторыі татар" С. Гараднова, "Пра Клецк і клецкіх татар" Л. Шчылеўскага і інш.

Мяркую, што рэдсавет робіць добрую справу, спрабуючи увесці на старонках часопісах і матэрыялах на як бы медыка-санітарыльная тэмы, зыходзячы покуль яшчэ з чиста нацыянально-традыцыйных падыходаў. З вялікай цікаласцю чытаюча такія матэрыялы, як "О водке и свинине", "Спиртной напиток и его вред для здоровья общества", "Напиток батыров", "Самая большая опасность, которая угрожает человечеству" і інш. Артыкулы цікавыя і карысныя ва ўсіх адносінах і не толькі для татар, але і для тых, хто імкненца весці здаровы лад жыцця. Мяркуеца што ў часопісе з "явіцца паставленная рубрика па гэтай тэматыцы, дзе будуть друкаваныя матэрыялы больш широкага дыяпазону, з удзелам прадстаўнікоў як афіцыйнай, так і нетрадыцыйнай медыцины.

Зусім правільна робіць рэдсавет квартальніка, рыхтуючы літаратурную старонку. З вялікай цікаласцю чытаюча і успрымаюча нават неяк па-новаму іменна у гэтых часопісах творы М. Джаміля, Ф. Фаізава, Г. Тукая і інш. Шкада толькі, што старонка покуль эпізадычная, а яна павінна атрымальць сталую.

прапіску, што несумненна будзе прывітальна сустрэча чытачамі.

Даволі цялую /гэта ужо паказау воншт шэрагу іншых часопісаў/ справу узялі на сябе выдауцы, увёўшы такі раздзел як "вывучае арабскую мову". Справа неабходная асабліва для юнацтва, якое павінна ведаць святую мову продкаў, тым больш, што заходы такія былі ужо зроблены у "Байраме" і сёння хочацца пажадаць толькі поспехау тым, хто арганізуе такую вучобу і тым, хто навучаеца.

Як і усе міралюбівия людзі!, выдауцы часопіса не засташцца у баку і ад "гарачых" кропак планеты: Чачні, Крыма, былога Югаславіі і інш. Аб гэтых сведчаньціх вельмі эмаксыянальныя, пранікаючыя глыбока ў душу артыкулы, звароты, агляды па гэтай хвалючай праблеме сёняшнінга часу.

Што тычыцца часопіса "Рамазан", то пакуль выйшау яго толькі адзін нумар у 1994 г. Але дэталёва прааналізавауши яго змест бачна, што ён прыйдзенца да спадобы чытачам. Выход гэтага часопіса, як падкрэсліваюць самі выдауцы, "скромная попытка предоставить читателю возможность найти ответы на вопросы, связанные с исламской религией". І сапраудні, большасць надрукаваных тут матэрыялаў, прысвечана розным аспектам Ісламскай рэлігіі — "Саум-большой пост", "пятничные проповеди", "распространение ритуальные упоминания имени Аллаха и призыва к нему", девять "нельзя" в этикете мусульманина і г.д. /часопіс выдаецца на рускай мове/. З цікавасцю чытальніца і такія матэрыялы, змешчаныя у часопісе, як "Мусульмане Беларусі" і. Канапацкага, "З'езд татар-мусульман Беларусі" і. Александровіча, тлумачэнне слоў, размова з презідэнтам Беларускага аб'яднання татар-мусульман "Аль-Кітаб" Б.І. Шабановічам і інш.

На вынove такога кароткага аналізу выходзячых часопісаў беларускіх татар, не мінаючы вельмі многа становчага, аб чым гаварылася вышэй, хацелася б усё ж выказаць і некалькі вельмі асабістых пажаданняў рэдактарскім калектывам на будучое. Пачаршеае, усё ж патрэбна вызначыцца са статусам кожнага часопіса! Імкнунца не адыходзіць ад тых метаў, якія ставяцца на пачатку/каб не пераутвараць часопіс у зборнік/. Дарячы, больш відданы ў гэтых сэнсах адрозніваецца часопіс "Аль-Іслам". Да-лей, аналіз паказвае, што часопісні, усе нумары іх рыхтуцца з адзінкім адным! і тымі людзьмі!, што прыводзіць у некаторы

рых месцах да пауторау, пашаванне адных і тых жа думак, стэрнатылых падыходау да кампаноук! матэрыялау. У гэтай сувязі, мне здаецца, што патрэбна больш крапатлівая работа па пошуку аутарау з месц, па пашырэнню сеткі карэспандэнтау непасрэдна з абычын і г.д. У некаторых нумарах, як мне здаецца, вельмі многа матэрыялау-перадрукау з іншых газет і часопісау. Мяркую, што В. Быкау — згадзіўся ёсць асабістам на пярадады! Дня Перамогі даць у "Байрам" некаторыя свае разважанні, як, даречы, і многія інш. І апошняе, здаецца, што трэба друкаваць больш матэрыялау для дзяцей, моладзі!. Спраба такая ёсць у нумары трэцім "Аль-Іслама" у выглядзе рубрыкі "Дзецы аб Кур"-ане". Можа варта падумаць /ведаю, што у сучасных умовах гэта архіскладана/ аб тым, каб зрабіць такую рубрыку пастаянна, ці наладзіць асобнае выданне, хачыць разы са два на год для дзяцей і моладзі!. Не трэба забываць і аб жанчынах — хатніх гаспадынях, рэцептак традыцыйных страв і г.д.

Тым не менш, трэба зазначыць, што рэдакцыйны Савет часопісау у наш вельмі і вельмі складаны палітыка-еканамічны час, перадольваючы многія цяжкасці, робіць вельмі высакародную і патрэбную справу /на колькі! мне вядома, чиста на грамадскіх пачатках/ па свайму адраджэнню і за гэта ім трэба сказаць вялікае дзякуні.

Л. Шкуцько.

"АПОВЕСТЬ ПРА БАТЫРА ГАМЗУ"

Поўная назва па-арабску кнігі -- Кіссат аль-амір Гамза ал-Бахлаван аль-Кахіра. На рускай мове кніга надрукавана у Маскве у выдавецтве "Навука" у 1990 годзе. Пра гэтую аповесць у мяне спытау мой сябр — беларускі татарын Ібрагім. Я чуу пра такую сіру — своеасаблівы жанр ранній мусульманскай гісторыографіі — апісанне жыцця славутага чалавека. Гэта арабскі народны раман распавядае пра народнага Героя — батыра Гамзу. У сябе на радзіме я не прачытаў гэтую сіру як не паспеу прачытаць і яшчэ многа іншых цікавых твораў. Так што я вельмі удзячны сябру Ібрагіму за тое, што ён падараваў мне гэтую кнігу!

Герой гэтай сіры Гамза — дзядзька прарока Мухаммеда /мир і міласць яму ад Аллага/, сын Абу аль-Мутталіба ібн Хашма. Пасоч з мужчынам і высокародным Гамзой паводле гэтай сіры дзеянічае Амар — сын раба і африканскай жанчыны, які

У НАС ПЫТАІЦЬ, З НАМІ РАЙЦА, НАМ ДАЮЦЬ ПАРАДЫ

Самій Каміль з Бреста просіць расказаць, ці прауда што у Чэрвеньскім раёне татары будуць мячэць і якія яны, гэтая татары.

Алказ: Прауда. Мячэць ужо амаль гатова. У наступным нумары "Байрама" мы раскажам пра гэту падзею. Гісторык! Канапац-кія узяліся напісaць пра смілавіцкіх татар Чэрвеньскага раёна. Як толькі яны дадуть нам рукапіс — тут жа надрукуем.

Мустафа з Чарвеньшчыны не раіць "Байраму" часта і на многіх старонках друкаваць пра тое, аб чым людзі ведаміць ужо больш чым стагоддзе таму. Можа лепш было б напісaць аб тым, дзе, калі і аб чым друкавалі пра татар у кнігах і часопісах да ревалюцыі і да Вялікай Айчыннай вайны.

Алказ: Маецце раптю, Мустафа. Злагадваемся аб тым, што Вы навуковец. Чакаем ад Вас матарыл для "Байрама"; з якога нами чытачи даведаміца, адкуль чэрцаць патребныя і цікавыя звесткі пра татар.

Зулайха з Віцебска раіць "Байраму" расбіць спецыяльны выпускі, дзе б былі цікавыя перадрукі са старых выданняў, а таксама хоць бы кароткія звесткі пра татарау, пра часопісы і кнігі, у якіх друкавалі аб мусульманах, у тым ліку і літоўскіх.

Стэфан з Пастаўшчыны хоча працаваў некалькі артыкулаў для энцыклапедычнага даведніка "Татары Беларусі, Літвы і Польшчы".

Алказ: Паважаны Стэфан! Да артыкулаў у даведнік мы стаўімся так, як башкі да дзяцей. Што Бог дау, тое і гадуем /тое і друкуем/.

Аланас з Рагачова пытаў у нас аб тым, ці прауда, што ад татарау на Русі пайшлі слоны ляянкі.

Алказ: Просім прабачэння, што ужо больш чым дзеяць месяцы не давалі алказу на гэтае пытанне, хоць адразу хацелі сказаць: не, няпрауда. Слоны ляянкі, як бы яны ўі гучалі, забараняючы камай верай — Ісламам. Калі у месяц Рамазан мусульмані хоць раз вилляяцца, то пост не будзе прыняты Аллахам. Мы недзе чыталі, што адзін рускі даследчык пісаў пра русскую ляянку і адкуль яна пайшла, а англійская выдавецтва выпусціла нават кнігу пра брыдкія слова, якія ужываюць у

Расціл. Пастараємся у наступным нумары "Байрама" надрукаваць адказ Аланасу і усім тым, хто не хоча мірыца з дрэнным! словам! і виразам!

Эмір з Маладзечна раіць рэдакцыі "Байрама" падумаць пра тое, як татарам найхутчай даведацца аб паходжанні свайго прозвішча і роду, ну хоць бы з даведніка Станіслава Дзядулевіча. Эмір піша, што ксеракопія адной старонкі кнігі каштue болы за 600 рублёу, а няредка у тым даведніку пра род татарскі напісана не адна старонка. Да і перасылка нешта каштue.

Можа "Байрам" надрукуе прозвішчы татар, якія ёсьць у тым даведніку, а таксама старонкі, на якіх змешчана інфармация. Можа б знайшоуся татарын ці татарка, які узяліся і не надта многа "здзіраючы" рабіу бы копіі-ксераксы і дасылау зацікаўленым людзям. Треба дадаць, што кніга Станіслава Дзядулевіча на польскай мове. Вядомы гісторык Станіслау Думін лічыць, што у гэтай кнізе шмат хібау і нельга верыць усяму, што там надрукавана.

Якуб з рэдакцыі "Байрама" са скрухай паведамляе пра тое, што не змог знайсці чалавека, які б падрыхтаваў татарскую дзіцячу песню: слова па-татарску і па-беларуску, ноты. Нам вядомы пяць мужчын і жанчын, якія маюць вышэйшую музичную адукацию, але нікога не удалося упрацоўць зрабіць адну старонку матэрыялу для татарскіх дзяцей. Чаму? Німа нотнай паперы, німа текстау, німа адекватнага перакладу, німа часу, німа настроў... Спадзяемся на лепшыя, спадзяемся на тое, што знойдзеца добрая, пяяучая душа.

(працяг са старонкі III)

не зусім "пра правілах", як сямімесачны нарадзіўся у адзін дзень з сынам Абд аль-Мутталібам. Усе свае здольнасці, нават хітрасць і часам ашуканства ён аддае на карысць Гамзе, на карысць арабскага народа.

Вядома, падзеі і героі арабскіх сір -- гэта не дакументальны паданні пра гістарычных асоб і падзеі. У гэтых займиальных творах напісана тое, аб чым хандеі ведаць прастыя лядзі і ях яны сабе улупілі аб мінулым сваёй і суседніх краін.

Калі пасля вучобы вірнуўся на радзіму, то абавязкова прачытаю пра Гамзу па-арабску і парунаро з тым, як зрабілі пераклад гэтай сіры на рускую мову Н. Ібрагімава і Т. Мухтарава.

Студэнт З-га курса політэхнічнай акадэміі Гнад Індху.

МУСУЛЬМАНСКІЯ СВЯТЫ І ПАМЯТНЫЯ ДАТЫ

БЕРАТ,noch адпушчэння грахоу, 15-я noch месяца Шаўбан,
з 6 на 7 студзеня

РАМАЗАН, Р а м а д а н, святы пост, пачынаецца I Рамазана,
з 22 студзеня па 20 лютага уключна

ДВЕРНЫ ТАРАВІХ, малебен перад Рамазанам, у noch з 21 на
22 студзеня

ДРУГІ ТАРАВІХ, малебен у сярэдзіне месяца Рамазана, у noch
з 4 на 5 лютага

КАДЫР-НОЧ, 27-я noch Рамазана, малебен у noch з 16 на 17 лютага

РАМАЗАН-БАЙРАМ, з дні месяца Шаувал, 21, 22 і 23 лютага

КУРБАН-БАЙРАМ, 10, II, 12 і 13 зіль-Хаджа, 29, 30 красавіка,
I і 2 траўня /мая/

НОВЫ 1417 ГОД ХІДЖРА, I Мухаррэма, 19 траўня /мая/

ДЗЕНЬ АШУРА, дзень жалобы, 10-ы дзень Мухаррэма, 28 траўня
/мая/

МЯЛЮД, дзень нараджэння Мухамеда-прапорока, 12-ы дзень
Раббі Уль-Аввади, 28 ліпеня

НОЧ-РАГАЙБ, Н о ч - Р а д ж а б, 3-я noch Раджаба, з
13 на 14 лістапада

МЕРАДЖ /М е р а д з ь - н о ч/, 27-я noch Раджаба, начине
падарожжа Мухамеда-прапорока, з 7 на 8 снежня

Супастауны Турэцка-мусульманскі і Еўрапейскі
каляндар склау Ісмаіл Александровіч.

ЕУРАПЕЙСКІ КАЛЕНДАР НА 1996 ГОД
І ТУРЭЦКА-МУСУЛЬМАНСКІ КАЛЕНДАР
НА 1416—1417 ХІДЖРА

СТУДЗЕНЬ /ЯНВАРЬ/

I	Пн	9
2	Ат	10
3	Ср	11
4	Чц	12
5	Пт	13
6	Сб	14
7	Нд	15
8	Пн	16
9	Ат	17
10	Ср	18
II	Чц	19
12	Пт	20
13	Сб	21
14	Нд	22
15	Пн	23
16	Ат	24
17	Ср	25
18	Чц	26
19	Пт	27
20	Сб	28
21	Нд	29
22	Пн	I
23	Ат	2
24	Ср	3
25	Чц	4
26	Пт	5
27	Сб	6
28	Нд	7
29	Пн	8
30	Ат	9
31	Ср	10

РАМАЗАН ШАУБАН МАГАБУН/
РАМАЗАНУН/

ЛІДТЫ ФЕВРАЛЬ/

I	Пн	1
2	Ат	2
3	Ср	3
4	Чц	4
5	Пт	5
6	Сб	6
7	Нд	7
8	Пн	8
9	Ат	9
10	Ср	10
II	Чц	11
12	Пт	12
13	Сб	13
14	Нд	14
15	Пн	15
16	Ат	16
17	Ср	17
18	Чц	18
19	Пт	19
20	Сб	20
21	Нд	21
22	Пн	22
23	Ат	23
24	Ср	24
25	Чц	25
26	Пт	26
27	Сб	27
28	Нд	28
29	Пн	29
30	Ат	30
31	Ср	1

РАМАЗАН РАМАЗАНУН/

ШАУБАН

ШАУБАН/

1 студзеня — Ноўы 1996 год

2 студзеня — праваслаўны Каледы

3 на 4 на 5 на 6 на 7 студзеня /1-я ноч месяца Шаубан/ — Берат -ноч

з 22 студзеня па 20 лютага уключына /Рамазан/ — пачынаеца

Святы Пост/

у ноч з 21 на 22 студзеня — Герш /шаджір/

у ноч з 4 на 5 лютага — Другі Тарасі

Ноч з 16 на 17 лютага — Кадир-ноч /27-я ноч Рамазана/

21, 22, 23 лютага — Рамазан-Байрам /3 дні месяца Шаубан/

* Маладэйковая пятніца пазначана П*

САКАВІК МАРТ/

1		ІІІ	ІІІ
2		ІІІ	ІІІ
3		ІІІ	ІІІ
4		ІІІ	ІІІ
5		ІІІ	ІІІ
6		ІІІ	ІІІ
7		ІІІ	ІІІ
8		ІІІ	ІІІ
9		ІІІ	ІІІ
10	ІІІ	ІІІ	ІІІ
11	ІІІ	ІІІ	ІІІ
12	ІІІ	ІІІ	ІІІ
13	ІІІ	ІІІ	ІІІ
14	ІІІ	ІІІ	ІІІ
15	ІІІ	ІІІ	ІІІ
16	ІІІ	ІІІ	ІІІ
17	ІІІ	ІІІ	ІІІ
18	ІІІ	ІІІ	ІІІ
19	ІІІ	ІІІ	ІІІ
20	ІІІ	ІІІ	ІІІ
21	ІІІ	ІІІ	ІІІ
22	ІІІ	ІІІ	ІІІ
23	ІІІ	ІІІ	ІІІ
24	ІІІ	ІІІ	ІІІ
25	ІІІ	ІІІ	ІІІ
26	ІІІ	ІІІ	ІІІ
27	ІІІ	ІІІ	ІІІ
28	ІІІ	ІІІ	ІІІ
29	ІІІ	ІІІ	ІІІ
30	ІІІ	ІІІ	ІІІ
31	ІІІ	ІІІ	ІІІ

ЗІЛЛЬ-ХАДДА /ІІІ-ІІІ/

КРАСАВІК /ІІІ-ІІІ/

І	ІІІ	ІІІ	ІІІ
2	ІІІ	ІІІ	ІІІ
3	ІІІ	ІІІ	ІІІ
4	ІІІ	ІІІ	ІІІ
5	ІІІ	ІІІ	ІІІ
6	ІІІ	ІІІ	ІІІ
7	ІІІ	ІІІ	ІІІ
8	ІІІ	ІІІ	ІІІ
9	ІІІ	ІІІ	ІІІ
10	ІІІ	ІІІ	ІІІ
11	ІІІ	ІІІ	ІІІ
12	ІІІ	ІІІ	ІІІ
13	ІІІ	ІІІ	ІІІ
14	ІІІ	ІІІ	ІІІ
15	ІІІ	ІІІ	ІІІ
16	ІІІ	ІІІ	ІІІ
17	ІІІ	ІІІ	ІІІ
18	ІІІ	ІІІ	ІІІ
19	ІІІ	ІІІ	ІІІ
20	ІІІ	ІІІ	ІІІ
21	ІІІ	ІІІ	ІІІ
22	ІІІ	ІІІ	ІІІ
23	ІІІ	ІІІ	ІІІ
24	ІІІ	ІІІ	ІІІ
25	ІІІ	ІІІ	ІІІ
26	ІІІ	ІІІ	ІІІ
27	ІІІ	ІІІ	ІІІ
28	ІІІ	ІІІ	ІІІ
29	ІІІ	ІІІ	ІІІ
30	ІІІ	ІІІ	ІІІ

ЗІЛЛЬ-ХАДДА /ІІІ-ІІІ/

І	ІІІ	ІІІ	ІІІ
2	ІІІ	ІІІ	ІІІ
3	ІІІ	ІІІ	ІІІ
4	ІІІ	ІІІ	ІІІ
5	ІІІ	ІІІ	ІІІ
6	ІІІ	ІІІ	ІІІ
7	ІІІ	ІІІ	ІІІ
8	ІІІ	ІІІ	ІІІ
9	ІІІ	ІІІ	ІІІ
10	ІІІ	ІІІ	ІІІ
11	ІІІ	ІІІ	ІІІ
12	ІІІ	ІІІ	ІІІ
13	ІІІ	ІІІ	ІІІ
14	ІІІ	ІІІ	ІІІ
15	ІІІ	ІІІ	ІІІ
16	ІІІ	ІІІ	ІІІ
17	ІІІ	ІІІ	ІІІ
18	ІІІ	ІІІ	ІІІ
19	ІІІ	ІІІ	ІІІ
20	ІІІ	ІІІ	ІІІ
21	ІІІ	ІІІ	ІІІ
22	ІІІ	ІІІ	ІІІ
23	ІІІ	ІІІ	ІІІ
24	ІІІ	ІІІ	ІІІ
25	ІІІ	ІІІ	ІІІ
26	ІІІ	ІІІ	ІІІ
27	ІІІ	ІІІ	ІІІ
28	ІІІ	ІІІ	ІІІ
29	ІІІ	ІІІ	ІІІ
30	ІІІ	ІІІ	ІІІ

8 сакавіка — Дзень хачын

15 сакавіка — Дзень канстытуцыі

25 сакавіка — Дзень абавяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі

7 красавіка — катализціі Вялікдзень

15 красавіка — праваслаўны Вялікдзень

29, 30 красавіка /ІІІ-ІІІ/ — Курбан-Байран

/ІІІ, ІІІ, ІІІ, ІІІ/ ЗІЛЛЬ-ХАДДА /ІІІ-ІІІ/

ТРАВЕНЬ МАЙ/

I	Ср	I2
2	Чц	I3
3	Пт	I4
4	Сб	I5
5	Нд	I6
6	Пн	I7
7	Ат	I8
8	Ср	I9
9	Чц	I0
10	Пт	I1
11	Сб	I2
12	Нд	I3
13	Пн	I4
14	Ат	I5
15	Ср	I6
16	Чц	I7
17	Пт	I8
18	Сб	I9
19	Нд	I10
20	Пн	I11
21	Ат	I12
22	Ср	I13
23	Чц	I14
24	Пт	I15
25	Сб	I16
26	Нд	I17
27	Пн	I18
28	Ат	I19
29	Ср	I20
30	Чц	I21
31	Пт	I22

ЗЕЛЬХАДДА
ЗЕЛЬХАДДИАУ

ЧЭРВЕНЬ /ИДН Б/

I	Сб	I4
2	Нд	I5
3	Пн	I6
4	Ат	I7
5	Ср	I8
6	Чц	I9
7	Пт	I10
8	Сб	I11
9	Нд	I12
10	Пн	I13
11	Ат	I14
12	Ср	I15
13	Чц	I16
14	Пт	I17
15	Сб	I18
16	Нд	I19
17	Пн	I20
18	Ат	I21
19	Ср	I22
20	Чц	I23
21	Пт	I24
22	Сб	I25
23	Нд	I26
24	Пн	I27
25	Ат	I28
26	Ср	I29
27	Чц	I30
28	Пт	I1
29	Сб	I2
30	Нд	I3

МУХАРРЭМ
МУХАРРАМУН/

САФАР
САФАРУН/

I трауна /мая/ — Свята працы

1 12 трауна /мая/ — працяг свята Курбан-Байрам

2 трауна /мая/ — Радауніца /праваслаўная/

9 трауна /мая/ — Дзень Перамогі

19 трауна /мая/ — Новы 1417 год Хіджра /І Мухаррэма/

28 трауна /мая/ — Дзень Ашура /дзень жалобы/ — 10 дзень Мухаррэма.

ДІПЕНЬ МІРДЬ

I	Пн	I4		
2	Ат	I5		
3	Ср	I6		
4	Чц	I7		
5	Пт	I8		
6	Сб	I9		
7	Нд	I0		
8	Пн	I1		
9	Ат	I2		
10	Ср	I3		
11	Чц	I4		
12	Пт	I5		
13	Сб	I6		
14	Нд	I7		
15	Пн	I8		
16	Ат	I9		
17	Ср	I10		
18	Чц	I11		
19	Пт	I12		
20	Сб	I13		
21	Нд	I14		
22	Пн	I15		
23	Ат	I16		
24	Ср	I17		
25	Чц	I18		
26	Пт	I19		
27	Сб	I20		
28	Нд	I21		
29	Ат	I22		
30	Ср	I23		
31	Чц	I24		

САФАР /САФАРУН/

ХІВЕНЬ /ХІГСТ/

РАББІ УЛЬ-АВВАЛЬ /РАБІУН АЛЬ-АУАЛЬ/

I	Пн	I6		
2	Ат	I7		
3	Ср	I8		
4	Чц	I9		
5	Пт	I10		
6	Сб	I11		
7	Нд	I12		
8	Пн	I13		
9	Ат	I14		
10	Ср	I15		
11	Чц	I16		
12	Пт	I17		
13	Сб	I18		
14	Нд	I19		
15	Пн	I20		
16	Ат	I21		
17	Ср	I22		
18	Чц	I23		
19	Пт	I24		
20	Сб	I25		
21	Нд	I26		
22	Пн	I27		
23	Ат	I28		
24	Ср	I29		
25	Чц	I30		
26	Пт	I31		
27	Сб	Нд		
28	Нд			
29	Ат			
30	Ср			
31	Чц			

РАББІ УЛЬ-АВВАЛЬ /РАБІУН АЛЬ-АУАЛЬ/

РАББІ УЛЬ-АХНУР /ЯРАБІУН АЛЬ-АХНУР/

27 ліпеня — Дзень Незалежнасці

28 ліпеня — Мяулюд — Дзень нараджэння Мухамеда — прарока
/12-и дзень Раббі Уль-Алвамія/.

THERAPEUTIC APPROACHES

I	Нд
2	Пн
3	Ат
4	Ср
5	Чш
6	Пт
7	Сб
8	Нд
9	Пн
10	Ат
11	Ср
12	Чш
13	Пт
14	Сб
15	Нд
16	Пн
17	Ат
18	Ср
19	Чш
20	Пт
21	Сб
22	Нд
23	Пн
24	Ат
25	Ср
26	Чш
27	Пт
28	Сб
29	Нд
30	Пн

САФАР
САФАРУН/

I		Ат
2		Ср
3	Чц	
4	Пт	
5	Сб	
6	Нд	
7	Пн	Ат
8		Ср
9	Чц	
10	Пт	
11	Сб	
12	Нд	
13	Пн	Ат
14		Ср
15	Чц	
16	Пт	*
17	Сб	
18	Нд	
19	Пн	Ат
20		Ср
21	Чц	
22	Пт	
23	Сб	
24	Нд	
25	Пн	Ат
26		Ср
27	Чц	
28	Пт	
29	Сб	
30	Нд	
31	Пн	Ат

РАБЕБІУЛДАВВАЛЬ
РАБАЙЧУНАЛДАУАЛД

1	Пт	19		I	Ил	20		РАДКАБ
2	Сб	20		II	Ин	21		РАДКАБУН /
3	Нд	21			Ат	22		
4	Пн	22			Ср	23		
5	Ат	23			Чц	24		
6	Ср	24			Пт	25		
7	Чц	25			Сб	26		
8	Пт	26			Нд	27		
9	Сб	27			Пн	28		
10	Нд	28			Ат	29		
11	Пн	29			Ср	30		
12	Ат	1						
13	Ср	2						
14	Чц	3						
15	Пт*							
16	Сб							
17	Нд							
18	Пн							
19	Ат							
20	Ср							
21	Чц							
22	Пт							
23	Сб							
24	Нд							
25	Пн							
26	Ат							
27	Ср							
28	Чц							
29	Пт							
30	Сб							

2 листопада — День Пам'яті

Ноч з 7 на 8 снежня — Мерадж /Ва-л-Мерадж— Мерадъ-ноч,
27-я нот Раджаба, начное падарожи Мухаммеда-пророка/

26 снежня — каталікія Каляди

З М Е С Т

ПРАДМОВА	3
КУР"АН. СУРА АЛЬ-АНАМ. З рускай мовы пераклаў Я.Гучок	5
ПРАУДА ПРА НЕЗАЛЕЖНЫ ЧЭЧЭНСТАН	16
РАБ, СМИРИНИЙСЯ СО СВОИМ РАБСТВОМ, ЗАСЛУЖИВАЕТ	
ДВОЙНОГО РАБСТВА. Джохар Дудаев	17
ЦІКАНЯ ЗВЕСТКІ З КАЗАЦКАГА СЛОЎНІКА-ДАЕНДІКА	34
ШТО ТЫ ВЕДАЕШ ПА ГІСТОРЫ СВАЙГО НАРОДА ?	
1. Канапацкі.	35
МУСУЛЬМАНСКІЯ АРАБСКІЯ ІМЁНЫ	39
СЯМ"Я АХМЕТШЫНЫХ	40
БЫЛ! СЯРОД ТАТАРАЎ ПАХАДЖА! ... К.Хасянеўчык	41
ПАСКОРЫМ ПАДРЫХТОУКУ АРТЫКУЛАЎ ДЛЯ	
ЭНЦЫКЛАПЕДЫЧНАГА ДАЕНДІКА	45
З КАРАІМСКАЙ МОВЫ	46
КУРОРТНЫЯ МЯСЦІНЫ ў ТАТАРСТАНЕ: С.Слуцк!	48
А МОЖА ЁН БЫУ БЕЛАРУСКІМ ТАТАРЫНАМ ?	
Знаходка А.Баркоўскага	49
ВЕЧНАЕ МАСТАЦТВА — АРХІТЭКТУРА: С.Ташкенская	50
ВЕРШЫ БРАНІСЛАВЫ ДАЛКОУСКАЙ. Зямліца, святая мая;	
Красны; Мама сустракае раніцу	54
АЛЕСЬ СТАНКЕВІЧ: Азоўская хірля; Моськавы баран	56
КРЫМСКАТАРСКА-БЕЛАРУСКІ СЛОЎНІК. 1500 слоў !	
словазлучэнняў ад дзядзькі! Ісмаіла Меметава	57
"ТАТАРЫ БЕЛАРУСІ, ЛІТВЫ ! ПОЛШЧЫ". Слоўнік назваў	
артыкулаў, якія пачынаюцца словамі на "Т", "У"	63
ПРОБНЫЯ АРТЫКУЛЫ ДЛЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЧНАГА ДАЕНДІКА:	69
АБАЙ КУНАНБАЕЎ. 1.Дзюсенбаев	69
АНАМ. Ю.Бяляўскі	70
АРАФ. Ю.Бяляўскі	71
АСІНА. П.Пястроўскі	71
АСМАНСКА-ТУРЭЦКІ УДЛЫ НА МУСУЛЬМАНСКУЮ	
ТЭРМІНАЛОГІЮ. П.Бараўскі, А.Дубінскі	71
АХОВА ПРИРОДЫ. А.Майдудзі!	73
БАГУН. З кнігі "Беларуская ССР. Кароткая	
энцыклапедыя "	73
БАКЛАЖАН. Н.Завадская	73
БАКЛАН ВІЛІКІ. З кнігі "Беларуская ССР.	
Кароткая энцыклапедыя"	74
ВАЙЗУЛІН І.Х. З кнігі "Беларуская ССР.	
Кароткая энцыклапедыя"	75

ВАРШАУСКІЯ МІЗАРЫ.	А.Міськевіч	75
ГАЙСАРАЎ А.З.	З кнігі "Беларуская ССР. Кароткая энцыклапедыя"	75
ДАДЖАЛ.	М.Пятроўскі	76
ЖУПАН.	З кнігі "Беларуская ССР. Кароткая энцыклапедыя"	76
КАРАІЗМ.	М.Сарач	77
КАРАІМСКАЯ МОВА.	Падрыхтавала Г.Гаммал	79
КАРАІМЫ.	На матэрнялах кнігі "Караімы", М., 1992 іншых склада Г.Гаммал	80
КАТЛАМА З МАКАМ.	Ю.Ахметзянаў	89
ЛЕГЕНДА ПРА САРМАЦКАЕ ПАХОДЖАННЕ ПАЛЯКАЎ.	П.Бараўскі, А.Дубіньскі	89
ЛЕГЕНДА ПРА ЯНА Ш САБЕСКАГА.	П.Бараўскі, А.Дубіньскі	90
МАСЦІЦКІ Ігнацы.	З польскіх даведнікаў	91
МУЗЕЙ АРХІЎ ТАТАРСКІ .	А.Міськевіч	92
НУРЫ З.Ш.	У.Саламевіч	93
ПАУНОЧНАЯ ВАЙНА.	П.Бараўскі	94
ПРАВЫ АСОВЫ.	А.Майдудзі	97
САПЕГІ.	А.Грычковіч, П.Бараўскі	98
САРАНЧОНЯН.	З кнігі "Беларуская ССР: Кароткая энцыклапедыя"	100
СУЛЬКЕВІЧ Алі.	З польскіх даведнікаў	101
СЮМБІКЕ БАШНЯ.	З кнігі "Казань", 1977	102
ТУРУХТАН.	А.Фядосаў	103
УЛУГБЕК Мухаммед.	БелСЭ, Т.10, газета "Минарет", 1994, № II	104
ЯН Ш САБЕСКІ.	Я.Машішэўскі	105
АГЛЯД ЧАСОПІСАЎ БЕЛАРУСКІХ МУСУЛЬМАН.	Л.Шкуцко	106
"АПОВЕСТЬ ПРА БАТЫРА ГАМЗУ".	Інад Інду	III
У НАС ПІТАКІЦЬ, З НАМІ РАЯДА, НАМ ДАЮЦЬ ПАРАДН		III2
МУСУЛЬМАНСКІЯ СІЯТЫ ПАМЯТНЯ ДАТЫ:	І.Александровіч	III4
ЕУРАПЕЙСКІ КАЛЯНДАР НА 1996 ГОД ТУРЭЦКА-МУСУЛЬ- МАНСКІ КАЛЯНДАР НА 1416 — 1417 ХІДЖРА.	I.Александровіч	III5